

А. І. Лакотка

# Пад стрэхамі прашчураў

Мінск  
"Полымя"  
1995

ББК 85.113(2)(4Беи) А 19

УДК 721(476)(091)

Мастак Л. И. Мялоў

© OCR: Камунікат.org, 2016

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2016

© PDF: Камунікат.org, 2016

Лакотка А. И.

Пад стрэхамі прашчураў / Маст. Л. И. Мялоў. — Mn.: По-  
лымя, 1995. — 384 с.: іл.

ISBN 985-07-0039-4.

Кніга прысвечана народнаму беларускаму дойлідству, якое  
разглядаецца як асяроддзе прабывання этнасу. У папулярнай  
форме раскрываюцца гістарычна абумоўленыя асаблівасці  
рассялення нашых далёкіх продкаў, характеристызуюцца тыпы  
паселішчаў, грамадскіх і культавых збудаванняў, двароў і сядзіб,  
вытворчых пабудоў. Паказаны магчымасці ўвасаблення народных  
традыцый у сучаснай архітэктуры.

Адресавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурнай  
спадчынай роднага краю.

ISBN 985-07-0039-4

© А. И. Лакотка, 1995

© Афармленне Л. И. Мялоў, 1995

### 3

## ЖЫВАТВОРНЫХ ГЛЫБІНЬ

Усё жывое на Зямлі ў той ці іншай ступені вымушана кла-  
паціца пра пэўныя камфортныя ўмовы для жыццядзейнасці. На  
раўнінах Еўропы, дзе прырода не дала натуральных варыянтаў  
жытла ў выглядзе пячор і гротаў, чалавек павінен быў ствараць  
штучнае жыллё. Тып яго залежаў, з аднаго боку, ад прыродна-  
кліматычных умоў, а з другога — ад віду культурна-гаспадарчай  
дзейнасці людзей.

Рэшткі найбольш старажытных на Беларусі жытлаў,  
зробленых з костак буйных жывёл, у прыватнасці мамантаў,  
адносяцца да эпохі старажытнага каменнага веку (Бердыж на  
Сожы, Юравічы каля Прыпяці) і належаць першабытным  
паляўнічым. Жыхары эпохі сярэдняга каменнага века разам з  
паляваннем займаліся рыбалоўствам, збіральніцтвам. У якасці  
будаўнічага матэрыялу пераважала дрэва, жытлы мелі большыя  
памеры, для пакрыцця стрэх узводзімых шалашоў скарыстоўвалі  
скuru жывёл.

Збіральнікі, паляўнічыя і рыбаловы ў пошуках здабычы вы-  
мушаны былі вандраваць. Іх часовыя месцы абітання нельга  
назваць паселішчамі. Гэта стаянкі. Развіццю аседласці спрыяла  
зараджэнне земляробства ў эпоху бронзы і жалеза. Стала мэ-  
тазгодным узводзіць пабудовы больш моцныя і даўгавечныя,  
разлічаныя не на адно пакаленне. У гэты час узнікаюць заглыб-  
леныя ў зямлю жытлы, падобныя на склепы ці зямлянкі, што рабілі  
ў час вайны партызаны і жыхары пагарэлых вёсак. Разам з  
набыццём камфортнасці зямлянка вырашала для старажытнага  
чалавека і шмат тэхнічных праблем будоўлі. Калі качэўнік уцяпляў  
сцены сваёй юрты скурамі і ваўнянымі дыванамі дзякуючы  
шматлікім статкам, з якімі ён вандраваў, дык земляроб павінен  
быў клапаціца аб зберажэнні цяпла ў сваім жытле іншым чынам.  
А як гэта зрабіць, не валодаючы тэхнікай узвядзення сцен з  
бярвён? Натуральным з'явілася імкненне заглыбіцца ў зямлю. У  
гэтым выпадку стромкая шалашападобная страха не падыходзіла,  
бо, засцерагаючы зямлянку ад дажджу, яна не забяспечвала  
аддалені ад яе сцёк вады. Страха павінна была нагадваць па  
форме натуральны пагорак. Рацыяналным у такім разе з'яўляўся  
двухсхільны дах, які ў выніку вызначыў прамакутную форму  
жытла. Вось чаму ў народаў, продкі якіх былі земляробамі,  
традыцыйныя жытлы маюць квадратную ці прамакутную формы  
альбо іншыя, вытворныя ад іх. Гістарычна сфарміравалася і  
разуменне такой формы як аптымальны і зручны. З асваеннем

канструктыўных уласцівасцей дрэва пачалі рабіць скляпеністыві стрэхі, якія да таго ж можна было ўцяпліць тою ж зямлёю.

Паступова ў працэсе рассялення і гаспадарчай дзейнасці людзей фарміравалася асяроддзе іх абітання. На тэрыторыі, дзе цяпер размяшчаецца Беларусь, край лясоў і лугоў, рэк і балот, ва ўмовах умеранага клімату, асноўным заняткам насельніцтва стала земляробства. Менавіта яно вызначыла працэсы рассялення і паклала пачатак фарміраванню тэрыторыі абітання спачатку плямёнаў, потым народнасцей і, нарэшце, народу Беларусі. Асяроддзе жыццядзейнасці этнасу склалі паселішчы, вёскі і гарады, сядзібы, дамы, гаспадарчыя і вытворчыя збудаванні, палеткі, дарогі, масты і г. д. Іх стварэнне сведчыла аб узнікненні у старажытным грамадстве такай важнай галіны калектыўнай вытворчасці, як будаўніцтва, архітэктура.

Перш чым прыступіць да апавядання пра народнае дойлідства, неабходна сказаць некалькі слоў пра прадмет архітэктуры, каб зразумець тую важную акалічнасць, што народнае дойлідства з'яўляецца крыніцай грамадзянскай архітэктуры, якую мы разумеем як высокое мастацтва, адну з асноўных састаўляючых сусветнай цывілізацыі.

Можа скласціся ўражанне, што прадмет архітэктуры — гэта падмуркі, сцены, формы дахаў і г. д. Але такое здаецца толькі на першы погляд. Сапраўдны прадмет архітэктуры — прастора, часціца сусвету. І мастацтва архітэктуры на самой справе выяўляецца не ў прыгажосці сцен і вокнаў, а ва ўдала знайдзеным рашэнні ўнутранага асяроддзя будынку, яго зручнасці, камфорце, мэтазгоднасці.

Матэрыялы і канструкцыі — тыя сродкі, пры дапамозе якіх рашаецца задача арганізацыі прасторы, асяродка. Пячоры і гроты, утульныя лагчыны, пляцоўкі пад густымі шатамі дрэў былі першымі элементамі, што прырода прадаставіла старажытным людзям. У ёй чалавек запазычыў і многія прынцыпавыя канструкцыйныя рашэнні пабудоў. Галоўным законам прыроды, які на гэта ўплываў, з'яўляўся закон сусветнага прыцягнення — гравітацыі. Стромкі шалаш быў просты ў выкананні і забяспечваў хуткі сцёк дажджавой вады. Ці не таму гэта найпрастнейшае збудаванне збіральнікаў і паляўнічых дайшло да нашых часоў і ў эскімосаў, і ў індусаў, і ў плямёнаў афрыканскай сельвы, і ў жыхароў Акіяніі, і ў качэўнікаў Тыбету і Гобі. Жытло, якое пайшло ад шалаша,— круглае ў плане (круг — аснова канічнай паверхні збудавання). Менавіта круг ляжыць у аснове юрт манголаў, народаў Сярэдняй Азіі, калмыкаў і г. д. Адчуванне прасторы ў межах круга на працягу стагоддзяў замацавалася ў свядомасці разуменнем камфорту жытла.

Раскопкі старажытных гарадоў Міжземнамор'я і Прычарнамор'я выявілі шчыльную забудову квадратнымі ячэйкамі значных плошчаў паселішчаў. У жыхароў лясной паласы Еўропы прамакутная форма збудаванняў абудавалася формай зрубнай ячэйкі, клеткі, клеці (узводзіць з бярвён круглыя ў плане пабудовы было немэтазгодна). Такім чынам, канкрэтныя прыродныя ўмовы і вытворчая дзейнасць людзей упłyвалі на фарміраванне характэрных для сусветнай архітэктуры рыс.

Гэта адносіца таксама і да развіцця жытла па вышыні. Так, на сухіх тэрыторыях з умераным кліматам дамы ўзводзілі на невысокіх падмурках ці нават без іх. Ролю падлогі выконвала зямля, пазбаўленая верхняга гумусавага слою, замест якога клалі гліну і ўтрамбоўвалі яе. У рэгіёне сярэднерускай раўніны такое жыллё называлася «позёмным» (ад слова «позёмка»). І наадварот, на Рускай Поўначы, дзе значная вышыня снежнага покрыва і высокі ўзровень паводковых вод, жытлы ставілі на падклечці, дадатковым зрубе. У балоцістых раёнах Палесся свірны, клеці і іншыя пабудовы рабілі на палях, вышэй ад зямлі.

Шырокое ўласбенне ў дрэве атрымала слупава-бэлечная канструкцыя будынкаў. Злучаныя гарызантальнай бэлькай вертыкальныя слупы, якія перадавалі нагрузкі ад страхі на зямлю, сталі зыходнымі элементамі статыкі пабудоў. Эвалюцыя гэтай канструкцыі на працягу тысячагоддзяў прывяла да яе своеасаблівага адлюстравання ў камені: калоны, што падтрымліваюць франтон. На працягу стагоддзяў калоны-слупы і бэлькі набылі пэўныя дэкаратыўна-пластычныя рысы — узнік ордэр, мастацка-канструкцыйная сістэма, якая распаўся здзілася ва ўсім свеце. Найбольш яркія прыклады — архітэктура Старажытнай Грэцыі і Старажытнага Рыма і вяртанне да іх ідэалаў у стылях Адраджэння і класіцызму.

З цягам часу мастацкую асэнсаванасць набылі і штучныя прататыпы пячор — купалы і аркі. Да таго як людзі навучыліся складваць сутарэнні з каменю, іх рабілі з драўніны. Сутарэнні і арачныя падкосы ў драўлянай архітэктуры дазвалялі ствараць патрэбную прастору, выразныя света-ценевыя суадносіны. Такім чынам рацыянальна-канструкцыйныя рашэнні ў архітэктуры паступова пераўтвараліся ў элементы будаўнічага мастацтва, рабіліся выяўленчымі сродкамі ў імкненні надаць пабудове вобразнасць, эмацыянальны змест.

Вопыт сусветнай архітэктуры выпрацаваў пэўныя агульныя законы, якія найбольш яскрава праяўляюцца ў драўляным дойлідстве. Першы з іх — закон функцыянальнасці, г. зн. адпаведнасць архітэктуры збудавання і яго частак практычнаму (функцыянальному) прызначэнню. Напрыклад, формы крэпасці, царквы

альбо палаца абумоўлены фартыфікацыйнымі, культавымі, жыллёвымі функцыямі і павінны ім адпавядаць. Калі абраныя для архітэктурнага ablічча будынка формы не выяўляюць яго сутнасці (напрыклад, вежы ў пабудове жылога прызначэння), значыцца, мы маем справу з эклектыкай. У XIX — пачатку XX стагоддзя эклектычныя формы ўжываліся ў архітэктуры драўляных асабнякоў, палацаў, віл. Прыйклад таму — дом 1908 года ў г. Бабруйску па вул. Інтэрнацыянальнай, 11. Эклектыка звязана з такой архітэктурна-мастацкай плынню азначанага перыяду, як мадэрн, у стылі якога ўзведзены шматлікія драўляныя маёнткі і вілы, гаспадарчыя і культавыя збудаванні на Беларусі.

Другі закон — канструкцыйнасці — патрабаваў, каб канструкцыі пабудовы былі не толькі рацыянальнымі з пункту гледжання выкарыстання матэрыялу, але і трывалымі, адпавядалі фізічным уласцівасцям матэрыялу, а таксама тэхналогіі будаўнічых работ. Менавіта ў творах драўлянага дойлідства кожная дэталь займае дакладнае месца ў размеркаванні сіл у пабудове, пачынаючы ад крокваў да слупоў-апор і, нарэшце, падмуркаў у выглядзе слупоў ці каменяў пад вугламі. У мураванай жа архітэктуре многія канструкцыйныя элементы схаваны ў масе матэрыялу.

Трэці закон — закон формы. У выбары апошняй значную ролю адыгрывалі традыцыі. Напрыклад, формы абаронных збудаванняў вызначаліся стратэгіяй і тактыкай баявых дзеянняў (набегі, асады). А вось культавыя пабудовы ўзводзіліся згодна з архітэктурнымі традыцыямі таго ці іншага веравызнання.

І апошні закон — закон прыгажосці. З дапамогай яго набывалі матэрыяльнае ўвасабленне светапогляд і эстэтычныя ідэалы пэўных эпох і народаў.

Дзеянне законаў архітэктуры ў сукупнасці забяспечвае стварэнне цэласнага, арыгінальнага ablічча збудавання, якое выклікае адпаведныя вобразныя асацыяцыі і эмацыйнальны настрой. Стромкія, вертыкальныя формы спараджаюць адчуванне стройнасці, лёгкасці, узнейласці і, наадварот, грувасткія і прысадзістыя — змрочныя пачуцці. Як адзін з выразных відаў мастацтва архітэктuru часам параўноўваюць з музыкай. Вядома, што асновай будовы музычнага твору з'яўляецца рытм. Ён жа — адзін з важнейшых элементаў і архітэктуры. Рытм прысутнічае ў чаргаванні форм і дэталяў і вызначае паслядоўнасць успрыняцця як пабудовы, так і яе частак. Але для дасягнення выразнасці архітэктура карыстаецца і ўласнымі, спецыфічнымі сродкамі. Гэта — прапорцыі і маштаб. Ад іх залежыць суразмернасць збудаванняў чалавеку, навакольнаму ландшафту, набыццё фізічнай і духоўнай камфортанасці.

Калі ў збудаванні, узведзеным па праекту дойліда, рытм, прапорцыі, маштаб вызначаюца ведамі, інтэлектам, творчымі здольнасцямі і культурыай мастака, то ў драўлянай архітэктуры усё гэта — вынік творчасці пакаленняў. Зашыфраваныя ў іх культура і светапогляд мінульых эпох маюць для сучаснасці і нашчадкаў пэўнае пазнавальнае значэнне і таму належаць рэстаўрацыі і захаванню. Тут сапраўды дарэчы выказванне М. В. Гогаля, што «архітэктура — гэта таксама летапіс свету, яна гаворыць тады, калі ўжо маўчаць і песні, і паданні».

Сукупнасць аб'ёмаў, мастацкія і функцыянальныя заканамернасці іх спалучэння ствараюць аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю. Гэта, па сутнасці, абагульняючы крытэрый, які прысутнічае ў забудове сялянскага двара, паселішча, абліччы драўлянай царквы і капліцы і дазваляе апісаць асобны аспект ці ансамбль усебакова і разнастайна.

Цалкам ахарактарызуваць і зразумець архітэктуру і канкрэтныя яе помнікі магчыма толькі з улікам нацыянальных, гістарычных і рэгіянальных акалічнасцей культурнага комплексу.

У асяроддзі абітання, створаным архітэктурай, прысутнічаюць і іншыя віды мастацтваў: скульптура, жывапіс, роспісы і г. д. У традыцыйным драўляным дойлідстве жылую ці рытуальную прастору будынка дапаўняюць вырабы народных мастацкіх промыслаў: ткацтва, керамікі, пляцення з саломкі, кавальства і іншых. Разам з мэблай і прадметамі побыту яны канчатковая фарміруюць прастору існавання. Народнае дойлідства выступае як адна з этнографічных прыкмет. Наогул асаблівасці народнай архітэктуры — вытворныя ад традыцыйнага побыту, матэрыйная і духоўная культуры, сацыяльных і гаспадарчых умоў. Геаграфічны арэал расселення этнасу, ландшафтна-кліматычныя ўмовы сфарміравалі пэўныя традыцыі выкарыстання будаўнічых матэрываў і вырабу канструкцый. Адна з галоўных этнографічных прыкмет народнай архітэктуры — культурнае асваенне народам ландшафту ў працэсе гістарычнага развіцця, г. зн. фарміраванне экалагічнай прасторы абітання, а таксама сістэмы расселення. У выніку эвалюцыі ўзніклі пэўныя тыпы паселішчаў — ландшафтна-прасторавыя ансамблі, стварыліся асобныя функцыянальныя зоны (тэрыторыі культавых і грамадскіх збудаванняў, сядзіб, вытворчых будынкаў і г. д.).

Аднак народнае дойлідства — гэта не толькі матэрыйяльнае асваенне нейкай прасторы, але і яе духоўнае разуменне. Менавіта таму лясныя ўрочышчы, асобныя курганы, балотныя нізіны мелі назвы: урочышча Чырвонае, Mar'іна Горка, Пасекава Горка, Лысая Гара, Князь-возера, балота Вялікі Мох і г. д. Абранне месца для будоўлі, этапы будаўніцтва суправаджаліся разнастайнымі

рытуальнымі і магічнымі дзеяннямі. Магічны сэнс надаваўся шматлікім элементам пабудовы (ганку, вокнам, кутам, пячному слупу, коміну і інш.), дрэвам, што раслі ля прысады. Аб'екты народнай архітэктуры заўсёды прысутнічаюць у фальклоры і міфалогіі.

Беларусы, як і іншыя народы Усходняй Еўропы, усведамляі дойлідства як частку прыроды, яе дар. І сапраўды: і драўляная брама, і гаспадарчыя пабудовы, і калодзеж-журавель, і хата, і абсталяванне хатняга інтэр'еру — усё гэта было зроблена з дрэва. На драўляных кроснах ткалі палатно, у драўлянай калысцы пеставалася немаўля, на драўлянай жалейцы ігралі продкі свой гіmn адзінству чалавека і прыроды, міру паміж руплівай працай хлебароба і вечнай прыгажосцю шчодрай зямлі пад стрэхамі прашчураў.

АД  
ГАРАДЗІШЧАЙ І СЕЛІШЧАЙ  
ДА ГАРАДОЙ І ЗАМКАЙ

Славяне рухаліся на поўнач і ўсход уздоўж рак: дрыгавічы — па прытоках Прывяці (Гарынь, Сцвіга, Шчара, Лань, Случ, Пціч); радзімічы — па Дняпры і Сожы; крывічы — уздоўж Віліі і Заходняй Дзвіны. Ля месц зліцца рак і ручаёў яны спыняліся, будавалі гарадзішчы. У залежнасці ад ландшафту вылучаюцца некалькі тыпau гарадзішчаў: поплаўныя, мысавыя (на надпоплаўным узвышшы) і балотныя. Прыкладам першага з'яўляецца славутае гарадзішча IX — XII стагоддзяў на Менцы (Мінскі раён). Цытадэль (малое гарадзішча) і вакольны град (вялікае гарадзішча) размешчаны ля месца зліцца Менкі і ручая Дуная. Агульная плошча ўмацавання каля 1 га. Навокал гарадзішча сярод надпоплаўнага плато на плошчы ў 30 га раскіданы шматлікія селішчы.

Другі тып складалі тыя гарадзішчы, што знаходзіліся на крутым узбрярэжжы, як, напрыклад, у Браславе ці Лукомлі.

Балотныя гарадзішчы, якія былі харктэрны для паўднёвых рэгіёнаў, ставілі на сухіх выспах ці пясчаных грывах у гушчары лесу. Да іх вялі патаемныя сцежкі.

Рассяленне паступова распаўсюджваецца на тэрыторыі рэчышчавых далін, залесненых хмызамі, маладым падлескам. З развіццём земляробства пачынаецца асваенне надпоплаўных тэррас, пакрытых дрымучымі лясамі. У пушчах высякаюцца дзялянкі, кладуцца прасекі. Распрацоўка зямель уздымаецца да водападзельных узвышшшаў.

З бегам часу рассяленне адыходзіць ад водных камунікаций і арыентуюцца на сухапутныя шляхі зносін, і ў першую чаргу на гандлёвыя, якія звязвалі Беларусь з краінамі Еўропы і Азіі. Працэс фарміравання рассялення на тэрыторыі сучаснай Беларусі праходзіў у асноўным па той жа схеме, што і ва ўсіх усходніх славянах, а таксама ў суседзяў — балтаў. Адрозненні вынікалі з асаблівасцей канкрэтных ландшафтна-кліматычных умоў пэўных тэрыторый, як, напрыклад, Палесся, унікальнага ў геаграфічных адносінах рэгіёна Еўропы. Тут і марэнныя пагоркі, што чаргуюцца з азёрнымі і рапчымі нізінамі міжрэчча Віліі і Заходняй Дзвіны, і спакойныя раўніны паміж Беразіною, Дняпром і Сожам, і ўзвышшы ля вытоку Пцічы, і прасторныя нізіны вакол Нёмана і яго прытокаў.

Гарадзішча ўяўляла сабою ўмацаванае пасяленне, абнесенае драўлянымі тынам, прыстасаванае да натуральных перашкод (балота, рэчка альбо ручай, абрывісты бераг). Плошча вызначалася

з тым разлікам, каб падчас варожага нашэсця за яго сценамі магаі схавацца жыхары навакольных селішчаў. У даславянскія часы, прыкладна ў перыяд з VI ст. да н. э. па II ст. н. э., гарадзішчы і селішчы на тэрыторыі Беларусі падзяляліся на два тыпы: на поўначы пераважалі гарадзішчы, забудаваныя шматкамернымі дамамі. Будова такога дома мела наступны выгляд. Па кутах, у прамежках сцен і на падоўжнай восі ставіліся слупы. Тыя, што ўздоўж сцен, звязваліся ўверсе бэлькамі, а пастаўленыя па восі будынка трymалі бэльку-прагон, на якую абапіралася страха. Сцены і перагародкі з галля, абмазанага глінай, падзялялі пабудову на асобныя памяшканні. Кожнае з іх, калі было разлічана на асобную сям'ю, мела ачаг з камянёў. З II — III стагоддзя паступова слупавыя збудаванні вышыняюцца больш трывалымі зрубнымі.

Забудова гарадзішча мела пэўную структуру. Жылыя дамы ставіліся ў цэнтры кампактнай групай, утвараючы ядро. Паветкі і загоны для свойскай жывёлы размяшчалі далей. За імі ішлі ўмацаванні: частакол ці плот (тын) з бярвён. Буйныя гарадзішчы мелі іншы раз два жылыя ядры.

У пазначаны перыяд у паўднёвых рэгіёнах Беларусі пераважалі селішчы, забудаваныя паўзямлянкамі. Гэта ўжо другі тып гарадзішчаў, якія адыгрывалі ў першую чаргу ролю калектыўнага ўмацавання. Тут размяшчаліся таксама месцы культавых мерапрыемстваў, дзе стаялі ідалы, балваны, куміры, ладзіліся судзілішчы, дзе вырашаліся спрэчкі і іншыя важныя грамадскія праблемы. У гарадзішчы праводзіліся скупчыны, братчыны (сходы, рады старэйшын) і г. д., збіralіся жанчыны для ткання палатна. У найбольш абароненай частцы гарадзішча вылучалася дадатковое ўмацаванне — цытадэль. Астатнія тэрыторыі называлася вакольным градам. У ім знаходзіліся жытлы і гаспадарчыя пабудовы дружыннікаў і рамеснікаў. Рамеснікі кавалі зброю, даспехі, ладзілі збрью і г. д. У цытадэлі жылі начальнік дружыны (князь), старэйшыны. З'яўленне асобнай крэпасці, цытадэлі, відаць, ту�ачыцца змяненнямі ў стратэгіі вядзення войнаў у тыя часы. Асноўным спосабам баявых дзеянняў былі імклівія і кароткачасовыя набегі. Аднак, калі на змену прымітываму частаколу прыйшлі зрубныя ўмацаванні, узяць гарадзішча зналёту аказалася немагчымым. Даводзілася на некаторы час пераходзіць да новага прыёму вядзення вайны — асады. Вось тады і з'явіліся цытадэлі — унутраны ўмацаваны пункт, які дазваляў павялічыць тэрмін супрацьстаяння асаджаных.

З развіццём раннеславянскіх гарадоў цытадэлі пераўтвараюцца ў сапраўдныя крэпасці — дзядзінцы. Лінія абароны вакольнага града адыгрывае дапаможную ролю.

Вакол умацаваных гарадзішчаў у той час пачалі развівацца

гарады раннефеадальнага перыяду. У выніку аддзялення ра-  
мёстваў ад земляробства і ўсталявання гандлю горад выступаў як  
якасна новы тып паселішча, умовамі развіцця якога з'яўлялася  
наяўнасць не толькі княжацкай рэзідэнцыі, але і гандлёвых шляхой  
зносін, як водных, так і сухапутных. Менавіта іх сетка вызначыла  
сістэму размяшчэння і развіцця гарадоў: шлях з варагаў у грэкі  
ўздоўж Дняпра, з Заходнім Еўропы на Усход праз балтыйскія  
порты, Заходнюю Дзвіну і Нёман, мясцовыя шляхі па Прыпяці,  
Пцічы, Бярэзіне, Сожу. Прынцыповае адрозненне горада ад  
абкружанага селішчамі гарадзішча заключалася ў тым, што гэта  
было ў першую чаргу паселішча гандляроў і рамеснікаў. Насупраць  
замчышча ці дзядзінца, якія знаходзіліся ў цэнтры, размяшчалася  
гандлёвая плошча. Ад яе па радыяльнай схеме адыходзілі вуліцы —  
канцы, паміж якімі ляпіліся дамы і сядзібы пасадскага люду,  
рамеснікаў. Пасады, слабоды, прадмесці ўтваралі вакольны град,  
за якім ішлі драўляныя ўмацаванні з варотамі на напрамках  
галоўных дарог. Так выглядала харктэрная для ўсходніх славян  
горадабудаўнічая схема: град — торг — пасад. Полацк, Бярэсце,  
Гародня, Менск і іншыя старажытныя гарады Беларусі ў сваім  
развіцці прайшлі праз гэты этап.

Гарантам паспяховага існавання горада ў тая неспакойныя  
часы з'яўляліся фартыфікацыйныя збудаванні. Як ужо казалася, не  
апошнюю ролю адыгрывалі абарончыя ўласцівасці мясцовасці.  
Напрыклад, Менскае замчышча з поўдня прыкрывала Нямігу, з  
усходу — Свіслач, а з поўначы — прасторная багністая нізіна.  
Абраная тэрыторыя абносялася штучным насыпным валам. У  
падножжы вала з бярвення ўзводзілася драўляная субструкцыя:  
каркас, умацаваны іншы раз каменнем. Усё гэта засыпалася  
зямлём. Са знешняга боку скіл вала быў амаль вертыкальны, і  
перед ім ставіліся дадатковыя перашкоды: вострыя калы, надоўбы.  
З унутранага — больш пакаты і часам узнімаўся з прамежкавымі  
гарызантальнымі пляцоўкамі для перамяшчэння абаронцаў уздоўж  
сцен. На грэбні вала ставіліся драўляныя ўмацаванні. Прасцейшае  
з іх — частакол з вертыкальнымі проразямі для стральбы з лука,  
найбольш дасканалыя — сцены з бярвення. Існавалі два асноўныя  
канструкцыйныя прыёмы іх узвядзення: гарадні — знешні і  
ўнутраны рад сцен, злучаных папярэчнымі перарубкамі; тэррасы —  
зрубныя клеткі, з якіх набіраліся сцены, праз пэўныя прамежкі  
закіданыя каменнямі. Каб перашкодзіць пад'ёму на сцены са  
знешняга боку, іх верхняя частка заканчвалася канольнымі  
выступамі, абламамі. На даху сцен дадаткова замацоўваліся  
бярёны — у час вайны яны скідаваліся на галовы нападаючых.

Геаметрычна канфігурацыя вала і сцен выбіралася не ад-  
вольна, а зыходзячы з реальных напрамкаў магчымай атакі. Па

кутах і ў прамежках сцен ставіліся шмат'ярусыныя вежы. Яны павінны былі забяспечваць абстрэл на подступах і ўздоўж сцен. Апошняя акаличнасць патрабавала надання вежам формы, набліжанай да круга. З дрэва найбольш рацыянальна рабіліся шасці- і восьмікутнікі, вежы-круглікі. Ярусы вежы вызначалі сектары абстрэлу па дальнасці. Пазней, са з'яўленнем вогнестрэльнай зброй, яны падзяляліся на гарматныя, мушкетныя і пішчальныя. Верхняя пляцоўка выкарыстоўвалася для дазору.

Уезд ва ўмацаванне быў абсталяваны магутнай брамай з цяжкімі, акаванымі жалезам варотамі. У Заходній Еўропе з часоў Рымскай імперыі склалася традыцыя фланкіраваць браму замкаў і крэпасцей бакавымі вежамі. Німецкія майстры будавалі падобныя брамы і ва ўсходненеўрапейскіх краінах. Аднак драўлянае дойлідства славян вынайшла і іншы варыянт: браму з вежай, узведзенай над яе пралётам (Залатыя вароты ў Кіеве, Менская брама паводле рэканструкцыі Г. В. Штыхава і Ю. А. Зайца). Такая канструкцыя была больш рацыянальнай, паколькі не перашкаджала скразному перамяшчэнню абаронцаў непасрэдна над варотамі. Пазней па гэтаму тыпу ўзводзіліся надваротныя цэрквы (Вострабрамская капліца ў Вільні), вежы ратуш. Вежы маскоўскага Крамля таксама ўяўляюць сабою тыповыя аднавежавыя брамы.

Забудову дзядзінца, замчышча складалі княжацкі двор, сядзібы і дамы дружыннікаў, кавалёў, збройнікаў, княжацкай прыслугі. У княжацкім дворе уваходзілі жылыя і гаспадарчыя пабудовы: сені, сенічкі, клеці, свірны, скарбніцы, паветкі, стайні, вазоўні, арсенал, кухонныя памяшканні, памяшканні для прыслугі і шмат якія іншыя. Палаты князя і начальнікаў дружыны стваралі шматлікія зрубы (клеткі, клеці), злучаныя паміж сабой як у плане, так і па вышыні: на падклецах і ў некалькі ярусаў. Яны мелі ганкі, абкруженныя слупавымі галерэямі, прасторныя сенцы, святліцы. Жылыя памяшканні ацяпляліся печкамі з комінам (Полацк, Бярэсце, Менск). У XI—XII стагоддзях на княжацкіх падвор'ях, у замчышчах і на пасадах пачынаюць будавацца цэрквы.

Большасць пасадскіх жытлаў — гэта адна-, двух- і трохкамерныя дамы на падкладах (кароткіх бярвёнах пад вуглом), палях і падрубах, з самцовымі стрэхамі, падлогай на лагах-падмостніках. Унутранае абсталяванне складалася з печкі-каменкі, прысценных лаў, стала, палаціў.

Гарады Беларусі X—XII стагоддзяў вылучаліся добраўпарадкаваннем. Вуліцы і многія двары мелі пакрыццё з драўляных плах. У старажытных Бярэсці і Менску ў асобных месцах

выяўлена звыш дзесяці слоў драўляных насцілаў (па меры зношвання новая маставая клалася на старую). Уздоўж вуліц рабіліся драўляныя латкі для сцёку вады.

З вытворчых збудаванняў вылучаліся вадзяныя млыны, якія ставіліся на берагах рэк. Млынны промысел аказаўся вельмі выгадны, бо меў попыт не толькі ў пасадскага насельніцтва, але і ў навакольных сялян, што і паўплывала на такое размяшчэнне млыноў, зручнае як для гандлю ў горадзе, так і для вывазу на суднах. Сухапутныя дарогі ў тыя часы былі нешматлікімі. З летапісаў, паданняў, быліны ведаем, напрыклад, пра прамаезджыя і вакольныя шляхі да Кіева. Адна з такіх дарог вяла з Менска да Кіева праз Слуцк. У старажытных актах XV стагоддзя ўпамінаецца слуцкая дарога ў наваколлі гарадзішча на рацэ Менцы. Дарэчы, тут выяўлены і дрыгавіцкія пахавальныя курганы. Яны мелі наступную асаблівасць: над нябожчыкам узводзіўся зруб з пяці-сямі вянкоў і потым насыпалася зямля. Ці не па слуцкай дарозе прасунуліся так далёка на поўнач дрыгавічы? Яшчэ ў XIX стагоддзі краязнаўцы і археолагі звярнулі ўвагу на валуны з пэўнымі меткамі, курганы, каменныя крыжы ўздоўж старажытных дарог. Яны выконвалі ролю арыенціру, дарожных знакаў. Трапляліся і невядомага прызначэння пляцоўкі, абкружаныя насыпным земляным валам. Мабыць, тут начавалі конныя падарожнікі. Згодна паданням, уздоўж Бярэзіны праходзіла так званая Вітаўтава дарога, па якой, магчыма, вялікі князь у 1397-1398 гадах гнаў палонных татараў з Залатой Арды і Крыма.

З XIII стагоддзя Беларусь уваходзіць у склад Вялікага княства Літоўскага, а з XVI стагоддзя — у склад Рэчы Паспалітай. Гарады атрымоўваюць магдэбургскае права. Іх цэнтрамі становяцца ўжо не дзядзінцы, а плошчы з дамамі гарадскога самакіравання (ратуша), культавымі будынкамі шматлікіх рэлігійных ордэнаў, брацтваў, гандлёвымі радамі, дамамі-крамамі рамеснікаў-гандляроў. Умацаваным аб'ектам робіцца замак буйнога магната, які знаходзіцца каля горада. Так усталёўваецца заходненеўрапейская горадабудаўнічая сістэма: град (замак) — пасад (горад) з торгам пасярэдзіне (гандлёвая плошча).

Двары заможных мяшчан па набору пабудоў нагадвалі фальварачны комплекс: жылы дом з некалькіх святліц, сеняў, кухні, каморы, свірны, гаспадарчыя пабудовы і нават гумнішча. Такія сядзібы абносяліся магутным частаколам ці тынам з закінутых у школы бярвён, мелі моцныя вароты і насып з плах ці жэрдак на дварэ. «Чарцёж горада Віцебска 1664 года», гравюры з выявамі Гродна і Бярэсця паказваюць, што ў XVI-XVII стагоддзях гарады акрамя ўмацаванняў мелі разнастайныя грамадскія, культавыя, вытворчыя і жылыя пабудовы. Жытлы феадалаў і багатых гандляроў уяўлялі сабой драўляныя харомы ў 2-3 паверхі з галерэмі, вежамі і дваровай капліцай, а то і царквой.

У канцы XVIII стагоддзя, пасля далучэння земляў Беларусі да

Расійскай імперыі, новы ўрад пачай ажыццяўляць шэраг мер па рэканструкцыі гарадоў. Зносяцца земляныя валы і ўмацаванні, спрамляюцца і добраўпараткоўваюцца вуліцы. На працягу наступнага стагоддзя распрацоўваюцца і здзяйсняюцца генеральныя планы Мінска, Віцебска, Магілёва, Гродна, а таксама шматлікіх павятовых і пазаштатных гарадоў. Укараняецца квартальная, ампірная (ад французскага «імперыі») планіроўка, якая лічылася на тия часы самай дасканалай. Поруч з традыцыйнымі гандлёвымі і культавымі збудаваннямі ўзводзяцца і адміністрацыйныя, будынкі пад вучэбныя ўстановы, тэатры, вакзалы, карпусы заводаў, пакгаўзы, электрастанцыі, воданапорныя вежы. У гарадах з'яўляецца водаправод, конка.

Статыстыка пачатку XX стагоддзя сведчыць, што ў 1910 годзе ў Мінску налічвалася 7639 будынкаў. З іх толькі 1262 было мураваных, 211 каменна-драўляных і 6166 драўляных. Гэта не дзіўна, бо галоўным будаўнічым матэрыялам для гарадоў Беларусі заставалася дрэва — з яго ўзводзілася больш як 70 працэнтаў збудаванняў. Па колькасці каменных будынкаў на першым месцы знаходзіўся Гродна (40 працэнтаў), а на апошнім — Віцебск (11 працэнтаў). Мураванай забудовай вылучаліся Ліда (47 працэнтаў), Брэст (42 працэнты). У большасці ж правінцыяльных гарадоў доля каменной забудовы не перавышала 1 працэнта (Быхаў, Сенна, Чавусы, Лепель, Рэчыца). Па драўляных стрэхах першае месца сярод губернскіх гарадоў займаў Мінск (67 працэнтаў). У гарадах Гродзенскай губерні 36 працэнтаў складалі стрэхі з дахоўкі, 38 працэнтаў — дранкавая і гонтавая і 18 працэнтаў — жалезныя. У шмат якіх павятовых і правінцыяльных гарадах пераважалі саламяныя стрэхі (Адэльск — 84, Плюшчаны — 82, Драгічын — 78 працэнтаў). Па працягласці брукаваных вуліц вылучаўся Гродна (81 працэнт), далей ішлі Мінск (42 працэнты), Магілёў (38 працэнтаў) і Віцебск (35 працэнтаў). Мінск і Магілёў уваходзілі ў склад 14 гарадоў паўночна-заходняй часткі Расійскай імперыі, дзе меліся тратуары ад паловы да трох чацвёртых працягласці вуліц. Гродна ўваходзіў у склад дзесяці гарадоў з тратуарамі не меней 3/4 даўжыні вуліц. У такіх гарадах, як Віцебск, Дзісна, Пружаны, тратуараў не было наогул.

Развіццё прыватнага сектара ва ўмовах хуткага росту пра-  
мысловасці і гандлю гарадоў Беларусі ў другой палове XIX —  
пачатку XX стагоддзя прывяло да павелічэння колькасці прад-  
месцяў рамеснікаў-гандляроў, рабочых слабод. Дом на дзве жылья  
палавіны, на цагляным падмурку ці каменным сутарэнні, флігель,  
хлеў, агарод і сад, агароджа з варотамі — вось тыповы выгляд  
гарадской сядзібы гэтага часу. Планіроўка гарадскога жытла  
ўключала ганак, пярэднюю з кладоўкай, кухню, два-чатыры

жылъя пакоі. З такога набору памяшканняў складваліся дамы на дзве, трыв, чатыры кватэры.

Інтэр'ер гарадскага жытла вылучаўся аздобленымі кафляй печкамі, шпалерамі (у Мінску працавала шпалерная фабрыка). Столі драўляных дамоў часта рабіліся атынкаванымі, з ляпнінай. Філянговыя дзвёры афарбоўваліся ў белы колер і аздабляліся металічнымі ручкамі з латунным абкладам. Набор мэблі складаўся ў простага рамесніка са стала, шафы, ложка, зэдля і варштата; у заможнага мешчаніна - з люстраў, піяніна, венскіх крэслau, буфетаў і камодаў. Драўляныя гарадскія дамы ўпрыгожваліся шалёўкай, разьбянымі ліштвамі, карнізамі, аканізамі, ганкам з узорыстымі кавальскімі кансолямі і рапоткамі.

Гарады, акрамя таго, што з'яўляліся цэнтрамі гандлю і размёстваў, адыгрывалі і ролю пэўных адміністрацыйна-тэрытарыяльных цэнтраў, а таксама былі фарпостамі абароны пэўных тэрыторый. Прыкладна з XV стагоддзя апошняя функцыя пачынае вылучацца ў асобны напрамак ваенной стратэгіі. К гэтаму часу складваецца разгалінаваная сетка буйных транзітных сухапутных шляхоў і шматлікіх шляхоў унутрыдзяржаўнага значэння. Актывізуюцца эканамічныя, гандлёвыя сувязі паміж рознымі рэгіёнамі Вялікага княства Літоўскага, павялічваецца роля дзяржавы ў жыцці Еўропы. Гандлёвыя дагаворы з суседзямі і больш далёкімі краінамі спрыяюць росквіту ў межах Вялікага княства промыслаў і вытворчасці, звязаных са зневінім рынкам. Разам з тым межы дзяржавы знаходзяцца пад пастаяннай пагрозай набегаў татар, нашэсцяў крыжакоў і г. д. Відавочна, што сіламі гарнізонаў адных толькі гарадоў арганізаваць абарону ўжо было немагчыма. Гэтая функцыя ва ўсё большай ступені пачынае адыходзіць да замкаў. Калі паглядзеце на карту Беларусі XV-XVI стагоддзяў, то добра відаць, што ў іх размяшчэнні назіраецца пэўная сістэма. Так, вылучаецца заходняя «дарога замкаў»: Крэва, Гальшаны, Любча, Ліда, Навагрудак, Mір, Нясвіж, Клецк. Замкі на поўдні нібы акрэслівалі мяжу набегаў крымскіх Гірэяў: Слуцк, Глуск, Рагачоў, Стрэшын. Усходняя рубяжы вартавалі такія фарпосты, як Орша, Дуброўна, Шклов, Мсціслаў, Крычаў, Быхаў, Рэчыца і іншыя.

Вялікія літоўскія князі ўлічылі вопыт набегаў полчышчай Батыя на рускія землі (драўляныя ўмацаванні Разані, Угліча, Суздалі і іншых крэпасцей рабіліся лёгкай здабычай агню), таму Гедымін, Кейстут, Альгерд і асабліва Вітаўт будавалі замкі адпаведна апошняму слову фартыфікацыі — мураванымі, са шмат'яруснымі моцнымі вежамі. Сетка замкаў ахоплівала простору аднаго дзённага коннага пераходу (30-50 кіламетраў). Аднак пры такой шчыльнасці прыходзілася ўзводзіць і драўляныя крэпасці,

пераважна на другарадных напрамках, для невялікіх гарнізонаў ці там, дзе ўмацаванне трэба было зрабіць хутчэй, нечакана для непрыяцеля.

Прыкладам першага можа служыць замак у Свілачы (зараз вёска ў Асіповіцкім раёне, якая ў XV-XVI стагоддзях з'яўлялася мястэчкам Радзівілаў). У Цэнтральным дзяржаўным архіве Рэспублікі Беларусь у фамільным фондзе Радзівілаў захаваўся невыразны на першы погляд малюнак замка ў Свілачы XVI стагоддзя, зроблены Багуславам Радзівілам. Месца размяшчэння замка было абрана каля зліцця рэчак Свілачы і Пцічы. Паводле малюнка, уздоўж берагоў, прыкладна пад прымым вуглом, стаялі драўляныя карпусы гарнізона. З супрацьлеглага боку яны мелі характэрныя абходныя галерэі (такія ж, як і ў адпаведных будаваннях мураваных замкаў, напрыклад у Лідзе XIV стагоддзя, Міры XV стагоддзя і г. д.). З боку міжрэчча абодва карпусы злучаліся высокім частаколам з проразямі для абстрэлу.

У XVI стагоддзі прыкладна такога тыпу замак знаходзіўся і ў Радашковічах. Гэта наводзіць на думку, што ў будаўніцтве драўляных замкаў XV-XVI стагоддзяў прымяняліся пэўныя тыповыя «ўзорныя» рашэнні.

У гады вайны Стэфана Баторыя з Іванам Грозным некалькі драўляных замкаў з'явілася ў наваколі Полацка (Суша, Туроўля, Краснае). Перыметр сцен быў максімальная спрошчаны і ўяўляў сабой трохвугольнік з кутнімі вежамі. Замкі патаемна рубіліся ў пушчах наддзвінскіх лясоў, сплаўляліся плытамі і літаральна за некалькі месяцаў збіраліся на дзіва сведкам тых часоў на вызначаных месцах.

У асобных населеных пунктах абаронную ролю выконвалі таксама цэрквы і касцёлы, архітэктура якіх адпавядала гэтаму прызначэнню. Храмы абароннага тыпу (да такіх адносяцца цэрквы XV-XVI стагоддзяў у вёсках Сынкавічы Зэльвенскага, Мураванка Шчучынскага раёнаў, Супрасль (Беластоцкае ваяводства), касцёл 1606 года ў вёсцы Камаі Пастаўскага раёна) мелі фланкіруючыя іх асноўныя аб'ёмы вежы з нішамі і байніцамі накшталт вежаў замкаў. Абарончыя рысы прысутнічалі і ў многіх маёнтковых палацах XV-XVII стагоддзяў, як, напрыклад, у палацы XVII стагоддзя ў Гайцюнішках Воранаўскага раёна і г. д.

Рысы драўляных замкаў і крэпасцей, абароннага тыпу храмаў і палацаў знайшли адлюстраванне і ў драўляным манументальным дойлідстве, у эвалюцыі форм такіх яго элементаў, як вежы, званіцы, купалы. Усе яны прасякнуты адзінствам свайго паходжання ад першай вартавой вежы старажытнага славянскага дзядзінца, замчышча.

## МЯСТЭЧКІ І ВЯСКОВЫЯ ПАСЕЛІШЧЫ

Яшчэ адзін гістарычны тып паселішча — мястэчка. Яго ўзнікненне было абумоўлена распаўсюджаннем грашовай рэнты і як вынік — стварэнне вотчынных таргоў у XV-XVI стагоддзях. У каралеўскіх эканоміях акрамя прыватнаўласніцкіх існавалі і дзяржаўныя мястэчкі і таргі. Класіфікацыя мястэчак Беларусі з пункту гледжання іх планіроўкі абумоўліваецца заканамернасцямі фарміравання рамесніцка-гандлёвых паселішчаў у пэўную гістарычную эпоху: гатычныя (плошча з вуліцамі, якія прымыкаюць да яе па датычнай), рэнесансныя (радыяльны план), барочныя (пераважна прыватнаўласніцкія побач з замкамі ці маёнткамі), ампірныя. Апошні тып узнік у выніку горадабудаўнічых пераўтварэнняў першай паловы XIX стагоддзя, накіраваных на ліквідацыю рэшткаў сярэдневяковых земляных умацаванняў і вузкіх крызвых вуліц і пераходу да рэгулярнай, квартальнай забудовы.

Істотна розняцца паміж сабой мястэчкі ўсходніх і заходніх рэгіёнаў Беларусі. Першым уласцівы адсутнасць плошчы (яе замяняла пашырэнне вуліцы), машчэнне вуліц, тратуараў (звычайна дошкамі). Якіх-небудзь устойлівых традыцый у размяшченні грамадскіх і культавых пабудоў тут не складалася, забудова амаль цалкам драўляная. У мястэчках заходніх рэгіёнаў вылучалася плошча, вакол якой стаялі царква ці касцёл, гандлёвыя рады, карчма, найбольш дыхтоўныя дамы рамеснікаў-гандляроў. Медіся мячэць, сінагога, будынак валасной управы ці гміны, пажарная каланча. Плошча і вуліцы былі брукаваныя, тратуары рабіліся з дошак.

У залежнасці ад ландшафтных прыкмет мястэчкі Беларусі падзяляюцца на ўзбярэжныя (мястэчкі-прыстані, ці партовыя), балотныя, сухадольныя, што суадносіць іх з адпаведнымі ландшафтными тыпамі рассялення.

З канчатковым асваеннем зямель далейшае развіццё паселішчаў ішло на землях феадалаў. Раствуць княжацкія, баярскія і царкоўныя сёлы — аб іх шырокая паведамляецца ва ўсіх летапісных зводах. З XII стагоддзя пачынае вылучацца сяло — першапачаткова як вотчынны цэнтр, пазней як адміністрацыйна-тэрытарыяльны. У XIX стагоддзі — гэта цэнтр валасці, з царквой, школай, валасною управай, з запасным магазінам, карчмой. Але разам з тым гістарычна складалася ўжыванне гэтага слова для азначэння традыцыйнага паняцця «вясковая паселішча». Такія сёлы, як і большасць паселішчаў Беларусі XVI-XIX стагоддзяў, былі маладворнымі (Стараселле, Новае Сяло, Старое Сяло, Сялец).

Вядомы на Беларусі і агульнаславянскі тып — весь, вёска, ўёска. Звычайна так называліся паселішчы, якія ўтвараліся ў выніку аддзялення асобных дворышчаў пры сямейных раздзелах або з двароў служылага люду. Невялікая вёска з цягам часу магла вырасці ў сяло. Паводле традыцый сваяцтва, двары бабылёў і служылага люду аб'ядноўваліся ў выселкі, адасобленыя, агароджаныя. Так узніклі паселішчы з назвай «агароднікі». Тэрміны «вёска», «вясковы» замацаваліся ў сучаснай беларускай мове як алагульняючыя ў адносінах да сельскіх населеных пунктаў.

Паняцце «дзярэўня» вядома недзе з XI стагоддзя — так калісьці называлася сельскае паселішча без царквы. Этымалогія гэтага слова, верагодна, ідзе ад «драць» — выкарочоўваць дзялянку ў лесе. Можна меркаваць, што назва характарызуе сельскія паселішчы лясной паласы Еўропы, звязаныя з асваеннем пушчаў і іншых залесненых ландшафтаў. У XVII-XVIII стагоддзях у Беларусі так называліся разнастайныя па колькасці двароў паселішчы, але пазней — толькі тыя, якія не адносіліся да разраду хутароў, сёл і мястэчак. У XIX стагоддзі тэрмін паступова выходзіць з ужывання, затрымаўшыся на некаторы час у заходніх рэгіёнах.

Адным з найбольш старажытных тыпаў паселішча на Беларусі (у сярэдняй паласе) і ў іншых месцах расселення ўсходніх славян быў пагост. Яго ўзніненне адносіцца да X-XI стагоддзяў, калі паселішчы ствараліся на аснове не роднасных, а тэрытарыяльных адносін. Першапачаткова гэта былі падатныя адзінкі (пагост — акруга), пазней — тэрытарыяльны цэнтр абшчыны (пагост — цэнтр). Прыкметамі пагоста з'яўлялася наявнасць феадальнага маёнтка, царквы, заезнага двара, карчмы. Грамадскія і культавыя пабудовы ставіліся звычайна ў цэнтры, вуліцы займалі радыяльнае становішча. Так склаўся падставы план забудовы. Да XIX стагоддзя назва «пагост» захавалася на Беларусі як відавы тапонім (вёскі Пагост, Новы Пагост, Пагост Загародскі і г. д.).

Каб зацікавіць пасяленцаў асвойваць няўдобіцы, феадалы вызывалі іх на некаторы час ад падаткаў. Адсюль узніклі слабоды (ад «аслабаніць», вызваліць ад чыншу і дзяякла). У адрозненне ад слабод Рэсіі і Левабярэжнай Украіны (казацкія слабоды) беларускія, як і слабоды Правабярэжнай Украіны, былі земляробчымі. У XVI-XVII стагоддзях паняцце «слабада» набывае на Беларусі сэнс пасада раннефеадальных гарадоў XI-XIII стагоддзяў — прадмесця, населенага рамеснікамі і гандлярамі. Слабоды з часам маглі пераўтварыцца ў сёлы і вёскі, захаваўшы першапачатковую назову ў якасці тапоніма: Слабодка, Слабада, Новая Слабада, Бракава Слабада, Чырвоная Слабада.

Сельскае расселенне і структура сельскіх паселішчаў карэн-

ным чынам змяняюцца ў выніку праведзенай у 1557 годзе зямельнай рэформы «Уставы на валокі». Ранейшая сістэма павіннасцей, прыстасаваная для дыма (двара, дворышча), была скавана, павіннасці цяпер размяркоўваліся па паселішчах. Раскіданыя палосы, грывы, ласкуты, шаруні зямлі, якія належалі асобным дварам, аб'ядноўваліся і дзяліліся на тры палі: азімае, яравое і пар. У цэнтры сярэдняга вызначалася тэрыторыя будаўніцтва паселішча (звычайна каля дарогі). Сюды звозіліся раскіданыя па наваколлях дворышчы з пэўнымі граніцамі «сценкамі». За «сценкай» будаваліся паселішчы-аднадворкі дробнай шляхты: засценкі, авулькі, ваколіцы.

З XVI стагоддзя ў дакументах пачынаюць фігураваць і так званыя фальваркі, тыповае параджэнне валочнай рэформы. Першапачаткова гэта — невялікія маёнткі, якія займаліся вытворчасцю хлеба на продаж. Пазней назва замацавалася ўвогуле за дробнымі маёнткамі. Належалі яны пераважна шляхецкаму саслою. Галоўным элементам быў сядзібны дом з ганкам на слупах і сенцамі, злева і справа ад якіх анфіладна ішлі пакоі. Да ганка вяла алея, што пераходзіла ў курданёр. Паабапал алеі, перад домам, знаходзіліся свірны, сырніцы, ляднік. За домам — сад, далей — гаспадарчы двор. Калі меліся рэчка ці ручай, то там звычайна размяшчаліся саладоўня, піваварня, бровар. Асобна ставіліся гуменныя пабудовы.

У XIX — пачатку XX стагоддзя з развіццём у эканоміцы вёскі таварна-рыначных адносін распаўсюджваюцца хутары. Спрыялі гэтаму вядомая зямельная рэформа Пятра Стальпіна, а праз дзесяць гадоў аграрная палітыка Польшчы ў заходніх абласцях Беларусі. У адрозненні ад украінскага хутара, які з'яўляўся маёнткам накшталт фальварка, беларускі хутар — гэта звычайны сялянскі двор. Сялянскія хутары ў якасці паселішчаў пераважалі ў суседніх Латвіі і Літве.

Калі ўважліва агледзець карту паселішчаў Беларусі, то можна адзначыць, што вялікая колькасць з іх звязана сваім паходжаннем з тым ці іншым даўнім промыслам. Так, часта сустракаюцца вёскі з назвай Ляды. Некалі, пры падсечным спосабе земляробства, пасяленцы ішлі ў лес узімаць ляда — расчышчаць пад ворыва зямлю. Яшчэ больш вёсак з назвай Рудня — тут калісьці здабывалі балотную руду (Рудня Барталамеевская, Рудзенск і інш.). У XVI-XVII стагоддзях, асабліва ў пушчах на берагах Бярэзіны, Дняпра і Сожа, будаваліся двары гутнікаў і буднікаў. Першыя выплаўлялі шкло, другія здабывалі паташ. Адсюль — Старая Гута і Новая Гута, Кляпінская Буда. Складваліся паселішчы і каля вадзянных млыноў: Сімоніцкі Млынок, Перароўскі Млынок, Млынка. Тапонім «тайна» азначае паселішча сярод сасновых гаёў. Багатую і разнастайную

колькасць назваў даў звычайны двор: Дворац, Дворышча, Навадворцы, Дварчаны, Новы Двор. Шнур зямлі часоў валочнай рэформы XVI стагоддзя — «грыва» гучыць у назвах Вялікая Грыва, Новая Грыва і інш.

Археалагічныя матэрыялы сведчаць, што першабытныя ста-янкі мелі значныя памеры. Гэта абумоўлівалася ніzkай прадук-цыйнасцю працы і тактыкай калектывнай абароны. З распадам патрыярхальнай абшчыны і вылучэннем сем'яў паселішчы па-чынаюць памяняшацца. У раннефеадальны перыяд сельскія па-селішчы ўжо не такія значныя, але паступова вотчынныя цэнтры, сёлы акружаюцца вёскамі і слабодамі, засценкамі і ваколіцамі. Большасць сельскіх паселішчаў Беларусі ў XV-XVIII стагоддзях налічвала 10-15 двароў, размешчаных вельмі шчыльна. У Расіі яны былі буйнейшыя, але затое знаходзіліся на большай адлегласці.

На канец XIX — пачатак XX стагоддзя ў Беларусі вызначыліся рэгіёны з пэўнымі памерамі сельскіх паселішчаў.

**Палессе.** Тут пераважаюць шматдворныя паселішчы. Узбуй-ненне адзначаецца з часоў валочнай рэформы. Да гэтага панавалі дробныя вёскі і раскіданыя паміж балот дворышчы. У другой палове мінулага стагоддзя пачалося асваенне балот і пакрытых лясамі зямель, крыху пазней — будаўніцтва транспалескай чыгункі. Усё гэта разам спрыяла ліквідацыі маладворных і росту шматдворных вёсак.

**Сярэднебеларускі рэгіён.** Абмежаваны на поўначы Ашмян-скім, Лагойскім і Аршанскім узвышшамі, на поўдні — сярэд-небеларускім плато і палескай нізінай. Значныя ворыўныя землі, вялікая ўдзельная вага мястэчак і гарадоў, густая сетка дарог і высокая шчыльнасць вызначылі гушчыню паселішчаў, сярод якіх пераважаюць сярэдніх памераў (некалькі дзесяткаў двароў) і буйныя (звыш сотні двароў).

**Паазер'е.** Узгорысты, пакрыты лясамі ландшафт спрыяў уз-нікненню маладворных паселішчаў (10-15 двароў, бессістэмна раскіданых сярод пагоркаў, лагчын, пралескаў). Яшчэ сто гадоў назад большасць вёсак тут складалі ад двух да дзесяці двароў, паселішчы ў 30-40 двароў лічыліся вялікімі.

У планіроўцы прасочваюцца асаблівасці, уласцівія ўсяму арэалу расселення ўсходніх славян. Яны вызначаны ландшафтна-геаграфічнымі ўмовамі, структурай землекарыстання, камуніка-цый, шчыльнасцю расселення. Існуюць некалькі тыпаў планіроўкі. К у ч а в ы, або гнездавы, тып празваны так таму, што ўтваралі яго групы двароў, размешчаных, як правіла, без усялякай сістэмы. Сустрэкаецца ў Паазер'і ў выглядзе маладворных паселішчаў. У паселішчах з лінейнай, ці вулічнай, забудовай гнездавая структура мела прайўленне ў прысутнасці патранімічных груп (суседскіх

двароў сваякоў).

Бессістэмны тып паселішчаў можна ўбачыць таксама ў рэгіёнах з узгорыстым і залесненым ландшафтам ці ў балоцістых нізінах, дзе асобныя двары сваякоў (дворышчы) стаялі на рэдкіх пясчаных выдмах (Палессе).

Яшчэ ў VIII-IX стагоддзях ва ўсходніх славян фарміруецца тып паселішча з забудовай, звернутай да ракі альбо возера,— аднабаковая забудова. Потым такая забудова — двор да двара — атрымае развіццё пры з'яўленні паселішчаў уздоўж дарог — двухбаковая забудова. На аснове гэтага тыпу ўтварыўся грабенъчаты — калі да галоўнай, зарыентаванай уздоўж ракі вуліцы далучаліся перпендыкулярныя вуліцы (канцы).

Моцным стымулам развіцця лінейнай (вулічнай) забудовы стала ўсё тая ж «Устава на валокі». Упоперак вуліцы-дарогі наразаліся вузкія і працяглыя надзелы зямлі. Існавала правіла: хто атрымліваў цэлую валоку, павінен быў жыць пабудовы і тыя, што суседнічаюць з імі, ставіць з аднаго боку вуліцы, а гаспадарчыя і прыгуменныя — з другога. Хто браў па паўвалокі, будаваўся цалкам з аднаго боку. Праз некаторы час у выніку непазбежных сямейных раздзелаў першапачатковыя надзелы драбліся, ператвараліся ў вузкія і доўгія «грывы» і «шнуры». Забудова рабілася шчыльная — страха да страхи — і набывала суцэльныя характеристар. Новыя вуліцы ўзнікалі каля прыгуменняў і звязваліся з завулкамі. Складвалася шматвулічная, квартальная планіроўка.

Найбольш шырокое распаўсюджанне вулічны тып забудовы атрымаў у Падняпроўі, Цэнтральнай Беларусі, Панямонні і Захоўнім Палесці. Ва Усходнім Палесці ён суседнічаў з бессістэмным.

У сярэдній паласе Беларусі меў месца і своеасаблівы варыянт радыяльнай планіроўкі — так званы пагоставы план.

Шматвулічны тып канчаткова сфарміраваўся ў канцы XIX — пачатку XX стагоддзя, у тым ліку і ў выніку зліцця дробных выселкаў, вёсак і хутароў. З пачаткам буйнамаштабнай праграмы асушэння балот ён стаў вельмі харктэрным для такіх рэгіёнаў.

З XV стагоддзя многія гарады і мястэчкі Беларусі атрымоўваюць магдэбургскае права — статус самастойнасці з выбарным органам самакіравання. Такім органам з'яўляўся абіраемы з прадстаўнікі ўсіх саслоўяў магістрат на чале з бургамістрам. Для яго дзейнасці звычайна на гарадской ці местачковай плошчы будавалася ратуша, якая ўяўляла сабой часцей за ўсё двухпавярховы будынак на каменным сутарэнні. Там размяшчаліся сковішча гарадской казны, падсобныя памяшканні і нават турма. На першым паверсе — пакой для магістрацкіх чыноўнікаў і зала для пасяджэнняў, на другім — апартаменты бургамістраў. Значнасць ратушы ў агульнай забудове падкрэслівалася шмат'яруснай

вежай з гадзіннікам. З балкона вежы пад час агульнагарадскага сходу зачытваліся пастановы, судовыя рашэнні, заклікі і звароты.

Валасная ўправа нагадвала традыцыйную хату на дзве палаўны: ганак на слупах, сені, злева і справа пакоі, дзе размяшчаліся прысутнасці валасных чыноўнікаў, канцылярыя, архій. Пасля рэформы 1864 года (земская) ва ўсходніх рэгіёнах Беларусі з'явіліся будынкі земскага сходу (а па сутнасці жытло земскага начальніка). Гэта быў дом mestачковага выгляду на высокім цагляным падмурку з вальмавай страхой, шырокімі вокнамі з ліштвамі і аканіцамі, разъбяным аздабленнем на карнізах, шчытах. Меліся ганак на слупах, сені, некалькі жылых пакояў.

У паселішчах — цэнтрах сельскіх абшчын — будаваліся грамадскія магазіны. Гэта былі звычайнія клеці і свірны, бадай крыху большых памераў. Пасля адпаведнага ўказа Кацярыны II іх пачынаюць узводзіць па ўзорных праектах. «Тыповыя» запасныя магазіны мелі скразны праезд, паабапал якога размяшчаліся засекі. Зверху, на бэльках, клалі драўляны настол для засыпання збожжа ў засекі, унізе меліся акенцы з засаўкамі, праз якія адсыпалі збожжа. У мястечках яшчэ былі вядомы запасныя магазіны двухпавярховыя ў выглядзе замкнёнаага двара. Для ўсіх тыпаў асновай з'яўляліся зрубныя ячэйкі (клеткі, клеці), з якіх складваліся збудаванні розных памераў як у плане, так і па вышыні.

Праз Беларусь праходзіла некалькі буйных транзітных шляхоў: з Масквы ў Варшаву, з Пецярбурга ў Кіеў, Адэсу, Кішынёў. Калісці па іх імчалі паштовыя і кур'ерскія тройкі, дыліжансы. Дарога была доўгай, таму даводзілася мяніць коней на паштовых станцыях. Апошняя ўяўлялі сабой будаўнічы комплекс, які складаўся са станцыінага дома, дзе жыў станцыйны наглядчык з сям'ёю, пакоі для падарожных людзей, гасцёўні. Станцыйны дом стаяў фасадам да дарогі. Збоку ад яго знаходзіліся вароты для праезду на двор і флігелі для варты. Размешчаныя на брукаваным двары канюшні, паветка для фурманак, домік для ямшчыкоў утваралі замкнёны двор. З канца XVIII стагоддзя паштовыя станцыі робяцца па ўзорных праектах паводле падзелу на класы. Ад класа залежала колькасць зменных экіпажаў, наяўнасць прыстанцыі гасцініцы і карчмы.

Як тып грамадскай пабудовы карчма вядома шматлікім народам. У Старажытных Афінах папулярнасцю карысталіся так званыя капелі, куды заходзілі, каб адпачыць у кампаніі флейтыстак і танцоўшчыц. У Старажытным Рыме існавалі харчэўні: копы, піны. Імператар Дыяклетыян (III стагоддзе н. э.) наведваў корчмы гальскіх друзідаў. У сярэдневяковай Еўропе ў корчмы збіраліся на грамадскія нарады і нават на судовыя пасяджэнні. Буйныя гарады мелі так званыя магістарскія паграбы. Англійскія

корчмы маглі змясціць адначасова да трохсот наведвальнікаў. Традыцыйны французскі кабарэт служыў не толькі для ўцехі, але і для прытулку тых, хто не меў даху над галавою.

Славянам корчмы вядомы з X-XI стагоддзяў. У Багеміі і Польшчы яны будаваліся на гандлёвых плошчах гарадоў і мястэчак і служылі як месцамі бясед, так і пастаялымі дварамі. Як адзначаў польскі гісторык З. Глогер, «людзі, якія прыйшлі ў святочныя дні здалёк, мусілі мець пры касцёле дах гасцінны». Балгарская карчма захавала архаічнае ablічча да пачатку XX стагоддзя: у пакой ўсярэдзіне ачаг, над ім у даху — адтуліна для дыму, вакол стаялі зэдлікі, гандлёвы прылавак, за якім прадавалі фасолю, пшаніцу, арэхі і разам з тым віно і гарэлку.

У Кіеўскай Русі распаўся джанню корчмаў спрыяла здабыча мёду. Мядовая даніна з'яўлялася адной з галоўных крыніц даскупчын, братчын, трывзны. Даходы з карчмарства паступова манапалізаваліся феадаламі, духавенствам, арандатарамі. Рэакцыяй на гэта стала ўзнікненне кантрабанднага карчмарства. У Маскоўскай Русі ствараюцца карчомная варта, карчомная канцылярыя. Беларуская і руская корчмы пайшлі рознымі шляхамі эвалюцыі. Апошняя паступова трансфармавалася ў піцейны дом, кабак, беларуская ж карчма на нейкі час захавала свае грамадскія традыцыі. Аднак ва ўмовах развіцця фальварачнай гаспадаркі паны і шляхта ўбачылі ў корчмахмагчымасць рэалізацыі хлеба, пераганяючы яго ў гарэлку. Расла сетка корчмаў, народ пачыналі спойваць. Гэта тэндэнцыя ўзмацнілася пасля далучэння зямель Беларусі да Расійскай імперыі. Царскі ўрад захаваў за панамі права на вінную манаполію, уладанне корчмамі. Праўда, будаваць новыя можна было толькі з дазволу губернатора. Увядзенне водкупу пашырыла сетку шынкоў і бровараў. Так, у 1845 годзе толькі на Віленшчыне дзейнічала 110 бровараў, якія давалі 168 910 вёдраў гарэлкі ў год. У 1863 годзе водкуп ліквідуеца і ўводзіцца акцыз, а ў 1865 годзе выдаецца асобны ўказ: «...павялічыць устаноўленую адлегласць піцейных установў ад вясковых цэркваў».

У народным светапоглядзе адчуваюцца гумарыстычныя, жартоўныя адносіны да карчмы. Гэта замацавалася ў фальклоры. Мужык кажа жонцы: «Трэба сходзіць у карчму на гадзінку». Жонка адказвае: «Пойдзеш на гадзінку, а прасядзіш да ночы! У карчме ж лаўкі смаляныя, як сядзеш, так і прыліпнеш». На Віцебшчыне любілі казаць: «У карчме, як у лазні,— усе роўныя паны».

Дзе стаяла карчма? Ну вядома ж, пры дарозе, каля перавозу ці млына. Вось як у Якуба Коласа:

У бок сцежка павярнула,  
Лёгшы зграбнаю дугой,  
А з-за дрэў страха зірнула

І два коміны на ёй.

Падышоў Сымон — карчомка

Са стадолай і дваром.

У мястэчку карчма ставілася каля плошчы, асяродку гандлю, месца кірмашоў. Вядомы этнограф і падарожнік сярэдзіны XIX стагоддзя Павел Шпілеўскі адзначаў, што, напрыклад, «...Свержань адметны адной арыгінальнаю вуліцай, якая амаль уся складаецца з корчмаў». Тое ж самае ён бачыў і ў Смалявічах: «...у Смалявічах існуюць чатыры велізарныя карчмы ў розных кутках, пераўтвораныя зараз у заезныя двары, і складаюць як бы кварталы мястэчка, размешчанага ў прамой лініі на працягу цэлай вярсты паштовай дарогі». Да ліку лепшых местачковых будынкаў Лагойска падарожнік адносіў «тры вялікія, не пазбаўленыя зручнасцей заезныя дамы і адзін млын».

Наведаўшы Ігумен, П. Шпілеўскі адзначыў: «...тыя ж дзве карчмы ці заезныя дамы ...карыстаецца рэпутацыяй так званая карчма Зялёная, альбо Абрамава карчма: перад ёю нават вуліца забрукавана, чаго не назіраецца на астатніх вуліцах».

У Беларусі былі вядомы два тыпы корчмаў: незаезныя і заезныя. Першыя мелі шынок-харчэўню, жытла карчмара, адзін ці некалькі пакояў для пастаяльцаў. У комплекс карчомнага двара ўваходзілі асобная стайнія, дрывотня, пуня, калодзеж і іншыя збудаванні. Невялічная манаполька ці шынок амаль не адрозніваліся ад традыцыйнай хаты. Напрыклад, Рачкавіцкая карчма, па інвентары 1761 года, — «зусім маленькая, з клеццю і сянямі». Блеўчыцкая, паводле таго ж інвентару, — «малая старая карчма, дзвёры з сенцаў у пакоі, прайшоўшы з пакояў праз сенцы, трапляеш у пякарню, пры ёй — клець». Ляшнянская — «...старая, незаезная, з сенцаў у бакавую свяцёлку дзвёры, з свяцёлкі ў горніцу дзвер, з гэтага пакою ў чулан дзвер». Адна з корчмаў з-пад Смаргоні, па інвентары 1788 года, складалася з «...чыстай горніцы і старой клеці». Важную камунікацыйную ролю адыгрывалі сені, забяспечваючы сувязь шынка, жылых і падсобных памяшканняў.

Планіроўка заезных корчмаў цесна звязана з сялянскай сядзібай і ўяўляе сабой эвалюцыю крытага, вяночнага (круглага) ці пагоннага (лінейнага) двароў. Корчмы, збудаваныя па прынцыпу крытага двара, мелі стадолу, якая знаходзілася з шынком і жылымі памяшканнямі пад адным дахам. У сярэдзіне збудавання мелася брукаваная пляцоўка-праезд і нават калодзеж. Да такога тыпу адносяцца захаваўшыся корчмы XIX стагоддзя ў Ашмянах па вуліцы Чырвонаармейская, 25 і ў вёсцы Гірэвічы Валожынскага раёна.

Корчмы, пабудаваныя па прынцыпу вянечнага двара, адрозніваліся тым, што шынок і жытло для пастаяльцаў аддзяляліся ад

жытла карчмара, кухні і кладовак скразным праездам з канюшняй (карчма XIX стагоддзя ў Ашмянах па вуліцы Камсамольскай, 8). Іншы раз шынок, кухня, камора, пакоі пастаяльцаў аддзяляліся ад стайні, хлявой і сенніка скразным праездам.

Яшчэ больш шырока ў планіроўцы корчмаў выкарыстоўваліся традыцый пагоннага двара. Канюшню-стадолу ставілі ў адну лінію з шынком і жылымі памяшканнямі. Характэрным для Беларусі і Літвы быў варыянт забудовы, прыкладам якога можа служыць Т-падобная ў плане карчма XIX стагоддзя з вёскі Нача Воранаўскага раёна. У сярэдзіне падоўжнай сцяны, што звернута да вуліцы,— шырокія вароты. Яны вядуць у прасторныя сені, злева ад якіх — пакоі пастаяльцаў, справа — шынок і кухня, а прама — прасторная канюшня-стадола і жытло карчмара. Даследчык Зыгмунд Глогер пісаў пра такі план корчмаў, як пра адзін з найбольш распаўсюджаных у Польшчы. У прыбалтыйскім арэале (менавіта ў Эстоніі) былі вядомыя корчмы з дзвюма канюшнямі. Прычына ўзнікнення карчомнага двара гэтага тыпу хаваецца ў складаных гістарычных адносінах паміж мясцовым насельніцтвам і немцамі, чыя прысутнасць налічвала тут сем стагоддзяў. Коні і фурманкі тых і іншых ставіліся ў асобныя стайні-стадолы.

Вонкавае ablічча карчмы залежала ад будаўнічых матэрыялаў і мясцовых традыцый пластычнага аздаблення драўляных дамоў. Падмурак з камення, сцены з кругляку ці брусоў, дах з дранкі ці саламяннае страха ўносілі ў збудаванне пэўны каларыт. У Панямонні, а дакладней у местачковых корчмах, галоўны фасад часта меў слупавую галерэю — падсені, што надавала архітэктуры багацце святаценявых суадносін. Вокны карчмы ў XVI—XVIII стагоддзях мелі пераважна свінцовыя рамы. Складаная драўляная сталаярка з'явілася пазней. Былі вядомы і валакавыя вокны, аб чым сведчыць інвентар XVIII стагоддзя карчмы ў Свірыдавічах: «...у чыстай святліцы чатыры акна з белага шкла ў драўляных рамках, якія засоўваліся да паловы».

Важным элементам інтэр'ера была печ. Эмацыянальны стан унутранага асяроддзя патрабаваў асаблівай увагі да яе аздаблення. У інвентарах апісваюцца печкі з каляровай кафлі: сіний, зялёны, карычневай, шэрай. У карчме XIX стагоддзя ў Оршы па вуліцы Пралетарскай, 12, яны аздоблены кафлянымі медальёнамі з выявамі славутых рускіх пісьменнікаў. Кухонныя печкі больш традыцыйныя, хоць ёсць падстава меркаваць, што ў раёнах, суседніх з Літвой і Латвіяй, сустракаліся і каміннага тыпу. Напрыклад, у апісанні карчмы XVIII стагоддзя ў засценку Белым пад Смаргонню ўпамінаецца печка скляпеністай канструкцыі.

У шынку звычайна меліся шырокія сталы на козлах, лавы, услоны і ўслончыкі, буфет з прылаўкам і шафай, шматлікія паліцы

для посуду. Іншы раз тут можна бачыць галерэю для музыкантаў. Абсталяванне пакояў адрознівалася ў залежнасці ад грамадскага становішча пастаяльцаў. Для заможных гасцей ставіліся ложкі, шафы, скрыня для дарожнай ручной паклажы, стол з абрусам, венскія крэслы, лямпа-газоўка ці свечкі на падсвечніках. Простыя вандроўнікі часам адпачывалі на голым настое з дошак каля печкі, на сукаватых яловых лагах, як, напрыклад, у карчме XIX стагоддзя, што ў вёсцы Хвоева Нясвіжскага раёна.

Трапна апісаў інтэр'ер карчмы ў «Пане Тадэвушы» А. Міцкевіч:

Налева — зала з грамадою несціханай,  
Ля кожнае сцяны — там вузкі стол драўляны.  
І дружна ціснуцца да тых сталоў, як дзеткі,  
Такія ж простыя блізняты-табурэткі.

Наогул традыцыйная беларуская карчма — гэта цікавы і са-  
мабытны элемент народнай культуры, у якім адлюстраваны і  
традыцыйныя грамадскіх, калектыўных зносін, і шматлікія бакі раз-  
настайных сфер жыцця і дзеянісці людзей. Колькі з ёю звязана  
легенд, паданняў, твораў фальклору! А хіба не з'яўляецца карчма  
неад'емным элементам гісторыі дарог, перапраў? Хіба будзе поўнай  
без яе гісторыя забудовы вёскі і як уявіць сабе мястэчка ці  
гарадское прадмесце без карчмы ці заезнага двара? На сённяшні  
дзень захаваліся адзінкі гэтих помнікаў: драўляныя корчмы XIX  
стагоддзя ў гарадах Оршы, Ашмянах, у вёсках Нача Воранаўскага і  
Більдзюгі Шаркаўшчынскага раёнаў, некалькі мураваных корчмай  
у гарадах і мястэчках (Гродна, Ваўкавыск, Іўе, Смаляны). А яшчэ  
стагоддзе назад карчма мелася амаль у кожнай вёсцы, якая  
налічвала некалькі дзесяткаў двароў, не кажучы пра валасныя  
цэнтры.

## **ЗВОНИЦЬ ЗВАНЫ**

Драўлянае культа вадае дойлідства Беларусі сваімі каранямі ўзыходзіць да абарончых збудаванняў раннеславянскіх гарадзішчаў і дзядзінцаў. Менавіта там нарадзіліся шмат'ярусныя зрубныя канструкцыі, шатровыя завяршэнні, вежы і барабаны, якія атрымалі далейшае развіццё ў культаўым дойлідстве.

Асновай (модулем) для стварэння аб'ёмна-прасторавых кампазіцый з'яўляўся звычайны зруб. Шляхам спалучэння гэтых адзінак, як у плане, так і па вышыні, ствараліся разнастайныя тыпы цэркваў і касцёлаў. На гэтай падставе грунтуецца класіфікацыя драўлянага культа вада — пабудовы восевай кампазіцыі (асноўныя аб'ёмы царквы — прытвор, неф, алтар — паслядоўна размяшчаюцца на падоўжнай восі) і цэнтрычнай кампазіцыі (дадатковыя зрубы, якія дадаюцца да бакавых сцен нефа, утваралі план у выглядзе крыжа). Вертыкальнае развіццё аб'ёмаў прытвора, нефа і алтара стварала адпаведна ярусна-восевыя і ярусна-цэнтрычныя кампазіцыі.

У аб'ёмна-прасторавых рацэннях драўляных цэркваў прысутнічалі рысы, уласцівія традыцыйнаму народнаму жытлу і сялянскай сядзібнай забудове. Заўважана, што восевыя і ярусна-восевыя кампазіцыі распаўсюджаны на поўдні Беларусі, дзе пераважае лінейная сядзібная забудова, цэнтрычныя і ярусна-цэнтрычныя — на поўначы, дзе традыцыйнымі з'яўляюцца сядзібы з перыметрычнай, замкнёной забудовай.

У храмах падоўжна-восевай кампазіцыі адчуваюцца традыцыі адна-, двух- і трохкамерных жылых пабудоў. Зруб нефа пераходзіць у гранёны алтар. Уваход адзначаецца невялікім прытворам ці ганкам, іншы раз галерэяй на двух-чатырох слупах (рысы, уласцівія хатам з «падсенню», свірнам з прыклетнікам-галерэяй). Збудаванне завяршаецца чатырохсхільнай страхой з вежай.

У невялічкіх цэрквах і каплічках Палесся ў формах стрэх ярка прасочваецца эвалюцыя страхі жылых і гаспадарчых пабудоў. Найбольш старадаўнай тут была шатровая, а потым чатырохсхільная страх. Польскі этнограф Ч. Пяткевіч у пачатку нашага стагоддзя адзначаў, што яшчэ ў канцы XIX стагоддзя ў Прыпяцкім Палесці сустрэкаліся жылыя пабудовы — курані. На вертыкальныя слупы, паастаўленыя кругам і звязаныя ўверсе бэлькамі, абаліраліся нахіленыя цысіны, ствараючы высокую шатровую страху. Менавіта такія стрэхі характэрны аднакамерным жылым пабудовам — паўзямлянкам мілаградцаў і зарубінцаў — нашых продкаў з жалезнага веку. З прыходам зрубных пабудоў на змену каркасна-слупавым гэта форма страхі захавалася (кастровая,

шатровая, сташковая стрэхі) у клунях, стадолах. Шатровыя стрэхі былі широка распаўсюджаны ў капліцах і званіцах.

Існаваў і зрубны варыянт данай формы страхі — піраміdalная, якую ўтваралі звужаныя па вышыні вянцы. Яна атрымала далейшае развіццё ў канструкцыі шатровых веж і скляпеністых зводаў культавых пабудоў. На аснове каркасна-слупавай страхі ў зрубных збудаваннях паявілася чатырохсхільная страха на стойках-сохах, козлах альбо дзядках. Архітэктурна яна ўдала спалучалася з аднакамернымі жылымі пабудовамі, блізкімі ў плане квадрату, якія былі распаўсюджаны, у прыватнасці, ва Усходнім Палесці. З далучэннем да хаты сяней-trysценка, а затым каморы, клеці ці варыўні планіроўка жылля развівалася ўдаўжыню і садзейнічала развіццю формы страхі. Відазміняеца схіл над вулічным фасадам — ён уразаецца альбо зверху, альбо знізу. У першым выпадку ў верхній частцы атрымаўся невялічкі франтон-чык, а ўнізе (астатняя частка скату) — прычолак (страха з прычолкам); у другім — трапецападобны франтон унізе і залобак (астатняя частка схілу) уверсе — страха з залобкам, ці вальмавая страха.

Чатырохсхільныя стрэхі сустракаюцца ў адна-, двухзрубных храмах падоўжна-весевай кампазіцыі, такіх, напрыклад, як царква Параскевы з вёскі Збірагі Брэсцкага раёна (1610), царква Міхаіла ў вёсцы Хатынічы Ганцавіцкага раёна (XVIII стагоддзе), царква ў вёсцы Ялава Пружанскага раёна (XVIII стагоддзе) і інш.

Архітэктурныя элементы культавых пабудоў вызначаюцца спіласцю, выразнай акрэсленасцю традыцыйных для народнага дойлідства форм, культавая сімволіка (вежкі, шпілі і т. п.) развіта слаба. Прывтор, неф, алтар яшчэ не выдзяляюцца з агульнага аб'ёму. Далейшае развіццё ідзе шляхам паступовага планіровачнага і архітэктурнага выдучэння нефа. Ён пачынае адигрываць дамінуючу ролю, якую яму надае стромкая шатровая страха: яе шацёр узімаеца над двухсхільнымі стрэхамі прывтора і алтара (царква ў вёсцы Драчкова Смалявіцкага раёна). Неф развіваецца па вертыкалі і за кошт зрубных надбудоў (чацвярык на чацвярык, восьмярык на чацвярык), набывае ярусную структуру (царква XVII стагоддзя ў г. Петрыкаве).

Якасна новае архітэктурнае ablічча атрымліваюць драўляныя культавыя помнікі са з'яўленнем шатроў над прывторам і алтаром (Георгіеўская царква XVIII стагоддзя ў Давыд-Гарадку Столінскага раёна). Спалучэнне шатровых завяршэнняў з яруснай будовай асноўных зрубаў, якая стварае пэўны вертыкальны рытм, надае ім архітэктурную самастойнасць, выразнасць у агульнай лінейнай кампазіцыі збудавання (царква Георгія XVIII стагоддзя ў вёсцы Сынкавічы Лунінецкага раёна).

Свайго найвышэйшага развіцця ярусна-шатровыя аб'ёмы да-сягнулі ў храмах крыжова-цэнтрычнай кампазіцыі, якая спрыяе вертыкальнаму руху пабудовы. Прыкладамі таму могуць служыць не захаваўшыся драўляныя культавыя помнікі Віцебска XVII — XVIII стагоддзяў, і ў прыватнасці Ілынская царква.

Побач з многімі цэрквамі звычайна стаялі званіцы — невялічкія адна-, двух-, трох'ярусныя збудаванні, якія правіла, з адкрытым верхнім ярусам, што меў арачныя раскосы. Званіцы маглі размяшчацца па восі царквы (у такім выпадку ніжні ярус служыў уваходам на царкоўны двор) ці былі ўправа або ўлева ад яе. Кампазіцыйныя суадносіны званіцы і храма стварылі архітэктурна-планіровачны тып, у якім яны аб'ядноўваюцца ў адно збудаванне праз прытвор, а той у сваю чаргу становіцца пераходным памяшканнем (царква XVIII-XIX стагоддзяў у вёсцы Рамель Столінскага раёна, царква XVIII-XIX стагоддзяў у вёсцы Любечы Пінскага раёна). Аднак шырока існаваў і прыём арганічнага спалучэння званіц з асноўным аб'ёмам культавай пабудовы. Такая званіца ўзнімалася звычайна над прытворавай часткай храма (Пакроўская царква XVIII стагоддзя ў вёсцы Логнавічы Клецкага раёна).

Яснасць кампазіцыі, чысціня форм, высокі густ суадносін і прапорцый, мэтазгоднасць і сціпласць дэкору (вытокі гэтага трэба шукаць у народным дойлідстве) надалі драўляным культавым пабудовам Беларусі індывидуальнасць, вызначылі іх у архітэктуры ўсходніх славян і іх суседзяў. Выразнасць драўляных цэрквеў і званіц узбагачала сілуэт паселішчаў, у сукупнасці з вясковай забудовай стварала ансамбль, цесна звязаны з навакольным прыродным асяроддзем. Бачныя здалёк драўляныя вежы служылі арыенцірамі паміж населенымі пунктамі.

Інакш развівалася архітэктура драўляных касцёлаў. Асноўнае адрозненне тут — вежы на галоўным, звернутым да заходу фасадзе. Традыцыя ідзе ад храмаў так званага абарончага тыпу (Сынкавічы, Камаі, Мураванка), сядзібных дамоў-крэпасцей (Гайцюнішкі). Тут выкарыстоўваліся і формаўтаральныя прыёмы, уласцівія храмам Заходняй Еўропы, што ўзыходзяць да архітэктуры раманскага і гатычнага часоў. Драўляныя касцёлы Беларусі звычайна падраздзяляюцца на адна-, дзвюх- і трохвежавыя (невялічкая вежачка знаходзілася на грэні страхі паміж асноўнымі вуглавымі).

Архітектурнымі прыкметамі уніяцкіх драўляных культавых збудаванняў з'яўляюцца восевы план (притвор — неф — алтар) і перамешчаная ад сярэдзіны да прытвора вежа з цыбулепадобным купалам, што надае падабенства да аднавежавага касцёлу. Такое завяршэнне, а таксама шматгранная форма барабана (аснова

вежы) — традыцыйныя элементы царквы.

У мястечках Беларусі, дзе жыло многа яўрэй, ставіліся драўляныя сінагогі: бязвежавыя збудаванні прасторнага аб'ёму з высокай страхой складанай канфігурацыі. Сінагогу абліжалі галерэі і прыбудовы з асобнымі стрэхамі, ствараючы цікавыя суадносіны форм розных прапорцый.

Значную группу культавых збудаванняў прадстаўлялі капліцы: адзін ці два невялікія зрубы з шатровымі ці двухсхільнымі стрэхамі і маленъкімі вежамі-макаўкамі.

Інтэр'еры драўляных культавых пабудоў абсталёўваліся з улікам пэўных канонаў (іканастасы, ківоты, роспісы на сценах і столі, абразы, алтары, амбоны, арган і г. д.). Разам з тым прысутнічалі і ўзоры традыцыйнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Так, ва ўсходніх рэгіёнах Беларусі быў распаўсюджаны іканапіс на дошках па ляўкасе, разьбяный ўпрыгожванні, на Палесці — плеценыя з саломкі царскія вароты. У касцёлах Паня-моня шырока ўжываліся драўляныя са шматколернай афарбоўкай (поліхромныя) скульптурныя кампазіцыі. У аздабленні інтэр'ераў заўсёды шырока выкарыстоўваліся вырабы традыцыйных рамёстваў, промыслаў, гірлянды кветак і жывая зеляніна.

Цэльнасць і нацыянальная своеасаблівасць драўляных культавых пабудоў Беларусі ярка прайвіліся ў сістэме будовы форм — пэўных геаметрычных суадносінах, адзіных для розных тыпаў цэркваў, касцёлаў, мячэцяў. Метрычны аналіз паказвае, што тут прысутнічаюць заканамернасці, уласцівыя драўлянаму дойлідству ўсіх усходніх славян. Гэта перш за ёсё адзіны зыходны модуль — шырыня асноўнага рытуальнага памяшкання (нефа), адзіння суадносіны падоўжных, папярочных і вышынных памераў як стараны квадрата да яго дыяганалей, што вынікае з паслядоўнасці акружнасцей і квадратаў, упісаных і апісаных, пачынаючы з зыходнай акружнасці, дыяметр якой роўны шырыні нефа. Ёсць і асаблівасці: адзінства прапарцыянальных суадносін асобных частак збудавання паміж сабой і да агульных габарытаў, адпаведнасць дробных чляненняў (вокнаў, дзвярэй) найменшаму модулю (як правіла, адна восьмая шырыні нефа), наяўнасць пропарцыянальных сувязей з іншымі збудаваннямі (царква, брама і званіца).

Адным з галоўных элементаў знешній архітэктурны атрыбутыкі царквы, касцёла ці званіцы з'яўляецца крыж — не толькі самы распаўсюджаны, але і самы старадаўні і загадковы сімвал, створаны чалавекам. Старажытныя людзі асацыравалі з ім галоўныя стыхіі — зямлю, неба, ваду, агонь. Жыщё і бессмяротнасць, радасць і гора, дабро і зло бачыліся ў магічным скрыжаванні. З ім звязваліся чатыры напрамкі бакоў свету, прамяні сонца, усёабдымная сіметрыя і раўнавага, гармонія

прыродных утварэнняў і структур.

Упрыгожаныя пер'ямі крыжы ўбачылі іспанскія місіянеры на могілках і ў храмах індзейцаў. Значна раней крыж прысутнічаў у арнаментах Старажытнага Егіпта, Міжрэчча, Старажытнай Грэцыі і Старажытнага Рыма, Індыі, Кітая, Японіі. У Старажытным Рыме на крыжы каралі смерцю рабоў, таму на пачатку нараджэння хрысціянства да крыжа адносіліся як да сімвала пакут, знака звера, які ўласабляе рымскае панаванне і прыгнёт. Але вось у 326 годзе васьмідзесяцігадовая маці імператара Канстанціна, Алена, адпраўляеца ў Іерусалім. Там яна наведвае Галгофу і на месцы руін язычніцкага храма загадвае зрабіць раскопкі. Згодна з паданнем, пад руінамі быў знайдзены крыж, на якім распялі Хрыста. Яго змясцілі ў сярэбраную раку і перадалі мясцовому епіскапу. Часцінку крыжа Алена ўзяла для сына-імператара. З гэтага часу ў хрысціянскай царкве ўсталёўваецца свята ўзнясення Крыжа Гасподня, а Іерусалімскі епіскап набывае выключнае права абдорваць прававерных часцінкамі святога крыжа.

Доўгі час вяліся спрэчкі аб тым, якую форму меў крыж Гасподні. У якасці прыстасавання для смяротнай кары выкарыстоўваўся Т-падобны крыж, вядомы як егіпецкі, ці Антоніеў, а таксама X-падобнае скрыжаванне, або бургунскі крыж. А вось апісанне крыжа, зробленага ў IV стагоддзі Святым Аўгустынам: «...была шырыня, у якую прасцёрты былі руکі, даўжыня, узнятая ад зямлі, на якой прыбіта было цела, вышыня, якая высоўвалася над папярочнай перакладзінай...» Іаан Златавуст казаў: «...Гасподзь распяты быў на высокім дрэве, больш высокім, чым крыжы распятых побач злодзеяў». Як бачым, згодна слову Аўгустына, крыж быў звычайна чатырохканцовы. Верхні канец служыў для мацевання табліцы з прозвішчам пакаранага і пералікам зробленых ім злачынстваў. Акрамя таго, крыж мог мець спецыяльны рог ці падстаўку для падтрымкі распятага. Усе гэтыя дэталі ў працэсе кананізацыі прывялі да з'яўлення пяці-, шасці-, сямі- і восьміканцовых крыжоў.

З падзелам Рымскай імперыі на Усходнюю і Заходнюю адбываецца і падзел царквы. У каталікоў прызнаным робіцца чатырохканцовы (лацінскі) крыж, у праваслаўных — грэчаскі шасціканцовы.

Ва ўсходніх славян крыж упершыню ўпамінаецца ў тэксле дамовы князя Ігара з грэкамі. У часы Кіеўскай Русі крыж атаясаміваўся з іменем Хрыста. Крыж малівалі на бэльках, кансолях, вушаках. Язычніцкая каменныя божышчы перахрышчваліся высяканнем на іх выяў крыжа, арганізоўваліся хрэсныя хады. У Вілейскім раёне, непадалёку ад Даўгінава, знаходзіцца каменнае язычніцкае божышча, на якім высечаны чатыры крыжы.

Рагвалодавы камень XII стагоддзя каля вёскі Дзятлава Аршанская раёна таксама мае выяву крыжа. Крыж і разнастайныя яго варыянты шырока ўкараніліся ў арнаментах традыцыйнага ткацтва, вышыўкі, узорах пляцення, разьбы, кавальства.

Ажурнасцю, багаццем дэкору, глыбінёй сімвалічнага зместу вылучаюцца кавальскія крыжы цэркваў і касцёлаў, асабліва цэркваў уніяцкіх. І гэта невыпадкова. Справа ў тым, што уніяцкія светапогляд і веравызнанне былі скіраваны на шырокія слай народных мас. Каб прывабіць народ да уніі, у яе атрыбутыку ўключылі шматлікія элементы народна-традыцыйнай культуры, народнага светапогляду. Пра багацце арнаментыкі кавальскіх крыжоў мы можам сёння меркаваць па творах вядомага мастака XIX стагоддзя з Вільны Дэмітрыя Струкава. Значную частку сваёй творчасці ён прысвяціў замалёўкам драўляных цэркваў і касцёлаў Беларусі, пераважная большасць якіх не захавалася да нашага часу.

Вось тры крыжы касцёла з вёскі Старчыцы былога Слуцкага павета — са званіцы, вежы і надалтарнай макаўкі. Усе яны роўнаканцовыя грэчаскага тыпу. Найбольш прости — надалтарны (у правай частцы малюнка) з канцамі, завершанымі маленъкімі крыжыкамі, і паўмесяцам унізе. У цэнтры малюнка — найбольш буйны, надвежавы, крыж. Круглы дыск на месцы пепракрыжавання разам са звлістымі палоскамі сімвалізуе сонца, прамяні святла. Унізе — паўмесяц, сімвал ночы. Так уласабляеца ідэя перамогі жыццестваральнай сілы сонца над цемрай. Левы крыж, са званіцы, мае канцы, упрыгожаныя маленъкімі роўнаканцовымі крыжыкамі.

Новы тып ілюструе малюнак крыжа з мястэчка Глуск. У аснаванні — паастак з веерам пялёсткаў, далей — шар накшталт нераскрытага бутона, з якога нібыта праастаюць контуры крыжа, у цэнтры скрыжавання — ажурны сімвал сонца. Фларыстычныя матывы ўзмацняюць ідэю жыватворнай сілы сонца і крыжа, у чым яскрава бачна перапляценне язычніцкіх і хрысціянскіх ідэй светапогляду.

Цікавы крыж з касцёла вёскі Слабодка быной Ковенскай губерні. У цэнтры — галоўны крыж з ажурным сімвалам сонца. Канцы крыжа — звлістывыя лініі прамянёў — упрыгожаны трохпялётскавымі суквеццямі — старажытны індаеўрапейскі сімвал жыцця.

У салірнай сімволіцы крыжа з вёскі Пруднікі (больш дакладнага адреса аўтар малюнка не дае) хвалепадобныя сонечныя прамені чаргуюцца з вострымі, прамалінейнымі. Канцы крыжа са зневінага боку аздоблены парамі выгнутых палосак, што ствараюць малюнак стылізаваных бутонаў. З іх быццам вырастаетуць

маленькія крыжыкі.

Крыж Кацярыніскай царквы ў Мінску мае канцы, якія нагадваюць каскад крыжыкаў: да крыжа невялікіх памераў прымацаваны трохъяйкія, нібыта матылі над прывабнай кветкай.

Адчуванне казачнай сімфоніі выклікае сваімі карункамі крыж царквы ў Мазыры. Дзякуючы пругкасці і дынамічнасці ліній, яго канцы, зробленыя накшталт зоркавых суквеццяў, нібы рассыпаюцца феерверкам. Верхні канец завершаны сімвалам сонца са знакам манаграмы Ісуса Хрыста.

Дэкаратыўнае рашэнне крыжа з мястэчка Капаткевічы былога Мазырскага павета мае яскравую касмалагічную кампазіцыю. Аснова — мерыдыянальная сфера, ад якой разыходзяцца прамені. Паміж імі — паўмесяць, а над ім — завершаная зоркай вертыкальная паласа з трыма папярэчынамі. Своеасабліва і нечакана вырашана салярная сімволіка: маленькі дыск у цэнтры з дыяганальнымі крыжападобнымі адтулінамі і стрэламі ад іх. Форма наканечніка стралы паўтараецца і ўзрастает па памерах, ствараючы адчуванне імпульсіўнага руху. Вакол дыска са звлістымі праменямі і стрэламі — німб з веерам кароткіх праменяў. Ці не нагадвае гэта той выбух, што некалі паклаў пачатак сусвету? Верхні канец крыжа ўпрыгожаны маленькім трохпляёсткавым бутонам, што сімвалізуе нараджэнне жыцця над грандыёзнай успышкай свяціла.

Аздабленне крыжа з мястэчка Скарадное былога Мазырскага павета навяяна прыгажосцю кветак з навакольных палей: тут і трохпляёсткавыя суквецці, і цюльпаны на гнуткіх сцяблінках. Маленькая фігурка галубка — чысціня і святасць створанага Богам свету.

Замаляваныя Дэмітрыем Струкавым крыжы — не толькі адмысловыя ўзоры мастацтва вясковых і местачковых кавалеў, але і далёка не разгаданыя таямніцы светапогляду продкаў, зашыфраваныя, закальцаўаныя ў пэўных знакавых сістэмах, аб'яднаныя ў дэкаратыўныя і арнаментальныя кампазіцыі.

Першыя мячэці ў Вялікім княстве Літоўскім сталі з'яўляцца ў месцах аседласці татар, перавезеных Вітаўтам з Залатой Арды, ужо на пачатку XV стагоддзя. Тады мусульманскія храмы існавалі ў Сарака Татарах, Лукішках і Некрашунцах. Мячэці ў Сарака Татарах, Лукішках, а таксама ў Лоўчыцах і Троках упамінаюцца ў напісаным невядомым аўтарам у 1558 годзе трактаце пра татар Беларусі. Мячэць у Троках была вядома і польскаму хроніку Марціну Крамеру, які пісаў пра яе ў 1578 годзе. Нарэшце турэцкі гісторык Ібрагім Печэві (памёр у 1640 годзе) паведамляе, што ў царстве польска-літоўскім у першай трэці XVII стагоддзя

налічвалася 60 мячэцяў.

Напярэдадні падзелу Польшчы ў 1795 годзе мячэці існавалі ў многіх вёсках і мястэчках. Польскі даследчык Станіслаў Крычынскі прыводзіць даты іх пабудовы, пацверджаныя дакументальна, дае адрасы, згодна з адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзелам пачатку ХХ стагоддзя.

Трокскі павет: Базары (1685-1719), Гудзяны (1646-1680), Хусейманы (1671-1699), Панары (1699), Прудзяны (1588, разбурана на французамі ў 1812 годзе), Рэйзы (1556), Сінькавічы (1699), Салкенішкі (1615), Сорак Татар (1558), Трокі (1558, разбурана 2 ліпеня 1609 года), Вінкшнүцы.

Віленскі павет: Кена (1615-1631), Лукішкі (1558), Меражляны (1615-1699), Немец (1684).

Гродзенскі павет: Бажанкі, Крышыняны (1679).

Лідскі павет: Некрашунцы (паводле падання, парафія закладзена ў 1415 годзе, метрыкі да 1713 года).

Ашмянскі павет: Даўбуцішкі (1588).

Навагрудскі павет: Лоўчыцы (парафія закладзена, паводле падання, каля 1420 года, першая ведамасць пра мячэць датуецца 1588 годам), Навагрудак (прывілей на будаўніцтва 1792 года, пабудавана ў 1796 годзе).

Мінскі павет: Мінск-Літоўскі (фундавана ў XVI стагоддзі, пабудавана ў 1599 годзе).

Брэст-Літоўскі павет: Студзёнка (узведзена ў 1679 годзе, спалена ў 1915 годзе).

Да канца XVIII стагоддзя межы татарскай асадласці, якая ўжо мела выгляд кампактнай групы, абазначаліся гарадамі Вільне, Навагрудак, Мінск, Полацк. Значныя раёны складваліся ў наваколі гарадоў Гродна, Беласток, Варшава. Для парашунання пералічым мячэці ў паўднёвых землях Вялікага княства. На Вільні меліся мячэці ў Астрозе (1565-1569, існавала да канца XVIII стагоддзя), у Юркавічах у маёнтку Астрожскіх (закладзена ў 1681 годзе, існавала да другой паловы XIX стагоддзя). На Падолі ў XVII-XVIII стагоддзях мячэць была толькі ў Неміровічах.

Пасля далучэння зямель Беларусі да Расійскай імперыі будаўніцтва мячэцяў паступова змяншаецца. Указ ад 24 жніўня 1756 года дазваляў адкрываць магаметанская прыходы толькі там, дзе колькасць мусульман мужчын была не меней за дзвесце чалавек. Указам ад 2 жніўня 1870 года забаранялася будаўніцтва мячэцяў без папярэдняга падліку вернікаў.

Дэпартамент дзяржаўной гаспадаркі і публічных будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай імперыі ад 31 мая 1829 года выдаў прадпісанне «Аб правілах будаўніцтва татарскіх мячэцяў». Яно абавязвала магаметан «будаваць мячэці згодна з

планамі і фасадамі, ад урада дадзеных». Будаўнічаму камітэту Міністэрства ўнутраных спраў даручалася «скласці для іх узорны план і фасад». Рэгламентавалася месца пабудовы: «...заўсёды лепей прызначаць месцы на плошчах, а дзе плошчаў няма, то ставіць іх на адлегласці не меней 10 сажаняў ад збудавання».

З гэтага часу, каб пабудаваць ці адрамантаваць мячэць, татары паселішча, ці агола, абавязаны былі падаваць у губернскае праўленне хадайніцтва, мець згоду таўрычаскага магаметанскага духоўнага праўлення, атрымаць і зацвердзіць у будаўнічым аддзяленні губернскага праўлення праект.

У 30-ыя гады нашага стагоддзя на тэрыторыі Беларусі, Польшчы і Літвы налічвалася ўсяго 17 мячэцяў і 2 малітвеныя дамы. Вось іх пералік:

Бажанкі, Сакольскі павет — прыход з 1795 года, мячэць узведзена на пачатку XX стагоддзя;

Даўбуцішкі, Маладзечанскі павет — прыход з 1588 года, мячэць пабудавана ў XVIII стагоддзі;

Клецк, Нясвіжскі павет — прыход з 1886 года, мячэць пабудавана ў 1881 годзе. Пляц пад яе ахвяраваў фундатар (вакуф) Якуб Якубоўскі ў 1880 годзе. Драўніну для будаўніцтва даравалі князі Радзівілы. Мячэць рамантавалася ў 1911, 1930-1931 гадах;

Крышыніяны, Гродзенскі павет — прыход заснаваны недзе ў 1679 годзе, фундатары — Кржычоўскія. Мячэць старой пабудовы, дата заснавання невядома;

Ляхавічы, Баранавіцкі павет — дата заснавання прыхода невядома, мячэць пабудавана ў 1815 годзе, разбурана ў 1917, у 1924-1928 гадах узноўлена на ахвяраванні «савета фундушовага» (татараў, якія эмігрыравалі), віленскага муфціята, егіпецкага караля;

Лоўчыцы, Навагрудскі павет — прыход заснаваны каля 1420 года, мячэць — у 1588 годзе. На яе месцы ў 1688 годзе закладзена новая;

Мядзель, Пастаўскі павет — дата заснавання прыхода невядома, мячэць пабудавана ў 1840 годзе, спалена ў гады грамадзянскай вайны, адбудавана ў 1930 годзе;

Мір, Стайбцоўскі павет — дата заснавання прыхода невядома, мячэць пабудавана ў 1840 годзе. Рамантавалася ў 1925 і 1928 гадах;

Мураўшчызна, каля Іўя — мячэць пабудавана ў 1884 годзе з фундацыі Эльвіры Аўгустаўны Замойскай, уладальніцы мястэчка Іўя. На гроши эмігрыраваўшых у Амерыку татар дабудаваны мінарэт і галерэя;

Некрашунцы, Лідскі павет — прыход прыблізна з 1415 года. Дата ўзвядзення мячэці невядомая; у верасні 1915 года яна

спалена, адбудавана ў 1926 годзе;

Немец, Віленска-Трокскі павет — прыход з 1684 года, мячэць пабудавана ў 1909 годзе пасля таго, як згарэла папярэдня;

Навагрудак — у 1792 годзе Станіславам Аўгустам выдадзены прывілей на будаўніцтва мячэці, якая была пабудавана праз чатыры гады, у 1796 годзе. Адноўлена на сродкі Аляксандра Асановіча ў 1855 годзе;

Асмолова, Навагрудскі павет — прыход з 1834 года, мячэць пераробудавана ў 1924-1925 гадах;

Слонім — дата заснавання прыхода невядома, мячэць пабудавана ў 1804 годзе з адным мінарэтам і купалам, 25 мая 1881 года згарэла, праз год адбудавана з дрэва, ахвяраванага Францыскам Пуславіцкім з Альберціна;

Сорак Татар, Віленска-Трокскі павет — прыход заснаваны да 1558 года, мячэць пабудавана ў 1815 годзе;

Відзы, Braslaўскі павет — прыход з 1819 года, мячэць пабудавана ў 1860-1865 гадах на землях, што адышлі ад мястечка. У гады грамадзянскай вайны была спалена і адбудавана зноў у 1930-1932 гадах;

Вільна — прыход у Лукішках заснаваны да 1558 года, мячэць пабудавана ў другой палове XIX стагоддзя. Рамантавалася ў 1887, 1917 і 1936 гадах.

Мусульманскія дамы малітвы меліся ў Дзісненскім павеце — у Докшицах (прыход створаны пасля грамадзянскай вайны, пабудова 1925-1926 гадоў) і ў Глыбокім (дата заснавання прыхода невядома, пабудова 1930 года на зямлі, ахвяраванай Аляксандрам Канапацкім, і на складчыну прыхаджан Докшицкага прыходу).

Існавалі мячэці і ва Усходній Беларусі: у Смілавічах, Уздзе, Капылі, Мінску — усё гэта пабудовы XIX — пачатку XX стагоддзя.

Вядома карта, складзеная ў 1933 годзе Алі Смяйковічам, на якой паказана размяшчэнне татарскіх асад на землях Польшчы, Літвы і Беларусі і абазначаны 20 мячэцяў.

На сённяшні дзень захаваліся чатыры мячэці: у Доўбучках Смаргонскага раёна (перавезена ў Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту), у гарадскім пасёлку Іё, у Навагрудку і ў вёсцы Лоўчыцы Навагрудскага раёна.

Аўтар трактата пра татар Беларусі так характарызаваў мясцовыя мусульманскія храмы: «...убогія і ніzkія мячэці пабудаваны з дрэва... без мінарэтаў (веж. — А. Л.) і імарэтаў (прытулкаў. — А. Л.)... Для жанчын у некаторых тутэйшых мячэцях ёсьць асобнае месца, аддзеленае ад мужчынскага, куды яны не маюць права заходзіць...» У 1558 годзе невядомы аўтар дзяліўся сваімі ўражаннямі аб мячэці ў Лукішках: «...Няма ў ёй... ані якога бoga, ані чорта. Голыя тут сцены, падлога толькі тонкімі дыванамі

засланана...»

Гэтыя сціплья паведамленні змяшчаюць некаторыя надзвычай важныя характарыстыкі. Так, мабыць, раннія мячэці Беларусі і Літвы не мелі мінарэтай і заклік да набажэнства (азан) муэдзін абвяшчаў з ганку ці хадзіў па вуліцах і склікаў вяскоўцаў. Як гэта ні дзіўна, але выкарыстоўваліся і званы. У вышэйпрыведзеных сведчаннях пра Лукішскую мячэць ёсць і такі запіс: «...біщё ў звон не мае параўнання». Аўтар трактата 1588 года таксама адзначаў: «У некаторых мячэцях званы ў поўным сэнсе ёсць звычай перад намазам...»

Драўляныя татарскія мячэці мелі ў сваёй архітэктуры мясцовыя рысы, ці, як пісаў С. Крычынскі, «будавалі іх па мясцовай модзе». Вядомая па манаграфіі 1841 года мячэць у Лукішках уяўляла сабой «...моцны квадратны зруб з калоннаю падсенню, накрыты стромкаю страхою са сціплым мінарэтам пасярэдзіне. Такія мячэці, квадратныя, са стромкай страхой, маленькой вежачкай пасярэдзіне, але без падсені ёсць у Сарака Татарах. У гэтым самым стылі ёсць мячэць у Бахоніках ...падобная на «пагадкі кітайскія»... мячэць у Мураўшчызне, пабудаваная ў форме квадрата з ганкам, на высокіх слупах... не вельмі высокі мінарэт з галерэйкай... завяршае лінію масіўнай страхі». Далей С. Крычынскі паведамляў: «Некаторыя мячэці (у Ляхавічах, Клецку, Некрашунцах) нагадваюць сваім выглядам... вясковыя касцёльчыкі. Іншыя, пабудаваныя майстрамі-яўрэямі, блізкія па сваёй архітэктуры да сінагог (мячэць у Асмолаве). Мячэць у Слоніме, з трыма цыбулепадобнымі вежачкамі, ёсць быццам бы копія праваслаўнай царквы». С. Крычынскі адзначыў дзве мячэці, якія выдзяляліся значнымі памерамі — у Навагрудку і Мураўшчызне.

У татар Беларусі і Літвы (Лоўчыцы, Мураўшчызна, Доўбучкі) мячэці буйных прыходаў называліся джама, джэмія. Як і ў іншых краінах мусульманскага свету, у іх штодзённа ажыццяўлялася богослужэнне за халіфа — хітбэ. Да джама-мячэцяў пазней далучыліся Ляхавіцкая і Віленская мячэці.

Асаблівасцю мячэцяў Беларусі і Літвы быў падзел унутранай прасторы на дзве часткі: мужчынскую і жаночую. У краінах мусульманскага Усходу такі падзел адсутнічае. Па традыцыі там жанчыны моляцца дома. Спасылаючыся на версію аўтара трактата 1588 года пра татар Беларусі, С. Крычынскі пісаў, што, магчыма, гэтая асаблівасць узыходзіць да старажытных традыцый кіпчакоў: «...дом татарскі ў стэпах Уфімскіх падзелены на дзве часткі — мужчынскую і жаночую». Памяшканне для жанчын знаходзілася звычайна з левага боку ад уваходу і было значна меншых памераў, чым памяшканне для мужчын. У сцяне, што падзяляе мужчынскую і жаночную палаўіны, існавала закратаўанае падоўжанае акно.

Кожная палова мела свой уваход.

Набажэнства праводзілася ў асноўным у дзённы час і ў мужчынскай частцы. Тут, у сцяне, звернутай да Мекі, мелася зрубная ніша — алтар (міхраб, альбо кібл). Тварам да яе ў час набажэнства сядзеў мула. Справа ад міхрабы размяшчалася ўзвышэнне накшталт кафедры ці царкоўнага амбона з прыступкамі і навесам (балдахінам) на слупах — мумібір. Адсюль да прыхаджан звяртаўся мула пад час урачыстых выпадкаў, калі зачытваў важныя дакументы, якія датычыліся і свецкага жыцця, абвяшчаў малітвы за здароўе султана (хутбэ). Звычайна мумібір меў тры прыступкі. Сем ці дзевяць было ў буйных мячэцяў. Акрамя разъбярскай апрацоўкі слупоў і парэнчаў мумібір упрыгожвалі надпісамі (радкі з Карана). Тут можна было знайсці і імя дойліда (Лоўчыцы), і дату ўзвядзення мячэці (Ляхавічы).

У час посту Рамадана праводзіліся вячэрнія і начныя намазы. Для асвялення мячэці ў гэтых выпадках выкарыстоўваліся так званыя драўляныя ліхтары. Яны нагадвалі звычайнія падсвечнікі, выконваліся часцей такарным спосабам і мелі вышыню ад некалькіх вяршкоў да аднаго-двух аршынаў. Два такія ліхтары абавязкова ставіліся па баках міхрабы, асвяляючы месца мулы. Астатнія размяшчаліся альбо каля сцен, альбо там, дзе стаялі людзі з Каранам у руках. Злева ад міхрабы нізка над падлогай знаходзілася невялікая палічка для свяшчэнных кніг (Карана), якая завешвалася зялёным сукном.

У верхній частцы сценкі, што падзяляла мужчынскую і жаночую паловы, рабіўся балкон-галерэйка накшталт царкоўных хораў. Цэнтральная частка галерэйкі, як правіла, выступала наперад (Іўе, Доўбучкі) і была месцам муэздзіна. Тут таксама знаходзілася і моладзь, што прыходзіла на набажэнства.

Падлога мячэці засцілалася зялёнымі ваўнянымі дарожка мі — кілімамі. У прамежках паміж імі клаліся круглыя тканыя коўдры — чалуны. Іх ахвяравалі сваякі памерлых. На чалунах вышываліся імя, прозвішча і дата смерці чалавека, у гонар якога рабілася ахвяраванне. Каля сцен — лавы і табурэты для старых і хворых.

Аздабленне сцен складалі так званыя мухіры — дываны з выявамі вядомых мячэцяў, у зашклёных рамах палотны з тканымі і ці вышытымі радкамі тэкстаў Карана, імёнамі прарокаў, літографічнымі выявамі Мекі і Медзіны, Каабы, сцягамі і сімваламі. Літографічныя насценныя выявы атрымалі ў Беларусі шырокое распаўсюджанне ў мінулым стагоддзі. Іх прывозілі сюды татары з Волгі. Насценнае аздабленне дапаўнялі змешчаныя ў рамы пад шклом спадчынныя акты на карысць мячэці (тэстаменты), памятныя дошкі ў гонар фундатараў. Такія мармуровыя дошкі былі ўстаноўлены ў Навагрудскай мячэці ў гонар Аліксандра

Асановіча і ў Мураўшчынскай мячэці ў гонар Эльвіры Аўгустаўны Замойскай. Вывешваліся на сценах і акты з датамі адкрыцця прыходу.

Найбольш простым тыпам мячэці з'яўлялася збудаванне з планам, блізкім да квадрата, напрыклад мячэць у мястэчку Сорак Татар. Яна мела ашаляваны зруб, умацаваны лісціамі і ўвенчаны шатровай дранкавай страхой з цыбулепадобнай макаўкай. Знешні выгляд яе вельмі падобны да архітэктуры шырока распаўсядженых клецкіх цэркваў, названых так таму, што ў аснове іх аб'ёмна-прасторавай кампазіцыі ляжыць зруб нефа (клець). Вядома, што мячэць не мела прыруба-міхрабы. Аконныя праёмы выкананы ў традыцыях драўлянага культавага дойлідства, рамы — з дробнымі шыбкамі.

Пэўны крок у развіцці дадзенага тыпу быў зроблены пры будаўніцтве мячэці ў Лукішках пад Вільнем. Тут да звычайнага зруба, завершанага шатровай страхой, далучаецца спецыфічны мячэцевы элемент — двух'ярусная слупавая галерэя. Аднак у цэлым архітэктурнае раашэнне не выходзіць за рамкі народнатарадыцыйнага дойлідства, бо нагадвае шырокавядомы тып месцічковага свірна — лямуса. Варта, напрыклад, прыгадаць лямус кляштара брыгітак у Гродне (1664). Да культавых атрыбутаў трэба аднесці шацёр з цыбулепадобным купалам на барабане і мінарэт, завершаны ісламскай сімволікай.

Далейшае развіццё гэтага аб'ёмна-планіровачнага тыпу назіраецца ў мячэці ў Іўі (Мураўшчызна). У Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Літвы знайдзены праект мячэці, дзе паказаны блізкі да квадрата план, падзелены на мужчынскую і жаночую паловы. У левай, мужчынскай, палавіне ёсць пяцігранны прыруб-міхраба, побач паказаны і мумібір. З боку ўваходу — галерэя. Дадзена фасадавае раашэнне: ашаляваны ў «елачку» зруб, слупавая галерэя, якая падтрымлівае навес-казырок, зроблена на ўсю вышыню сцен з балюстрадай. Шатровая страха пераходзіць у высокі, стромкі мінарэт на восьмігранным барабане з балкончыкамі (накшталт мінаретаў турэцкіх мячэцяў). У пластычнай праццаўцы дэталяў на чарцяжы (слупы, галерэі, раскосы, балюстра, праёмы ў барабане мінарета) бачна спроба архітэктара знайсці нейкае стылёвае раашэнне, харектэрнае для праектаў драўляных пабудоў канца XIX — пачатку XX стагоддзя. Ва ўсякім разе ў ашаляваным фасадзе згадваюцца рысы распаўсядженага ў гэты час стылю мадэрн. Праектам прадугледжвалася, што накрыта мячэць будзе бляхай. Зграбная, з адценнем «узорнасці» архітэктура мячэці адпавядала патрабаванням будаўнічых норм свайго часу.

Аднак і ў тых часах не ўсё атрымлівалася так, як планавалася ў праектах. На малюнку, змешчаным у манаграфіі Ч. Янкоўскага,

добра відаць, што мячэць пабудавана са значнымі адхіленнямі: адсутнічае шалёўка, сцены сцягнуты лісіцамі, з боку ўваходу — прыруб з двухсхільнай страхой, за якім прыбудова да сцяны на палову вышыні галерэі, іншы малюнак вокнаў, замест бляхі — гонта, замест «узорнай» архітэктуры — традыцыйныя прыёмы народнага цясяльства. Мячэць абнесена жэрдкавай агароджай. Мабыць, некаторы час яна стаяла без мінарэта, яго дабудавалі ў 20-ыя гады на ахвяраванні татар-эмігрантаў. Мячэць перанесла некалькі рамонтаў. Падчас апошняга, у 70-ыя гады, галерэя была цалкам зашыта, сцены ашаляваны, гонта заменена бляхай, пашыраны прыруб, сцены і ліштыны вокнаў перафарбаваны.

Мячэць у Навагрудку ў сваім сённяшнім выглядзе мала чым напамінае старадауні помнік, бо перабудавана ў жылы дом. Апошні яе рамонт быў зроблены ў 1855 годзе клопатамі адстаўнога маёра Аляксандра Асановіча.

На фатаграфіі пачатку XX стагоддзя бачна, што аснову мячэці складае зрубны, блізкі ў плане да квадрата аб'ём, які пераходзіць у шацёр з ніzkім чацверыком і пакатай чатырохсхільнай страхой, завершанай мінарэтам. Да асноўнага аб'ёму далучаны з боку ўваходу прытвор і два бакавыя прырубы. Сцены ашаляваны, вокны і дзвёры аздоблены ліштвамі, афарбованымі ў белы колер. Верхняя ліштыны маюць кілепадобную форму, шырокая распаўсюджаную ў ісламскай архітэктуры. У традыцыях мусульманскага дойлідства выкананы і мінарэт: выцягнуты гранёны барабан, увенчаны купалам, аснова якога падкрэслена карнізам.

Іншы тып складаюць мячэці, у якіх асноўнае памяшканне мае не цэнтрычныя, а восевыя прапорцыі. Мячэць у Асмолаве пад Навагрудкам мае ўмацаваны лісіцамі прамавугольны зруб, які пераходзіць у чатырохсхільную страху. Да зруба далучаны прыруб-міхраба і дзве прыбудовы з аднасхільнымі стрэхамі. Формы пазбаўлены якога-небудзь класічнага аздаблення.

Апошняга нельга сказаць пра мячэць у Лоўчыцах. Працяглай ў плане зрубная пабудова мае двухсхільную страху, у сярэдзіне якой — мінарэт, падобны на макаўку царквы. Тут відавочны уплыў драўляных праваслаўных і уніяцкіх цэркваў XVI-XVII стагоддзяў. І нічога дзіўнага ў гэтым няма — навідавоку ўзаемнае абагачэнне і развіццё форм.

Рысы архітэктуры драўлянага аднавежавага касцёла назіраліся ў мячэці ў Клецку. Двух'ярусны мінарэт з чатырохсхільнай шатровай страхой па свайму выглядзу быў блізкі да традыцыйнай званіцы.

Да асобнага тыпу адносяцца купальныя мячэці. Па сведчанні С. Крычынскага, мячэць «...з адным мінарэтам і купалам» існавала ў Слоніме ў 1804 годзе. Але сапраўдным шэдэўрам беларускіх

мячэцяў, у прыватнасці купальнага тыпу, з'яўлялася мячэць XVIII стагоддзя ў вёсцы Доўбучкі Смаргонскага раёна. Пра яе планіроўку і ўнутранае аздабленне на пачатку нашага стагоддзя можна меркаваць на падставе апісанняў Алі Варановіча ў яго рукапісе «Даўбучкі». Мячэць падзелена на дзве палавіны — мужчынская злева і жаночая справа. У мужчынскай палавіне ў сценцы, звернутай на поўдзень (да Мекі), знаходзілася зрубная нішаміхраба. Побач — мумібір з дзеўяццю прыступкамі і навесам-балдахінам. Мумібір з такой колькасцю прыступак — надзвычай рэдкая з'ява нават для буйных мячэцяў, што сведчыць пра значнасць помніка. У сцяне паміж мужчынскай і жаночай палавінамі на вышыні каля метра мелася вузкае акно, закратаўанае точанымі балясінамі. Яно завешвалася тонкай белай вуаллю (мусліновай). На падлозе ў мужчынскай палавіне ляжалі зялёныя суконныя дарожкі. Паміж імі — невялічкія круглыя чалуны. На сценах віселі муҳіры, а таксама змешчаныя ў рамы літаграфічныя выявы ісламскіх святынь, прывезеныя татарамі з Паволжы, так званыя «друкаваныя Казанскія абразы» 1899, 1909 і 1912 гадоў. Каля сцен стаялі лавы і табурэты. Над сцяной, што падзяляла мячэць, меўся балкон на слупах. Яго сярэдняя частка, месца для муэдзіна, выступала наперад.

Спадчэнне квадратнай у плане часткі зруба з купалам, наяўнасць галерэі і праёмаў з элементамі арак, вуглавое размяшчэнне мінарэта — усё гэта сведчыць аб упłyве візантыйскага дойлідства.

Як помнік архітэктуры Доўбучская мячэць прыцягвала да сябе ўвагу ў 20-ых гады бягучага стагоддзя. Былі выкананы яе абмеры, і ў 1928 годзе яна афіцыйна ўзята пад дзяржаўную ахову. Меркавалася правесці і пэўныя кансервацыйныя работы. Асновай купала з'яўляўся замацаваны ў бэлечнай сістэме вертыкальны слуп, да якога сышодзяцца, нібы ўтвараючы піраміду, кроквы. Унізе яны абапіраюцца на абвязку з бярвён — многавугольнік з колькасцю бакоў, роўнай колькасці граняў. Рэбры, што ўтвараюць грані купала, складаюцца з асобных замацаваных драўлянымі нагелямі сегментаў і абапіраюцца на кроквы. Канструкцыя нагадвае дугу лука, сцягнутую цецвой.

У аб'ёмна-прасторавай арганізацыі форм мячэці відавочна супярэчнасць: галоўны архітэктурны акцэнт — купал, які даваў верхняе свяцло, раскрываў простору, ствараў адчуванне велічнасці і глыбіні, і разам з тым у інтэр'еры — плоская столь. Наўрад ці можна раастлумачыць гэта тым, што адкрыты купал быў складаны будаваць. Беларускія цесляры ведалі складанейшыя канструкцыйныя рагшэнні, у тым ліку і купалаў, пра што сведчаць помнікі не толькі драўлянай архітэктуры, але і мураванай. У апошній, дарэчы, купалы часта маюць драўляную канструкцыю. Хутчэй за

ўсё тут справа ў традыцыі. Мячэць Амара ў Іерусаліме, як і многія раннія ісламскія мячэці, першапачаткова мела плоскае перакрыцце, якое было заменена купалам толькі ў X стагоддзі.

Звяртае на сябе ўвагу тое, што лінія перасячэння паўсферы купала са схілам страхі мае складаныя ламаныя абрывы. З канструкцыйнага разрэзу відаць, што абрывы асновы купала ўяўляе не паўакружнасць, а выцягнуты авал. У мусульманскім дойлідстве візантыйская паўцыркульная арка была трансфармавана ў падковападобную. Гэта дасягалася змяшчэннем яе асновы на 2/9 уніз ад дыяметра. Абрывы купала Доўбучскай мячэці маюць выгляд падковападобнай крывой. Тая яго частка, якая ўзвышаецца над схіламі страхі, набліжаецца да паўсфярычнай формы, ніжняя схавана ў паддахавай прасторы. Такім чынам, у ablічны купала зафіксавана важная рыса мусульманскай архітэктуры.

У чэрвені 1989 года помнік быў абследаваны спецыялістамі-рэстаўратарамі. Да гэтага часу мячэць спазнала значныя разбурэнні: абрушыліся перакрыцці, купал і галерэя, у аварыйным стане знаходзіўся мінарэт. Абследаванне паказала, што сцены мячэці зроблены з брусоў. Акрамя вонкавай шалёўкі мелася таксама ўнутраная, з вагонкі. Пад ёй знайдзены рэшткі шпалераў, сляды пабелкі. Унутранае аздабленне сцен неаднаразова мянялася. Захавалася міхраба з пафарбованымі ў белы колер ліштвамі, на якіх можна ўбачыць надпісы па-арабску: «Няма бога, акрамя Аллаха», «Прарок божы Мухамед». Мумібір разбураны, выяўлена некалькі дэталяў ад яго.

Збераглася сцяна, што падзяляе мужчынскую і жаночую палавіны. Праём у ёй закратаўаны балясінамі з рознымі профілямі такарнай апрацоўкі: яны замяняліся ў час рамонтных работ. Выяўлены рэшткі нясучага вертыкальнага слупа купальнай канструкцыі, крокваў, сегментаў, бэлечнай сістэмы, слупы галерэй, а таксама рэшткі аконных пераплётав і дзвярных палотнаў. На капітэлях калон, вушаках дзвярэй відаць сляды карычнева-вохрыстай афарбоўкі. Мячэць мела падшыўную столу, падлогу з дошак на лагах.

Яшчэ стагоддзе назад у гарадах і мястэчках Беларусі можна было назіраць незвычайнія збудаванні, зусім не падобныя на тыя, што ў большасці стваралі іх звыклае ablічча. Грувасткія, з высокімі шапкамі стрэх, яны нечакана выступалі з сілуэта, створанага макаўкамі і купаламі цэркваў, вежамі касцёлаў, званіц, ратуш, мінарэтамі мячэцяў. Iх называлі бажніцамі. Назва нагадвала аб нечым старажытным. Сапраўды, бажніца, божышча — словаў блізкія па гучанні. Апошніе абазначае старажытнае свяцілішча язычніцкіх часоў. Бажніцамі на Беларусі называлі яўрэйскія сінагогі. Паняцце сінагога адпавядае яўрэйскаму «кнэсэт», «сход,

дом сходу» і, як і царква ў праваслаўных ці касцёл у католікаў, мае шырокое значэнне. Гэта не толькі збудаванне, але і сімвал яўрэйскага духоўнага адзінства, пэўная рэлігійная плынь.

У другой палове I тысячагоддзя да нашай эры Палесціна, як і іншыя рэгіёны Усходняга Міжземнамор'я, падпадае пад уладу персаў. Тысячы іудзеяў, што было звычайна для таго часу, трапілі ў рабства і апынуліся ў розных месцах велізарнай дзяржавы Ахеменідаў. У 458 годзе персідскі цар Артаксеркс Лонгіман дазваляе легендарнаму яўрэйскаму святару Ездры, які лічыўся праўнукам першасвятара Хелькіма, вярнуць частку іудзеяў з Вавілона ў Палесціну. На радзіме продкаў святар убачыў, што традыцыі бацькоў пачалі забывацца, шлюбы з іншапляменнікамі спрыялі выхаванню моладзі паводле чужых звычаяў. Пачала знікаць і старажытная іудзейская мова. Праводзячы рэформы, накіраваныя на адраджэнне традыцый, навучанне закону Божаму і чытанню свяшчэнных кніг Маісея, Ездры быў вымушаны звяртацца да старажытнахалдзейскай і арамейскай моў. Пропаведнік іудзейскага светапогляду стварае згуртаванне вучоных і знаўцаў традыцый і веравызнання іудзейскага народа, якое, паводле талмудычных крыніц, атрымала назыву Вялікай Сінагогі. Мэтай дзейнасці яе было адраджэнне сумлення, нацыянальнай самасвядомасці ва ўмовах іншаземнага заваявання. Магчыма, менавіта ў тая часы ўзікла і сінагога як збудаванне, прызначанае для грамадскага набажэнства і чытання Свяшчэннага Пісання. Патрэба ў спецыяльных памяшканнях узікла пасля ўстанаўлення традыцый чытання Пяткініжжа па суботах і святочных днях. Пазней грамадскія чытанні распаўсюдзіліся на панядзелак і чацвер, а таксама на дні кірмашоў.

Да пачатку нашай эры сінагогі існавалі ва ўсіх рэгіёнах рассялення яўрэяў. Паданні сцвярджаюць, што найбольшая колькасць сінагог знаходзілася ў Іерусаліме. Іх тут налічвалася 480. Правінцыя Палесціны Галілея з-за вялікай іх колькасці ўвогуле называлася краінай сінагог. Акрамя Палесціны сінагогі будаваліся ў Дамаску, Александрыі, Антыохіі, Эфесе, Карынфе, Афінах і нават Рыме. Сінагога ў іудзейскім горадзе Кесарыі (Цэзарыі) была цэнтрам падрыхтоўкі выступлення супраць прыгнітальнікаў і вядома ў гісторыі як сінагога паўстання. Паўстанне гэта выбухнула ў 66 годзе ў Іерусаліме як адказ на выдаленне іудзеяў з гарадскога самакіравання Кесарыі. Хутка яно ахапіла ўсю правінцыю. Адным з яго наступстваў стала рассяленне яўрэяў па Рымскай імперыі, якая займала тэрыторыю ўсяго Міжземнамор'я, Заходнюю і Цэнтральную Еўропу, поўнач Афрыкі і Блізкі Усход.

На фарміраванне архітэктуры сінагогі істотны ўплыў аказалі традыцыі і прыёмы культавага дойлідства Міжземнамор'я эпохі

элінізму і Рымской імперыі. Базлікальны план, у аснове якога ляжала прасторнае памяшканне, падзеленае радамі калон на падоўжныя нефы, складаў аснову антычных храмаў. Перад уваходам і па баках рабіліся порцікі з каланадай. Прыгадаем, што такая будова храма была ўласціва старажытнаегіпецкім Карнаку і Луксору, храмам Грэцыі. Пазначаныя прыёмы з'явіліся вынікам развіцця архітэктуры жытла краін Усходняга Міжземнамор'я. Ва ўмовах субтропічнага клімату жылья памяшканні палацу і віл размяшчаліся ў глыбіні каланад. Перад уваходам у жытло (атрыум) часта ўладкоўваўся басейн з фантанам. Менавіта такую архітэктуру мелі і ранневізантыйскія храмы: у цэнтры каланады — чаша для рытуальнага амавення (філіял).

Першыя сінагогі таксама ўяўлялі сабой прамавугольнае збудаванне, падзеленае калонамі на нефы, з порцікам з боку ўваходу. Арыентацыя сінагогі вызначалася такім чынам, каб алтарная частка была абавязкова звернута да Іерусаліма. Па меры рассялення яўрэяў па краінах Еўропы будуемыя імі храмы набывалі стылёвыя рысы архітэктуры пэўных народаў і эпох. Так, сінагогі, збудаваныя ў Ворсме і Празе, увасабляюць рысы візантыйскага дойлідства. Тая частка яўрэяў, што рухалася ў Еўропу праз Іспанію, шмат чаго запазычыла тут ад архітэктуры арабаў часоў халіфата (Севілля, Грэнада і інш.). Сінагогі ў маўрытанскім стылі збудаваны ў Таледа (IX і XIV стагоддзі), а таксама Вене, Берліне і Франкфурце. Раманскі стыль прысутнічае ў сінагогах Мюнхена і Брэслau, готыка — у сінагогах Кёльна і польскіх гарадоў.

Ва ўнутраным абсталяванні іудзейскіх храмаў варты адзначыць некаторыя элементы. Ля сцяны, звернутай да Іерусаліма, мелася невялікае ўзвышэнне над падлогай накшталт царкоўнай салеі — альмэ мор. Абсталёўвалася месца для чытання Свяшчэннага Пісання — біма. Каля ўсходняй сцяны знаходзілася сховішча духоўных тэкстаў — каўчэг. Сярод рухомых атрыбутуў вылучаліся сямісвечнік, зроблены з бронзы, трубныя рогі, валторны. Гэтыя музычныя інструменты выкарыстоўваліся падчас набажэнства на Новы год і іншыя святы. У некаторых еўрапейскіх сінагогах да іх у падобных выпадках далучаўся арган. Асаблівасцю ўнутранага абсталявання з'яўляўся падзел асноўнага літургічнага памяшкання на мужчынскую і жаночую часткі, што адносіцца ўвогуле да адной з найстаражытнейшых традыцый усходу. Прыгадаем, што ў мячэцях Беларусі таксама памяшканні для мужчын і жанчын падзеляліся паміж сабой. Алтары сінагог багата ўпрыгожваліся разьбяным арнаментам, узорамі мастацкага кавальства і ліцця. У багацці ўзору, раслінным і зааморфным характары іх матываў таксама бачны агульныя для народаў усходу традыцыі і эстэтычныя ўяўленні.

У XIV стагоддзі ў складняюцца нацыянальныя адносіны паміж шматлікімі і дробнымі нямецкімі княствамі, герцагствамі і графствамі. У выніку гэтага значная колькасць яўрэйскага насельніцтва перамясцілася ў Польшчу і далей на ўсход, у землі Беларусі. Пасля далучэння Беларусі да Расійскай імперыі Кацярына II увяла так званую мяжу аседласці, у выніку чаго пачала расці колькасць яўрэйў у гарадах і мястэчках. У буйных гарадах уznікалі яўрэйскія прадмесці, слабоды-урочышчы.

Сінагогі Беларусі адрозніваюцца ад аналагічных збудаванняў іншых краін некаторымі выразнымі асаблівасцямі. Галоўная з іх — уvasабленне ў архітэктуры стылізаванага і пераасэнсаванага вобраза жытла, каўчэга. Гэтым можна растлумачыць, што ўсе беларускія бажніцы складаюцца з цэласнага, значных памераў аб'ёму пад бліzkім да шатровага дахам. Сказанае добра ілюструе архітэктура сінагогі XIX стагоддзя ў Ашмянах, дзе прамавугольны аб'ём рытуальнай залы завяршаецца чатырохсхільным дахам. З-за значных памераў і канструкцыйных патрэб дах мае ступеньчатую будову (абумоўлена двух'яруснай будовай кроквенай сістэмы). Такія дахі былі шырока вядомы ў замках, палацах, цэрквях і касцёлах. Тоё ж можна сказаць і пра сінагогу XIX стагоддзя ў Століне. Яе архітэктура яшчэ больш лаканічная, а просторны дах набліжаецца да шатра. Унутры бажніца падзелена слупамі-калонамі на асобныя нефы. Для Ашмянскай і Столінскай сінагог характэрны мінімум дэкаратыўнага і пластычнага аздаблення: пілястры, гарызантальныя паяскі і карнізы, арачныя і паўарачныя завяршэнні праёмаў.

Рысы барока знайшлі адлюстраванне ў архітэктуры сінагогі ў Слоніме (XVIII стагоддзе). Яе галоўны фасад упрыгожаны франтонам пластычнай формы. Слонімская сінагога ўпісваецца ў ансамбль іншых помнікаў, што належала школе віленскага барока: касцёлаў бернардзінскіх і бернардзінцаў, святога Андрэя і інш.

Архітэктура некаторых мураваных бажніц уvasабляе і больш старажытныя рысы. Прыкладам таго з'яўляецца сінагога XVII стагоддзя ў Быхаве. Збудаванне памерамі 20 x 21 метр мае сцены таўшчынёй да 2 метраў. Размешчаная ў вуглу вежа разам з вокнамі-байніцамі адлюстроўвае абарончыя рысы, якія сустракаліся ў той час у цэрквях (Сынкавічы, Мураванка), касцёлах (Камай), сядзібных дамах (Гайцюнішкі). Сінагога ў Іўі (XIX стагоддзе) складаецца з трох асобных будынкаў, прызначаных для розных славоў яўрэйскага насельніцтва: гандляроў, рамеснікаў, купцоў. У абліччы ўсіх трох згадваюцца рысы архітэктуры мадэрна.

Але найбольш арыгінальныя трэба ўсё ж прызнаць архітэктуру драўляных сінагог. Першое, што для іх характэрна, — гэта адзінства вобраза, створанага аб'ёмна-просторовым рашэннем. У

аснове такога рашэння — пераход прасторнага рытуальнага памяшкання ў шатровы, часта складанай формы, дах. Абхадныя галерэі і прыбудовы сваімі формамі паўтараюць у мініяцюры асноўны аб'ём.

Прафесар архітэктуры Варшаўскага юніверсітэта Я. Клос зрабіў замалёўку сінагогі XVI стагоддзя ў мястэчку Высокім (зараз Камянецкі раён): трох'ярусны шатровы дах асноўнага аб'ёму ў акружэнні шатроў прыбудоў (па троі з кожнага боку). Шэраг фотаздымкаў (зараз захоўваюцца ў Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Літвы) драўляных сінагог пакінула нам Таварыства аматараў науки, якое існавала ў 20-30-ых гады бягучага стагоддзя пры Віленскім юніверсітэце. На адным з фотаздымкаў мы бачым сінагогу ў Глыбокім у асяроддзі местачковых пабудоў, над якімі яна дамінуе, вылучаючыся памерамі. Сінагога ў Волпе (Ваўкавыскі раён) спадукае ў архітэктуры ўсходняя рысы (шмат'ярусныя стрэхі з прыўзнятymі краямі, арачная галерэя) з рысамі архітэктуры барока. Тоё ж назіраецца і ў бажніцы XVII стагоддзя з Гародні, але тут вертыкальныя пілястры і прамавугольныя праёмы вокнаў, падзеленых на квадратныя шыбкі, сведчаць аб пранікненні стылёвых элементаў класіцызму. Чысціню формамі і кантраст у адносінах да пластыкі дахаў надае вертыкальная шалёўка сінагогі XVIII стагоддзя ў Сапоцкіне. На архітектурнай адмыўцы (від графікі) бакавога фасада бажніцы ў Нароўлі бачна, наколькі дасканала распрацаваны яе формы і іх спалучэнні. У сукупнасці яны ствараюць суцэльныя стройныя ордэр: каскад стрэх нагадвае нібыта перакуленую капітэль ці, наадварот, базу калоны.

Захаваўся шэраг фотаздымкаў 1929 года інтэр'ера Друйскай сінагогі. Уражвае адмыслова выкананы разьбяны алтар. Яго ўзорыстасць, каскад квяцістых карункаў нагадваюць персідскія дываны. Міфічныя птушкі, хімеры падобны на фігуры са старожытных каменных барэльефаў Палесціны, Сірыі, Вавілона.

І формы, што захавалі стылістыку ўсходняй архітэктуры, і карункавы раслінны дэкор, і міфічныя фігуры звяроў і птушак хоць і сведчаць аб прысутнасці шырокіх міжкультурных рыс, тым не менш з'яўляюцца носьбітамі нацыянальнай спецыфікі. Архітэктура бажніц, фарміруючыся ў асяроддзі беларускай архітэктуры і ўспрымаючы ад яе канструкцыйныя і форматворчыя асаблівасці, спрыяла сінтэзу новых аб'ёмных рашэнняў, удасканаліванню традыцыйных і з'яўленню новых форм (шатровыя дахі, шматлікія галерэі, скляпеністыя перакрыцці, складаныя кроквенныя сістэмы і г. д.).

## АД ДРЭВА ЖЫЦЦЯ

З даўніх часоў перад чалавекам паўстала неабходнасць неяк фіксаваць інфармацыю аб тым, што знаходзілася навокал, выявляла яго адносіны з іншымі людзьмі і сусветам. Гэта патрэбна было і для зносін з суплеменнікамі і незнаёмымі людзьмі, і як спадчына нашчадкам. Бадай, аднымі з першых элементаў пісьменнасці сталі знакі ўласнасці. Іх наносілі на гаршкі, прылады працы, выкарыстоўвалі як элемент упрыгажэння. Менавіта па такіх прыкметах археолагі вызначаюць зараз тыя рэгіёны Беларусі, якія засялялі роднасныя плямёны. І сведчанне гэтай роднасці — насечкі (культура штрыхаванай керамікі) або адбітак шнурка (культура шнуравой керамікі) на гаршках.

Ужыванне знакавых сістэм, сімвалau для фіксацыі паняццяў на пэўным гістарычным этапе было ўласціва ўсім народам, у тым ліку і тым, што далі потым чалавецтву сістэмы запісаў гукаў на фанетычнай аснове. Старажытныя знакі-сімвалы (большасць з іх індаеўрапейскага паходжання) захаваліся ў шматлікіх помніках матэрыяльнай культуры Беларусі. З дапамогай колераў (белы, чырвоны) перадаваліся пачуцці, абазначаліся напрамкі свету. Ну, і, безумоўна, у сімвалах знайшлі ўласабленне такія аб'екты сусвету, як сонца, месяц, зоркі. Чырвоныя тканыя зорачкі на белым фоне ручніка — тыповы матыў традыцыйнага ткацтва Беларусі. Салярныя ўпрыгажэнні на шчытах-франтонах палескіх хат не праста адлюстроўваюць прамяністася свяціла, але і яго рух на небасхіле на працягу сутак. Дайшлі да нашага часу і сімвалы, якія атаясамліваліся з такімі філософскімі і вечнымі паняццямі, як жыццё, нараджэнне, шчасце, сямейны дабрабыт. Сімвалам жыцця з'яўлялася трохпляўсткавае суквецце, неўміручасці — стромкая елачка. Ромб сімвалізаў мацярынства, урадлівасць, аплодненне. Спадучэнне сімвалічных знакаў у разъбяных упрыгажэннях ліштваў на вокнах часам стварае цэлы сюжэт, апавяданне. Вось шырокая надваконная дошка, у цэнтры якой невялічкі круглы дыск ці ромб — сімвалы сонца, што аплодніяе праменямі зямлю, а ўнізе — ланцужок зробленых калаўроцікам адтулін ці маленькія квадрацікі — зерні, кінутыя ў раблю. Кампазіцыю могуць завяршаць фігуры вужоў, якія аберагаюць урадлівасць зямлі.

Уяўленні аб сямейным шчасці атаясамліваліся з выявамі птушак (галубы, пеўнікі). Сілуэты звяроў звычайна звязваліся з магіяй аховы.

У побыще гістарычна склаліся сістэма мер і абазначэнняў, у аснове якіх ляжаць антрапаморфныя крыніцы, і спосабы адліку, у аснове якіх — прыродныя рытмы: змена дня і ночы, фазы месяца, поры года і г. д. Так, калісці пры будаўніцтве карысталіся такой

мерай, як локаць. Зразумела, што прaporцы збудавання ў гэтым выпадку залежалі ад антрапалагічных асаблівасцей дойліда. Добра вядомы так званыя бортныя знамёны, якімі мецілі калоды для пчол. Пры зборцы ці перасадцы драўлянай пабудовы бярвёны мецілі разнастайнымі меткамі, рыскамі і крыжыкамі, радкамі адтулін, зазубрынамі на астатку вугла. І кожны з гэтых знакаў уяўляў нейкую прыватную метрычную сістэму, якой карысталася пэўная арцель ці майстар. Добра вядомы традыцыйныя меры вадкіх і сыпкіх рэчываў: гарнец, асыміна, кварта, бочка, капа. У сваю чаргу колькасць засыпаных, напрыклад, гарнцаў жыта ці ячменю ў грамадскі свіран скарбнік адзначаў зазубрынай на спецыяльнай рэйцы.

Неабходнасць у сістэматызацыі ведаў і их перадачы ўзнікла ў службыцеляў кульга (жрацоў, вешчуноў). У адрозненне ад практичнай дзейнасці рамесніка ці хлебароба духоўная, ідэалагічная дзейнасць службыцеляў багоў і алтароў патрабавала фіксацыі набытага вопыту, рытуалаў і абрадавых дзеянняў, складання хронікі рытуальных падзей, тэкстаў магічных заклінанняў. І ўсяму гэтаму трэба было вучыць пераемнікаў. Славянскія вешчуны валодалі пісьменнасцю задоўга да распаўсяджання хрысціянства і карысталіся так званымі рунічнымі сімваламі, узоры якіх днеслі да нас археалагічныя помнікі са старажытных капішчаў. Трэба думаць, тут у свяцілішчах паганскіх багоў і былі першыя школы навучання грамаце пісьма і вылічэнням.

З распаўсяджаннем хрысціянства і ўзнікненнем дзяржаўных утварэнняў (княстваў) адукцыя робіцца часткай грамадской свядомасці, хоць, зразумела, даступна яна далёка не ўсім. Развіццё княстваў-дзяржаў патрабуе складання хронікі, летапісаў. Носьбітамі адукцыі ў гэты час выступаюць прадстаўнікі духовенства, а цэнтрамі навучання — цэрквы і кляштары. Аб гэтым яскрава сведчаць помнікі старажытнаславянскай пісьменнасці і, прынамсі, сусветна вядомае Тураўскае евангелле. Менавіта праз набажэнства і малітву пачаткі граматы трапляюць і ў шырокія народныя слай. Распаўсяджение хрысціянства на Беларусі раней, чым, напрыклад, у народаў Прыбалтыкі, безумоўна, паўплывала на станаўленне беларускай мовы як дзяржаўной у Вялікім княстве Літоўскім. Увогуле царква амаль на дзвець стагоддзяў зрабілася галоўным асветнікам. У кляштарах і царкоўных брацтвах вывучалі не толькі Свяшчэннае Пісанне і Біблію, але і гісторычныя апокрыфы, пачаткі астрономіі, геаграфіі, матэматыкі, медыцыны. Зразумела, што ўсе гэтыя навукі былі не для простых людзей.

Бурны рост асветы і адукцыі ў Беларусі прыпадае на XIV-XVIII стагоддзі. За гэты перыяд у гарадах, замках узнікаюць шматлікія цэнтры кнігадрукавання, на тэрыторыі Беларусі раз-

мяшчаеща каля двух дзесяткаў манаушскіх ордэнаў: францыс-канцаў, дамініканцаў, піараў, візітак, бернардзінцаў, кармелітаў, брыгітак і г. д. У XVI стагоддзі ў Беларусі з'яўляюцца езуіты і ствараюць шырокую сетку навучальных устаноў. Найбольш прадстаўнічыя з іх, калегіумы, давалі адукацыю на ёўрапейскім узроўні. У Вільні езуіты адкрываюць акадэмію, якая ў 1803 годзе пераўтвараецца ў Віленскі ўніверсітэт. Атрымаць адукацыю ў акадэміі ці калегіумах маглі толькі прадстаўнікі духоўнай і свецкай арыстакратыі. У дробных маёнтках і фальварках навучаннем дзяцей займаліся гувернёры. Для масы сялянства адзінмі настаўнікамі, як і заўсёды, былі поп, ксёндз ці дзячок прыпісной царквы. Узровень ведаў звычайна адпавядаў магчымасці чытаць малітоўнік, не болей.

У XIX стагоддзі на Беларусь распаўсюджваецца сістэма адукацыі Расійскай імперыі. Акрамя духоўнага навучання, пабудаванага на сістэме царкоўных школ і вучылішчаў, існавалі і буйныя тэрытарыяльныя структуры свецкага навучання, губернскія вучэбныя акругі на чале з папячыцелем. У Беларусь уваходзілі чатыры такія акругі: Віленская, Мінская, Віцебская і Магілёўская. Акруга ўключала сетку народных вучылішчаў, што звычайна размяшчалася ў павятовых цэнтрах, і сельскіх школ, большасць з якіх знаходзілася ў цэнтрах валаў. Вучылішча давала адукацыю, блізкую да той, якую можна было набыць у гімназіі. Сістэма сельскіх школ стваралася на падставе вучэбнай рэформы 1849 года і ў першую чаргу разлічвалася на так званых дзяржаўных сялян. Аднак у сялянскай сям'і дзеци з маленства актыўна ўдзельнічалі ў працы і для вучобы праста не хапала часу. Таму, напрыклад, у Віленскай вучэбнай акрузе ў сярэдзіне XIX стагоддзя сярод казённых сялян працэнт пісьменных складаў для мужчын — 1,5%, для жанчын — 0,2%. На 200-300 сялян-мужчын, што маліліся ў касцёле, толькі 10 чалавек трymалі ў руках малітоўнік. Сялянку з кніжкай і ўвогуле цяжка было ўбачыць. Не ў лепшым стане знаходзіліся справы і з навучаннем памешчыцкіх сялян у царкоўнапрыходской школе. Сялянскі побыт рабіў найбольш рацыянальным такое навучанне, калі запрашалі настаўніка, які збіраў дзяцей дзе-небудзь у хаце, а то і наогул у летні час на гумнe. Там, дзе набіралася крыху больш дзесятка навучэнцаў, сяляне будавалі ўскладчыну асобны будынак з невялічкім класам і кватэрай настаўніка. Асноўнымі прадметамі царкоўнапрыходской ці сельскай школы былі закон Божы, свяшчэнная гісторыя (скарочаны курс Бібліі), правапіс і пачаткі арыфметыкі, спевы.

Дзеци, якія вучыліся ў касцёле, у выніку чыталі і пісалі па-польску. У сталым узросце, карыстаючыся штодзённа роднай мовай, разам з тым распісваліся па-польску, а многія з гэтай

нагоды нават называлі сябе палякамі. Татары, што пасяліся на Беларусі з XIV стагоддзя ў найболыш буйных прыходах прымячэцях (джэміятах), такіх, як Доўбучкі, Мураўшчызна (Іёе), Некрашунцы (каля Ліды) і інш., вучылі дзяцей чытанню Карана. Звычайна абавязкі настаўніка ўскладваліся на муэдзіна. Аднак з пачатку нашага стагоддзя чытаць і разумець арабскія тэксты маглі толькі мулы і муэдзіны, астатнія завучвалі радкі (суры) Карана, не разумеючы іх значэння, ці карысталіся перакладамі на рускую альбопольскую мову. Існавалі і школы, а таксама іншыя навучальныя ўстановы розных ступеняў (хедар, ешыбот), дзе вучыліся яўрэйскія дзеці. У большасці сваёй школы знаходзіліся пры сінагогах, дзе настаўнікамі былі рабіны (школа талмуд-торы).

Як жа выглядала звычайная, тыповая сялянская школа на пачатку нашага стагоддзя? Звонку яна амаль нічым не адрознівалася ад хаты: ганак з прыступкамі і навесам, далей сені з невялікай каморкай, з аднаго боку прасторны пакой з печкай-грубкай — навучальны клас, з другога — жылы пакой настаўніка, кухня з печкай і з выхадам у двор. Абсталяванне класа складалі некалькі простых парт, стол настаўніка, класная дошка, зробленая ў выглядзе шчыта, упраўленага ў раму і пафарбованага ў чорны колер, шафа для кніг. Вешалка для дзіцячых кожухоў магла быць у кутку ці ў сенях. У класе — кут з абразамі, над класнай дошкай мог вісець літографічны партрэт яго вялікасці. На падлозе, побач са сталом настаўніка, стаялі лічыльнікі. Пісалі дзеці на грыфельных дошчачках крэйдай. Грыфельныя дошчачкі і падручнікі прадстаўлялі вялікую каштоўнасць і выдаваліся настаўнікам толькі на заняткі.

У вёсцы Скарада Верхнядзвінскага раёна нейкім цудам захавалася вясковая школа пачатку XX стагоддзя. Яна ўяўляла сабой звычайную хату, у якой адзін з пакояў гаспадар абсталяваў пад клас. Забудова ўключала таксама свіран, хлявы, гумно. Быў намер перавезці школу ў Рэспубліканскі музей пад адкрытым небам, ды не давялося: некалькі гадоў назад школа згарэла пасля таго, як яе абсталявалі пад часовае жылле калгасным шэфам.

Драўляны будынак школы пачатку ХХ стагоддзя захаваўся ў мястэчку Зембін Барысаўскага раёна. Праз ганак, паабапал якога былі прысады з кветкамі, трапляеш у сенцы са скразным выхадам у двор, меліся таксама кватэра настаўніка і класныя памяшканні. Пасля таго як будынак прыстасавалі пад жылле, яго планіроўка значна змянілася.

У вёсцы Калодчына, што на Вілейшчыне, недалёка ад Вяззя і Ілі, напачатку стагоддзя таксама стаяла школа, якая згарэла недзе ў 1918 годзе. Аб гэтым расказаў жыхар вёскі Уладзімір Рыгоравіч Сілістровіч 1909 года нараджэння. Яго бацька, дарэчы, настаў-

нічай у тыя гады ў Мялевічах, вучыў там вясковых дзяцей у зімовы час, за што атрымліваў ад бацькоў узнагароду грашыма і прадуктамі. Сам Уладзімір Рыгоравіч за два гады праішоў чатырохкласнае науучанне ў настаўніцы, якая вучыла калодчынскіх дзяцей некаторы час у хаце, што стаяла ў канцы вёскі. Навучанне вялося па-польску. У 1925 годзе ў Калодчына прыехала маладая настаўніца Анэля Падалянская і выйшла замуж за нейкага Густава, уладальnika млына. Напачатку яна вучыла дзяцей у хаце Сілістровіча. У 1932 годзе бацька Уладзіміра Рыгоравіча літаральна за год пабудаваў вясковую школу і перадаў у аренду дзяржаве (панскай Польшчы). Школа мела два ганкі: з боку вуліцы для вучняў і з боку двара ў кватэру настаўніцы. У прасторным класе атынкаваныя і пабеленыя сцены, грубка. Вонкавая архітэктура школы вылучалася зграбнай вальмавай страхой, накрытай дранкай.

У школе мелася чатыры класы па два — чатыры вучні ў кожным. Праграма апошняга класа была разлічана на два гады. Пані Анэля вучыла дзяцей матэматыцы, правапісу, спевам. Ка-жуць, яна іграла вучням на скрыпцы. Два разы на тыдзень у школу наведваўся поп і чытаў дзецям «Отче наш...». Пасля вайны будынак школы некаторы час выкарыстоўвалі як магазін, а потым закінулі. У 1989 годзе школа з вёскі Калодчына перавезена ў Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў сектар «Цэнтральная Беларусь».

У мястэчку Узда на Чырвонай плошчы стаіць будынак школы, у якой яшчэ даводзілася вучыцца Паўлюку Трусу і Кандрату Крапіве. Зараз тут у стогадовай драўлянай пабудове жывуць некалькі сем'яў. А ці не лепей было б у гэтym сапраўдным помніку народнай культуры зрабіць музей, ушанаваць памяць знакамітых сыноў Беларусі, што пазналі тут калісьці пачаткі граматы?

Будынкі сельскіх школ XIX — пачатку XX стагоддзя захаваліся ў вёсках Пагарэльцы Нясвіжскага, Палачаны Маладзечанскага, Леніна Слуцкага раёнаў і ў іншых мясцінах. Хацелася б, каб гэтыя помнікі, крыніцы народнай асветы паслужылі на карысць нашага сённяшняга культурнага адраджэння.

## **ШЛЯХЕЦКАЕ ГНЯЗДО**

Бадай, першае ўяўленне пра панскі маёнтак звязана ў нашай свядомасці з родамі Радзівілаў і Сапегаў, Кішкаў і Говартаў, Плятэр-Зібергаў, Энгельгартаў, Паскевічаў, а таксама з імёнамі славутых еўрапейскіх дойлідаў: Бернардоні і Сака, Бекера і Глаубіца, Спампані і Пёпельмана. У малаяўнічых замках Нясвіжа ці Міра меліся не толькі залы для баляў, музычныя і тэатральныя гасцёўні, але і галерэі карцін, рыцарскія залы, бібліятэкі і г. д. Асяроддзе, у якім праходзіла жыццё людзей, што адыгралі вялікую ролю ў гісторычным лёсе Беларусі, адпавядала самым высокім эстэтычным і мастацкім запатрабаванням свайго часу.

Але пераважную большасць шляхецтва складалі паны, якія, прычапіўшы да пояса прыкмету свайго саслоўнага гонару — шаблю, налягалі на саху, а дзяцей сваіх аддавалі на працоўнае выхаванне ў сялянскія сем'і. З добрай іроніяй можна ўспомніць і пра пана Быкоўскага з «Паўлінкі», і пра фанабэрыйстую «пінскую шляхту» з аднайменнай п'есы В. І. Дуніна-Марцінкевіча. Дробнае панства вельмі імкнулася падкрэсліць сваю высакароднасць, але разам з тым яно было надта блізка да простага народа. Невялічкі фальварак, засценак ці авулек (сядзібны дом з ганкам на двух слупах і стромкай саламянай ці дранкавай страхой, насупраць ганка — невялічкі пляц з клумбай, усярэдзіне якой слуп з сонечным гадзіннікам ці родавым гербам, некалькі свірнаў, лямус, сырніца), вакол — плот з брамай, далей — гаспадарчыя пабудовы (хлявы, піваварня, гумно),— вось, бадай, і ўсё. А колькі славутых, таленавітых людзей нарадзілася ў такіх маёнтках: Адам Міцкевіч (фальварак Завоссе на Навагрудчыне), Францішак Багушэвіч (Кушляны пад Смаргонню), Каастусь Каліноўскі (Мастаўляны) і многія іншыя.

Па планіроўцы фальварачны маёнтак набліжаўся да того тыпу сялянскага жыцця, які звычайна завецца хатай на дзве палавіны. У цэнтры знаходзіліся ганак і сенцы са скразным выйсцем на двор. Злева і справа — жыцця пакоі, колькасць якіх абумоўлівалася заможнасцю ўладара.

Наглядна ўявіць сабе тую абстаноўку дапамагаюць педантычныя радкі старадаўніх інвентароў, што перыядычна складаліся, каб засведчыць стан маёmacці для вызначэння дзяржайных падаткаў, афармлення продажу, арэнды ці спадчыны. Вось, напрыклад, інвентар панскага двара ў Смаргоні, які належай жонцы Брэсцкага ваяводы Хрыстафора Зяновіча, Хвядоры, і датаваны 28 чэрвеня 1621 года: «Вялікія двухстворчатыя вароты... Над варотамі вежка. На гэтую вежку вядзе лесвіца... На шляху ад

гэтых варот па левым баку — прысада з агароджай з пафарбаваных у чырвоны колер шчытоў. Ля ўваходу ў прыезду двухстворчатая брамка... Над гэтай брамкай крыты балкон з акном з 10 шкельцаў на петлях... На гэтым жа баку вялікі дом. Уваход у яго праз сені... 2 акны з балясамі. У гэтых жа снях невялічкая скрыня на петлях. У гэтых жа снях ачаг з невялічкімі трывножнікамі і падстаўкамі.

З сяней уваход у вялікую становую святліцу... 5 вялікіх вокнаў. У кожным акне па 9 створак... Аканіцы двухстворчатыя на жалезных петлях. Уздоўж сцен — лавы, З сталы, табурэт. Буфет пафарбаваны ў зялёны колер... Буфет агароджаны балясінамі. Кафляная печка. Каля яе 2 ўлончыкі.

Уваход у пакой яго міласці праз дзвёры на жалезных петлях з унутраным замком, кручкамі і дзвюма ручкамі. Каменны стол. Другі стол інкрустраваны дрэвам розных парод, з укленай шахматнай дошкай. Трэці столік малы, прости. Дзве лаўкі. Наверсе — мансарда з балясамі, афарбаванымі ў зялёны колер... У ёй малы пісъмовы стол... Печка кафляная. З гэтага пакоя ў другі — дзвёры на петлях з унутраным замком і кручком... Стол сталярнай работы и другі маленькі столік. Прыбіральня. Дзвёры на петлях з кручком.

Ля ўваходу ў пакой яе міласці — дзвёры на петлях з унутраным замком, кручком і дзвюма ручкамі. Адно вялікае дзвевіцтвортатае акно... Двухстворчатыя аканіцы на петлях. Уздоўж сцен — лаўкі. Стол сталярнай работы. Другі стол ля печкі са скрынкай на ўнутраным замку. Печка кафляная. Каля яе 2 лаўкі.

З пакоя яе міласці ў другі пакой... Навокал лаўкі. Стол зялёны са скрынкамі на ўнутраных замках. Другі столік малы, фарбаваны, з унутраным замком. Ля каміна трэці столік. Камін цагляны. Нізенькі ўлончык сталярнай работы, каля выхаду з гэтага пакоя, збоку, маленькая свяцёлка...

З гэтага пакоя ўваход у алькоў яе міласці... У ім малы зялёны столік... Два ўлончыкі для адзення, зялёнае крэслка з малымі балясамі. Сядзенне абцягнута зялёным сукном з маҳрамі. Сам алькоў абцягнуты чорным сукном. Пяць зашклёных вокнаў на петлях з прутамі і кручкамі. Аканіцы, якія засоўваюцца, на пазах. Ля выхаду з гэтага пакоя ў сені — дзвёры на петлях з кручком, ручкамі і ўнутраным замком. Зашклёнае акно з жалезнымі кратамі. Шафа з дзверцамі... З гэтых жа сяней уваход у свяцёлку... Прости столік, кафляная печка...

Вакол гэтага дома галерэя з балясінамі... Пад гэтым вялікім домам 2 святліцы. Першая з бакоў прысады... Дзве лаўкі. Кафляная печка. З гэтай святліцы дзвёры... у сені, дзе захоўваюцца дровы. Другая святліца каля падклэці. Перад уваходам у яе — сенцы... Прости стол, вакол лаўкі. Печка кафляная. Дзвёры ў

прыбіральню на круку.

Пад гэтым жа домам падклець... У гэтым доме 4 вялікія трубы: З трубы з жалезнымі кратамі. У пакоі перад альковам — камін».

Як відаць з інвентара, асноўнымі памяшканнямі тут былі сені, становая, два вялікія пакоі іх міласцей, некалькі пакойчыкаў і алькоў. Мелася харктэрная для маёнткаў галерэя, цокальны паверх і падклець (відаць, склеп). З абсталявання выдучающа каміны, кафляныя печы, інкрустраваная мэбля, аздабленне сцен сукном. Звяртаюць увагу і згаданыя засовачныя аканіцы, якія паходзілі ад засовак, што закрывалі незашклёныя валацавыя вокны ў курнай хаце.

Можа здацца дзіўным, але ўнутраная будова панскага маёнтка заўсёды падпарадкоўвалася агульнай кампазіцыі сядзібы, двара. Так, ганак знаходзіўся на адзінай восі з брамай і пляцоўкай з клумбай ці зялёным газонам з баскетамі, курданёрам. Вонкавая прастора курданёра нібы перацякала па прыступках ганка ў прастору сяней ці, што больш дасціпна ў такім разе,— вестыбюль. Калі дом ці палац мелі некалькі паверхаў, прасторавае развіццё падхоплівалася размешчанай за вестыбюлем параднай лесвіцай.

Неад'емным элементам маёнтка з XVIII стагоддзя становіцца бальная зала. Звычайна па плошчы яна была блізкай да вестыбюля і разам з ім стварала аб'ём, дзяякуючы якому план дома набываў форму крыжка. Вестыбюль і парадная зала стваралі ў планіроўцы прамавугольнік, падзелены на два квадраты. Але эпоха барока сфарміравала новае ўяўленне аб прасторы параднага памяшкання — яно стала авальнай ці круглай формы. Верагодна, вытокі гэтага ляжаць у стылёвых рысах ратонды, прыстасаванай да прасторы інтэр'ера. Акрамя сувязі з вестыбюлем, зала мела выходы ў анфіладу пакояў, бліжэйшыя з якіх маглі быць кулуарамі, аванзалальнымі памяшканнямі, што павышала эмацыйнальнае ўспрыніцце інтэр'ернай прасторы да кульмінацыйнага моманту — выходу ў залу.

Для будаўніцтва маёнтка выбіраліся заўсёды зручныя месцы з прыгожымі краявідамі. Адным з тыпаў былі сядзібы, якія ўзводзіліся на крутым беразе, над поплавам, як, у прыватнасці, маёнтак Хальч у Веткаўскім раёне (пачатак XIX стагоддзя), размешчаны на левым высокім беразе Сожа. З прасторнага балкона, упісанага ў порцік, адкрываліся цудоўныя краявіды на широкі поплав з серабрыстай стужкай ракі, абшары лясоў, гарадок Ветку, што на другім беразе. Прыемна было тут цёплым вечарам дыхаць паветрам з бароў, любавацца зіхаценнем вады, слухаць прыгонных музыкаў.

Калі маёнтак знаходзіўся на невялікім схіле каля ракі, як,

напрыклад, сядзіба Сёмкава другой паловы XVIII стагоддзя, якую будаваў славуты Карла Спампані, бальная зала магла мець вокны і выхад у парк, што рабіла яе таксама ўтульным месцам адпачынку.

Той жа Спампані ў XVIII стагоддзі збудаваў маёнтак Радзівілімонты (зараз вёска Чырвоная Зорка Клецкага раёна) — бадай, адзіны помнік драўлянай архітэктуры, у якім так трапна і вытрымана ўвасобленыя далікатныя рысы класіцызму. Гэта і порцік дарычнага ордэра, і карнізныя паясы, і дзвярныя і аконныя ліштвы, і шалёўка сцен, якая імітуе мураваную кладку «палаца». За помнікам — аванзала (вестыбюль), з яе парадныя дзвёры вядуць у прасторную залу, што на палове сваёй даўжыні выступае за лінію мураваных сцен і мае паўкруглае завяршэнне з прасторнымі вокнамі. Па баках — выхады ў сумежныя гасцёўні. Столь падтрымліваюць чатыры стромкія калоны. Налева ад залы праз сені з лесвіцай на другі паверх — выхад у калідор, паабапал якога — жылыя пакоі. З правага боку залы пакоі размешчаны анфіладай і калідора не маюць. У планіроўцы вылучаюцца дзве гасцёўні з калонамі, кутнімі печкамі і камінамі і ўтульная камерная зала з альковам з чатырма калонамі карынфскага ордэру. У тарцы левага крыла — мураваная паўцыркульная веранда з шырокім вітражамі. Тут мелася і печка, значыць, адпачывалі ў гэтым памяшканні і зімой.

Інтэр'ер Радзівілімонтайскага палаца ўяўляе прыклад таго, як жылую прастору драўлянай пабудовы можна пераўтварыць у казачны свет мастацтва і прыгажосці. Светлыя тынкаваныя сцены аздоблены карнізнымі паясамі, профілямі і ростверкамі з ордэрным арнаментам. Калоны іанічнага і карынфскага ордэру зроблены пад каляровы мармур і граніт. Печкі і каміны ўпрыгожаны кафляй і мудрагелістымі пазалочанымі карнізамі. Цёмныя таны масіўнай мэблі яшчэ мацней падкрэслівалі бель сцен, прасякнутую святылом утульную прастору.

У канцы XVIII — пачатку XIX стагоддзя прафесар архітэктуры Віленскага юніверсітэта Міхаіл Шульц, а потым знакаміты дойлід Іозеф Пусье ўзводзяць у Завосці (Смаргонскі раён) мураваны палац у сядзібе Міхала-Клеафаса Агінскага — таго самага, што ўдзельнічаў у паўстанні пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі і напісаў славуты паланез «Развітанне з Радзімай». І тут ablічча маёнтка створана згодна з добрым густам класіцызму. Цэнтральная частка мела чатырохчленны порцік і вежу з гадзіннікам на чатыры бакі. У шары над вежай змяшчаліся гадзіннікавы звон. Прастора перад маёнткам утульна спланаваная, сюды ўлетку выносілі з аранжарэі вазоны з экзатычнымі кветкамі і раслінамі — рыса, харектэрная для сядзібнага побыту XVIII-XIX стагоддзяў. З вестыбюлю можна было трапіць у анфіладу, якую складалі музычны

салон, ружовая гасцёўня, стальная, більярдная, а праз яшчэ адну гасцёўню — у аранжарэю, дзе вырошчваліся экзоты, якія толькі можна сабе ўявиць. На другім паверсе знаходзілася бібліятэка і галерэя з відам на парк, сажалку, звярынец.

Калі інтэр'ер панскага дома ў якім-небудзь фальварку складалі абтынкаваныя і пабеленыя сцены з цёмнымі паясамі дубовых філянговых панэляў, столі і такой жа мэблі, то абсталяванне палаца знакамітай асобы, якая ўвесь час знаходзілася на казённай службе ў Варшаве, Вільні ці Пецярбургу, а сядзібай правіў толькі аканом, выглядала больш прывабна. У XVIII-XIX стагоддзях сцены аздабляліся шпалерамі, габеленамі, карцінамі з упрыгожанага арабескамі тонкага аксаміту, якія вырабляліся на радзівілаўскіх мануфактурах у Міры і Нясвіжы, Альбе і Слуцку, мануфактурах Сапегаў у Ружанах і Дзярэчыне, на каралеўскіх мануфактурах Тызенгаўза ў Гародні. Над тэхнолагіяй і арнаментыкай гэтых тканін працавалі майстры з Францыі, Германіі, Галандыі, Бельгіі, Швейцарыі. Для стварэння малюнка браліся не толькі мясцовыя, традыцыйныя ўзоры, а і сюжэты з славутых палотнаў сусветна вядомых мастакоў. Так, на Слонімскай мануфактуре Міхала Клеафаса Агінскага выраблялі тканіны накшталт французскіх XV стагоддзя. Тканія з тонкага аксаміту карціны ўпрыгожвалі палацы Радзівілаў у Альбе.

Неад'емны элемент інтэр'ера палаца — кафляныя печы. У XVIII стагоддзі надзвычайным попытам карысталася паліхромная кафля мануфактуры М. К. Агінскага ў Целяханах і радзівілаўскай фабрыкі ў Свержані. Беларускія майстры не толькі ўласцівілі ў кафляных вырабах самабытныя нацыянальная рысы, але і здолелі развіць і даць новую інтэрпрэтацыю матывам саксонскай і французскай кафлі.

Фаянсавы, фарфоравы і шкляны посуд рабіў інтэр'еры гасцёўняў, стальных, камінных і кабінетаў утульным, радаваў вока прыгажосцю форм і ігрою святла. У XVIII стагоддзі рэдкі і дарагі кітайскі фарфор быў даступны далёка не ўсім, шырока выкарыстоўваўся маёлікавы посуд і, нарэшце, саксонскі фарфор. М. К. Агінскі адкрывае фаянсавую мануфактуру ў Целяханах.

З сярэдзіны XVIII стагоддзя такія мануфактуры ў Гародні, Свержані, Карэлічах ужо вырабляюць вазы, столовы посуд, пісьмовыя прыборы, цацкі і г. д. З шкляных мануфактур шырокая вядомыя ў гэты час радзівілаўскія ва Урэччы і ў Налібоках. Посуд для парадных прыёмаў аздабляўся акрамя арнаментаў гравіраванымі манаграмамі, гербамі.

Дапаўнялі ўбранне інтэр'ераў лустры і бра, кандэлябрь і падсвечнікі. У іх формах і аздабленні ўжываліся варыяцыі расліннага і зааморфнага паходжання, а таксама мудрагелістыя

элементы стылю барока і ракако. Шырока вядомы ў тыя часы хрустальныя люстры налібоцкіх майстроў. Модным дапаўненнем інтэр'еру лічыліся гадзіннікі — як правіла, замежнай вытворчасці. Мастацкае ўбранне іх футаралаў з дрэва, фарфору, бронзы ўключала кветкавы антураж, кампазіцыі з фігурамі анёлаў і міфічных істот.

Некалькі помнікаў сядзібнай архітэктуры захавалася, у прыватнасці, на тэрыторыі сённяшняга Мінска. Гэта маёнткі паноў Любанскіх у Лошыцы, Валенція Ваньковіча ў Верхнім горадзе і ў Сляпянцы, пана Курасава ў Курасоўшчыне (вядомы як Белая дача). Хочацца спадзявацца, што хутка яны расчыніць дзвёры сваіх салонаў і гасцёўняў, дзе калісьці віселі славутыя габелены, карціны, дзе ў асяроддзі, створаным рукамі вядомых і невядомых майстроў, гучалі музыка і вершы.

## СЯЛЯНСКАЯ СЯДЗІБА

Традыцыйная беларуская сялянская сядзіба мела пэўную функцыянальную будову і складалася з чыстага двара (яго ўтваралі хата і суседнія з ёю збудаванні: клець, паветка, варыўня, вазоўня і г. д.), гаспадарчага двара (хлявы), гумнішча ці прыгумення (комплексу збудаванняў для захавання, прасушкі і абмалоту збожжавых). Гістарычна акрэсліліся два асноўныя тыпы сялянскага двара: замкнёны (круглы, вяночны) і лінейны (пагонны). Першы — найбольш старажытны. Ён склаўся ва ўмовах бессістэмных, гнездавых паселішчаў, калі пераважнае значэнне аддавалася абароне. Другі ўзнік яшчэ ў перыяд рассялення ў Палескай нізіне дрыгавічоў. Стымулявала яго распаўсюджанне Устава на валокі: вузкія надзелы-шнурыватрававалі падоўжанай забудовы. Да таго ж у балоцістай мясцовасці найбольш зручным месцам для будоўлі з'яўлялася вузкая і працяглая выспа. З цягам часу ўзніклі пераходныя тыпы двароў — П- і Г-падобныя, а таксама двухрадныя.

Па меры прасоўвання з поўдня на поўнач замкнёнасць забудовы ўзмацнялася і адбываўся паступовы пераход да двара крытага тыпу. Прасцейшыя з іх мелі прыбудову хлява ўздоўж тыльнай сцяны хаты пад схілам агульнай страхі. Калі ж памеры хлява павялічыліся і перавысілі аб'ём жылля, ён набыў асобную страху, злучаную са страхой хаты. Пры гэтым з сенцаў можна было трапіць адразу ў хлеў ці на пляцоўку для дзённага адстою жывёлы (дзяннік). Далейшым развиццём стаў двор, у якім да жылога звязна (хата — сені — клець — істопка — камора) і хлявоў з дзенніком далучыліся клеці, паветка, вазоўня і іншыя збудаванні, з чаго стварыўся чысты двор. Потым пачалося фарміраванне адкрытага двара, у якім жылое звязно заняло дыяметральнае становішча, падзяліўшы забудову на чисты і гаспадарчы двары, або размясцілася на адным з флангаў забудовы, дзякуючы чаму склаліся два замкнёныя комплексы чыстага і гаспадарчага двароў.

Напачатку ХХ стагоддзя яшчэ існавалі двары-курэні: жыллё размяшчалася ў цэнтры і акружалася з ўсіх бакоў гаспадарчымі збудаваннямі.

Як вынік сустрэчнай эвалюцыі вяночнага і пагоннага двароў напачатку ХХ стагоддзя ў сярэдннеўрапейскай паласе распаўсюджваецца новы тып — з нязвязанымі пабудовамі. Механізм гэтай эвалюцыі вызначаўся асаблівасцямі гаспадарча-бытавых і прыродна-кліматычных умоў. Так, у стэпавай і лесастэпавай паласе гістарычна склалася перыметрычнае адкрытае забудова, якая праста трансфармавалася ў нязвязаную, бо мела шмат лёгкіх пабудоў і адкрытых загарадзей. Развіццё дваровай забудовы

Беларусі — гэта частка агульнага ўсходнеўрапейскага працэсу. У сярэдняй лясной паласе двор фарміруецца з капитальных зрубных аб'ёмаў. Жыллё адрываеца ад зямлі, з'яўляеца падлога (мост) на лагах (падмостніках). Нарэшце, у паўночнай лясной паласе набывае перавагу крыты двор, у якім дом падняты над зямлём на зрубе падклеці.

Разгледзім, якія тыпы двароў былі распаўсюджаны ў розных рэгіёнах краю.

У Цэнтральнай Беларусі распаўсюджана аднарадная лінейная забудова (аднарадны пагон), дзе жылое і гаспадарчае звені канструкцыйна паміж сабой не звязаны і стаяць асобна, а таксама аднарадны пагон, у якім жылое і гаспадарчае звені злучаны паміж сабой праз паветку. Маюць месца таксама аднарадная пагонная забудова з адзіным аб'ёмам усіх звенні пад агульнай страхой, лінейная забудова з элементамі двухраднасці і размяшчэннем асобных пабудоў (клеці, паветкі, хлявы для дробнай жывёлы і птушкі) насупраць хаты і, нарэшце, двор з нязвязанымі будынкамі.

У Панямонні вядомыя аднарадны двор з элементамі двухраднай забудовы, двухрадны пагон (у другім радзе — клець (свіран), павець, варыўня, хлеў для свіней ці авечак, птушнік), двухрадны двор, у якім рады злучаны на выходзе да прыгумення паветкай.

На Паазер'і сустракаліся крытыя двары з жылым звязном (хата — сені — клець — істопка і кладоўка), хлявамі і дзенніком. Жылое звязно і хлявы мелі двухсхільныя стрэхі, якія стыкаваліся паміж сабой. Вядомы адзін двор, дзе хата і сені злучаны з хлявом, размешчаным уздоўж тыльной сцяны. У некаторых выпадках жылое звязно і хлявы спалучаны, а будынкі чыстага двара і клеці, паветкі стваралі разам з вулічнай і дваровай брамамі замкнёную забудову. Нярэдкі варыянты з дыяметральным альбо флангавым размяшчэннем жылога звязна. У некаторых дварах жылья і гаспадарчыя збудаванні складалі адзіны замкнёны перыметр.

Асаблівасцю Падняпроўя з'яўляліся крытыя двары з хлявамі, прыбудаванымі да тыльной сценкі хаты; круглы двор, у якім жылое і гаспадарчае звені ўтвараюць П-падобны контур, замкнёны з боку вуліцы брамай; круглыя двары з жылым звязном, арыентаваным уздоўж вуліцы. Вядомы тут таксама замкнёны прамавугольны двор, дзе ўсе пабудовы маюць страху аднолькавай вышыні; круглы двор з жылым звязном, высунутым у бок вуліцы, за межы агульнага перыметра; двор з жыллём, размешчаным у сярэдзіне перыметра забудовы (двор-курэнь), паслядоўнае размяшчэнне у глыб сядзібы чыстага і гаспадарчага двароў.

Двухрадныя пагонныя двары П-падобнага і Г-падобнага ты-

паў, а таксама двары з нязвязанымі пабудовамі сустракаюцца ва Усходнім Палесці.

У Заходнім Палесці распаўся джаны аднарадны пагонны двор з жылымі і гаспадарчымі звеннямі ў адным збудаванні (рум, сцяг, шар, шарунак), двары з нязвязанымі пабудовамі.

Для ўсіх рэгіёнаў агульной рысай структурна-планіровачнай будовы з'яўлялася функцыянальна абумоўленая сувязь памяшканняў і пабудоў у звені: жылое звяно (хата — сені — камора, клець, істопка, кладоўка); хлявы для коней, кароў; хлявы для свіней, авечак, птушкі. Паміж сабою звені спалучаліся прыдапамозе паветак, сенніка, вазойні, дрываотні.

Аб'ёмна-прасторавае рашэнне дваровай забудовы падпрадкоўвалася пэўным заканамернасцям, менавіта: функцыянальнага супадпрацавання (паслядоўнае размяшчэнне звенняў у залежнасці ад гаспадарча-бытавых патрэб), канструкцыйнага адзінства і самастойнасці (ступень звязанасці асобных звенняў); аб'ёмна-прасторавага адзінства (заканамернасці ўтварэння аб'ёмнага спалучэння асобных пабудоў як частак адзінага ансамбля). Архітэктурнай цэласнасцю, аб'ёмна-прасторавым адзінствам вылучалася дваровая забудова Паазер'я, Панямоння, Заходняга Палесся. У Падняпроўі, Цэнтральнай Беларусі і Усходнім Палесці ў кампазіцыі дваровай забудовы прысутнічаў дамініруючы элемент, якім звычайна была хата.

Асноўным будаўнічым матэрыялам у нашай краіне заўсёды з'яўлялася дрэва. У канцы XVII стагоддзя больш чым палову тэрыторыі Беларусі пакрывалі лясы, меліся значныя запасы яго ва ўзросце больш за 80 гадоў (спелы). У XVIII стагоддзі інтэнсіўная прамысловыя распрацоўкі лесу вяліся ў міжрэччах Дняпра і Сожа (Аршанска-Магілёўская раўніна), Бярэзіны і Друці. У наступным стагоддзі лясы на Беларусі ўсё яшчэ складалі каля 40 працэнтаў плошчы. Выкарыстанне ў будаўніцтве спелага смалістага лесу, нарыхтаванага ў лютыя калядныя маразы, забяспечвала пабудовам жыццё на адно-два стагоддзі. На Палесці, дзе было крыху цяpleй, ужывалі вольху і асіну.

Будоўля пачыналася з закладкі падмурка. На пясчаных, сухіх месцах у якасці яго служыў першы вянец, зроблены з больш тоўстых, часам дубовых бярвён — падруб. Але з прычыны таго, што ад нераўнамернага прамярзання верхнія слоі глебы прыходзілі ў рух, у пабудове з цягам часу ўтвараліся перакосы. Каб пазбегнуць гэтага, пад вуглы будынка з некаторым інтэрвалам укопвалі дубовыя калодкі, штандары і ўжо на іх клалі першы вянец. На балоцістых і ўзбрэжных мясцінах штандары ставілі шчыльна адну да адной па перыметры пабудовы. У Падняпроўі ў штандарах па вуглах і ў прамежках рабіліся шпары, у якія

закідваліся тры-пяць дубовых бярвён і атрымоўваўся падмурак накшталт падклечца.

На поўнач ад Палесся разам з драўлянымі ўжывалі падмуркі з валуноў, асабліва ў такіх рэгіёнах, як Панямонне і Паазер'е, дзе засмечаная ледавіковымі валунамі глеба давала будаўнікам патрэбны матэрый.

У сярэдніх і паўночных рэгіёнах Беларусі сцены ўзводзілі пераважна з сасны, радзей з елкі. Найбольш старажытная — слупавая канструкцыя, калі бярвёны запускаліся ў шпары вертыкальных стоек — шул. У XIX — пачатку XX стагоддзя такая канструкцыя сцен ужывалася толькі для нарощвання іх даўжыні. У Падняпроўі з яе дапамогай да зруба хаты прыбудоўваліся сені. Значна шырэй гэтая канструкцыя прымянялася пры ўзвядзенні стрэх, паветак, сеннікаў, гуменных пабудоў.

Гістарычны вопыт будаўніцтва вызнанчыў атрымальныя памеры зручнай клеткі — прыкладна бхб метраў. Сцены складаліся з 11-15 вянцоў з бярвён дыяметрам 14-26 сантиметраў. У Паазер'і, Падняпроўі, усходніяя частцы Цэнтральнай Беларусі дамы ўзводзілі пераважна з круглага лесу, у Панямонні, заходніх раёнах Цэнтральной Беларусі бярвёны абчэсвалі на два канты ці выкарыстоўвалі брус. На Палессі бярвёны распілоўвалі ўздоўж напалам, з атрыманых палавінак, дылей, рабілі зруб. Для шчыльнага спалучэння ў бярвёнах выдзёўбалі гарызантальны паз, драчку. Першапачаткова драчка выбіралася ў верхніяя частцы бервяна (драчкай уверх), пазней — наадварот. Гэта здавалася не вельмі зручным, бо бервяно трэба было апрацаваць да таго, як класці ў зруб, але затое ў пазы не зацякала вада.

Для беларускага народнага дойлідства характэрна наяўнасць шэрагу рэгіянальных разнавіднасцей вуглавых спалучэнняў. Там, дзе сцены ўзводзілі з круглых бярвён (кругляка), рубілі вугал у чашку, з выемкай паўцыліндрычнай формы (Паазер'е, Падняпроўе, Цэнтральная Беларусь). Калі ўжывалі абчэсаныя бярвёны (Панямонне, Цэнтральная Беларусь), рубілі вугал з прамавугольнай выемкай — прости, ці вугал з астаткам. У Панямонні хаты рабілі з брусоў, таму і ўжываліся там чисты вугал, нямецкі, без астатку. Ва ўсходніх рэгіёнах існавала разнастайнасць чистага вугла — вугал уablo, ці ў лапу. Такое спалучэнне становілася магчымым пасля абчэсвання круглых бярвён на брус у месцы іх злучэння. На Палессі вядомы вугал з фігурнай апрацоўкай астатку — вугал у каню. Таксама на Палессі, у Цэнтральной Беларусі і ў Паазер'і часам ужывалі вугал з гранёной шасцікутнай апрацоўкай астатку — вугал у ахрапку.

Нягледзячы на нязначныя змяненні геаграфічных умоў у межах Беларусі, відавочны пераход ад жытлаў так званай «паземнай»

канструкцыі да хат на падклещцах. Першы тып атрымаў назуву ад глінабітнай, токавай, падлогі, якая ляжыць амаль на ўзоруны зямлі. Токавая падлога была харктэрна, бадай, для ўсёй паўднёвой часткі Беларусі. Для яе ўладкавання здымалася глеба і ў заглыбленне засыпалася гліна, змешаная з сечкай. Затым атрыманую мешаніну рабілі больш цвёрдай з дапамогай драўлянай калатушкі і заціралі падлогу гліняным растворам. Токавая падлога была цёплай, зручнай для прыбрання, асабліва калі ў хаце зімой трymалі курэй, авечак ці цяля.

На поўнач ад Палескай нізіны падлогу ў дамах слалі пераважна з дошак. Прасцейшая ўяўляла насціл (мост) з аполкаў, пакладзеных на зямлю. Гэты архаічны прыём захаваўся да нашага часу ў гаспадарчых пабудовах. Найбольш дасканалая, вядомая па археалагічных даных у гарадах Беларусі з XI-XII стагоддзяў падлога на драўляных лагах, «падмостках». У Падняпроўі і ўсходніх раёнах Паазер'я, дзе ў якасці падмурка ўжывалаўся высокі падруб, пад падлогай рабілі скляпенне для захоўвання бульбы, караняплодоў. Разам з падрубам такое скляпенне можна разглядаць як разнастайнасць падклещцаў.

Што датычыцца стрэх, то на тэрыторыі Беларусі яшчэ ў жалезным веку вызначыліся два асноўныя тыпы — двухсхільныя і чатырохсхільныя (шатровыя). Першыя добра адпавядалі шматкамерным пабудовам гарадзішчаў, другія — аднакамерным паўзямлянкам селішчаў. У першым выпадку сцены з бярвён паступова звужаліся да грэбня страхі, утвараючы франтон. На схілы клаліся падоўжныя бярвёны, якія звязвалі франтоны і стваралі каркас страхі (самцы, свалокі, слегі, закотвіны). На самцы ў два слоі з праслойкай з бяросты для гідраізаляцыі клаліся дранкі, якія ўнізе схілу страхі абапіраліся на дошку, пакладзеную на спецыяльныя кансолі, замацаваныя ў верхнім бервянне зруба (курыцы, какошыны). Стрэхі на самцах бытавалі ў Падняпроўі, на ўсходзе Цэнтральнай Беларусі і ва Усходнім Палессі яшчэ ў першым дзесяцігоддзі бягучага стагоддзя. Зараз такая канструкцыя сустракаецца ў амбарах, свірнах, клецях на сялянскіх сядзібах.

У жылых і культавых пабудовах Усходняга Палесся бытаваў і другі тып зрубной страхі — піраміdalная, шатровая. Яе ўтваралі вянкі з бярвён, якія паступова сыходзіліся да вяршыні.

Значна шырэй былі распаўсюджаны слупавыя стрэхі. Як і ў папярэднім выпадку, найбольш архаічныя іх узоры захаваліся ў гаспадарчых пабудовах: хлявах, павецах і гумнах. Крыніцай развіцця, відаць, паслужылі шатровыя стрэхі з нахіленых жэрдак і цясін, якія падтрымліваліся слупам у цэнтры. З павелічэннем даўжыні пабудовы такіх апор-слупоў ставілася некалькі. Уверсе яны звязваліся бервянном (прагон, маціна, мурлата), на якое пры

дапамозе драўляных нагеляў чапляліся жэрдкі, ключы, да ключоў мацаваліся гнуткімі лазовымі ці бярозавымі пруткамі паты (тонкія гарызантальныя жэрдкі), на якія клалася пакрышцё (саламянае ці дранкавае). У прасторных гуменных пабудовах утвараліся два рады слупавых апор. Слупавыя апоры рабіліся пераважна з дубовага ствала з разгалінаваннем уверсе (на разгалінаванне апіраўся прагон), таму такую апору называлі яшчэ сахой (частка дрэва з сукам). Слупы-сохі звязваліся між сабой і са сценамі дадатковымі бэлькамі і сувязямі жорсткасці. Страха на сохах перадавала на сцены толькі адну чацвёртую сваёй вагі, астатная вага прыходзілася на прагон і сохі. Гэта было важна, калі ўлічыць, што працяглыя сцены гумнаў аслабляліся шматлікімі злучэннямі праз шулы.

Хлявы і жылыя будынкі з гумнамі мелі парадынальна невялікую шырыню (праклёт, адлегасць паміж сценамі). У такім выпадку сохі пачыналі замінаць, перашкаджалі зручнай арганізацыі ўнутранай прасторы. Быў вынайдзены варыянт, пры якім сохі стаўліся не прама на зямлю, а на папярочныя сцены і бэлькі — стрэхі на паўсошках ці дзядках. Пры такой канструкцыі адначасова з паўсошкамі ўжываліся і скрыжаваныя брусы, козлы, страха на козлах.

З распаўсюджаннем лёгкіх дранкавых, а пазней гонтавых стрэх, зрубныя і слупавыя канструкцыі пачалі хутка выцясняцца кроквеннымі. Апоры, пяты крокваў урубаліся ў выпускі бэлек (Цэнтральная Беларусь, Панямонне), у верхніяе бервяно сцяны, у маўэрлат, пакладзены на выпускі бэлек (Заходніяе Палессе). У рэгіёнах бытавання стрэх на самцах кроквы ўрубаліся таксама у маўэрлат, змешчаны з унутранага боку сцяны. Ён, па сутнасці, з'яўляўся рудыментам самцовай страхі ці першым самцом (Паазер'е, Падняпроўе). У канструкцыі крокваў увасобіліся шматлікія архаічныя рысы: апорная частка ў выглядзе сука (Цэнтральная Беларусь), высяканне гнёздаў пад жэрдкі лат (Паазер'е). І ў першым, і ў другім выпадку бачна сувязь з традыцыямі сошных і самцовых стрэх.

Традыцыйны матэрыял пакрыцця стрэх — салома, прычым часта ў спалучэнні з чаротам, — ужываліся ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, асабліва на Палессі. Тут быў вядомы спосаб уладкавання стрэх у два слай: чаротавы і саламяны. Пры пераважнай тэхналогіі вязкі снапоў коласамі уверх вуглы чатырохскільных стрэх рабілі коласам уніз, з-за чаго ўтвараліся маляўнічыя, харектэрныя толькі стрэхам Палесся грабенъчыкі. У Іванаўскім, Пінскім, Столінскім раёнах грэбень страхі ўмацоўваўся дадатковым верхнім радам снапоў, архітэктура страхі становілася яшчэ больш выразнай. На грэбні салома і чарот замацоўваліся скрыжаванымі «рожкамі» —

адметнай дэталлю саламяных стрэх Беларусі.

Ва Усходнім Палесці разам з саломай ў стрэхах на самцах выкарыстоўвалі таксама цёс, а ў мястечках — дранку. Апошняя шырока ўжывалася ў Паазер'і, Падняпроўі, Цэнтральнай Беларусі і Панямонні, асабліва ў грамадскіх, культавых і вытворчых пабудовах.

З канструкцыяй страхі неразлучна звязана і канструкцыя перакрыцця, столі.

Рэканструкцыі археолагаў сведчаць, што ў старажытных жытлах, якія ацяпляліся печкамі па-чорнаму, перакрыцці (столь былі скляпеністымі, зрубнай канструкцыі — суцэльны закот). Та кое перакрыцце стварала магчымасць мець значную ўнутраную прастору, што было важна, бо дым паднімаўся ўверх, пад скляпенне. Нарэшце замест суцэльнай столі з бярвення (закоту) пачалі рабіць плоскую столу, будаваць печкі з комінам, які адводзіў дым напачатку ў сені, а потым вонкі. Гэта стварала дадатковую прастору, гарышча, якое спрыяла ўцяпленню жытла.

Напачатку столу рабілася на падоўжных бэльках — рудымент колішніх самцоў. Ва ўсіх рэгіёнах, за выключэннем Паазер'я, і асабліва на Палесці, рабілі столу на моцнай падоўжнай бэльцы, траме, на якую клаліся тры папярочныя бэлькі меншага сячэння. У жылых пабудовах на Палесці пераважалі чатырохсхільныя стрэхі з шырокім казырком-прычолкам. У адпаведнасці з гэтым тут існавала столу на паўтраме: у сярэдзіну пярэдняй папярочнай бэлькі перпендыкулярна ўрубаліся паўтрам і дзве паўбэлькі, скіраваныя да вугла зруба. Яны падтрымлівалі канструкцыю прычолка ці пярэдняга схілу страхі.

У Паазер'і зафіксаваны прыклад уладкавання ў традыцыйных жытлах падвойных бэлек: верхняя служылі для апірання крокваў, ніжняя — для насцілкі столі.

Відавочна, што з пункту гледжання распаўсюджання канструкцыйных тыпаў народнага дойлідства асобыя рэгіёны Беларусі ўваходзілі ў больш шырокія ўсходнеўрапейскія арэалы. Напрыклад, Паазер'е і Падняпроўе з іх зрубнымі стрэхамі, Палесце з палевымі падмуркамі, Панямонне з каменнымі падмуркамі і зрубамі з брусоў і г. д. Але на фоне агульнаславянскіх асаблівасцей вызначаліся і самабытныя, уласцівыя толькі беларускаму цясялярству прыёмы: зрубы з дылей і вугал у каню на Палесці, дубовыя падмуркі-падрубы ў Падняпроўі, зрубы з брусоў у Панямонні і г. д. Сфарміраваныя яшчэ ў даславянскія часы, некаторыя з гэтых асаблівасцей (шматкамерныя абышчынныя дамы ў паўночнай і аднакамерныя ў паўднёвой частках Беларусі) у нейкай меры знайшли развіццё і ў жытлах славянскага насельніцтва. Так, аднакамерная зрубная хата з лёгкімі сенцамі ў выглядзе паветкі з

жэрдак стала тыповай для Палесся. Ва Усходнім Палессі такія хаты мелі чатырохсхільную страху. У Заходнім Палессі пад уплывам традыцыі лінейнай пагоннай забудовы хата цясней была звязана праз сенцы з іншымі памяшканнямі (каморай, клецю). І тут пераважалі жытлы двух- і трохкамернай планіроўкі. З боку вуліцы жытло вылучалася шырокім прычолкам ці шчытом, аздобленым па краях ветравымі дошкамі, закрылкамі. У Падняпроўі найбольш тыповым з'яўлялася трохкамернае жытло: хата — сені — кладоўка, камора, хата — сені — хата, хата — хата — сені. Двухкамерны варыянт (хата — хата, хата — сені) тут існаваў у выглядзе хаты-пяціценкі — чатырохсцены зруб падзяляўся папярочнай капітальнай (пятай) сценкай.

Паазерскі тып можа быць прадстаўлены наступнай схемай планіроўкі:

істопка (пограб)

хата — сені - камора

Трохкамернае жытло з'яўляецца найбольш распаўсюджаным і для Цэнтральнай Беларусі (хата — сені — камора, клець, істопка). Аднак у рэгіёне вядомы і больш складаныя варыянты:

хата — сені — сенічкі — клець  
камора кладоўка

Далейшае развіццё планіроўкі назіралася ў Панямонні. Тут з прычыны больш паскоранага эканамічнага развіцця, абумоўленага значным пранікненнем у XIX стагоддзі ў сельскую эканоміку рыначных адносін, у жытлах заможных сялян набыла распаўсюджанне ўскладненая планіроўка тыпу

спальня — кухня  
хата сені — камора.

Акрамя асноўных планіровачных тыпаў у рэгіёнах існавалі і шматлікія лакальныя варыянты. Напрыклад, у Паазер'і, Панямонні і паўночных раёнах Цэнтральнай Беларусі да глахой сцяны хаты дабудоўвалі вузкі хлеў, дзе трymалі авечак. У Заходнім Палессі і Панямонні бытавалі так званыя хаты з падсенню, якія мелі прыбудаваную з боку вуліцы клець пад навесам (пад сенню) агульнага з хатай даху. У Падняпроўі ў першай палове XX стагоддзя атрымалі распаўсюджанне жытлы з сенцамі, размешчанымі ўпоперак восі хаты (з вуліцы меўся скразны праход на двор).

Арганізацыя ўнутранай прасторы жылля залежала ад яго арыентацыі адносна напрамкаў свету і размяшчэння такога важнага элемента, як печка ці калісьці ачаг, печка-каменка. Беларускае жытло заўсёды арыентавалася на поўдзень. Некалі аднакамерныя паўзямлянкі будаваліся дзвярыма на поўдзень, бо іншых праёмаў не было. У жытлах славян, што населялі тэрыторыю цяперашній Беларусі, печка размяшчалася вусцем да парога. Гэта

ў сваю чаргу вызначыла сістэму функцыянальнай будовы інтэр'ера. Яе можна характарызаваць як дыяганальную: па дыяганалі ад печкі — чырвоны кут, па другой — кухонны (бабін) кут і месца адпачынку (нары, палаці). Такая арганізацыя ўнутранай прасторы абумовіла і несіметрычнае размяшчэнне аконных праёмаў. Першым, відаць, з'явілася акно наступраць печкі ў бабіным куце, потым — паслядоўна акно каля чырвонага кута і два акны ў сумежных з ім сценах. З ціагам часу вокны наступраць чырвонага кута пачалі рабіць крыху большых памераў (чатыры — шэсць шыбак), чым акно наступраць печкі (адна — дзве шыбкі).

Печ займала каля чвэрці карыснай плошчы жытла. Найбольш старажытным тыпам з'яўляюцца курныя печкі-каменкі, якія зараз можна яшчэ ўбачыць у старых лазнях у Паазер'і ці Падняпроўі. Пасля сталі рабіць глінабітныя печкі. Для іх узвядзення аснаванне ўладкоўвалася на слупах ці драўлянай падрубе, куды клаўся насціл, а на яго — бярэмя дроў, каб вызначыць форму будучага пячнога сутарэння. Вакол памоста ладзілася апалубка, якая трymалася дзякуючы пячному слупу на куце, звернутым у хату. Калі апалубку здымалі, збоку вусця выразалі адтуліну, спальвалі дровы, што знаходзіліся ўсярэдзіне,— і глінабітная печка гатова. Пячны слуп назаўсёды заставаўся неад'емным элементам інтэр'ера і побыту. Да яго мацавалі жэрдку, што ішла праз усю хату да сцяны,— біла, ашостак. На жэрдку вешалі тканы полаг і такім чынам аддзялялі месца адпачынку. Пячны слуп быў аб'ектам хатнай варажбы, забабонаў, рытуалаў, выступаў як своеасаблівы хатні алтар, захавальнік агню.

Наступны крок у развіцці печак — з'яўленне коміна. Напачатку ў некаторых рэгіёнах (Падняпроўе) яго выводзілі ў сені. У сярэдняй паласе Беларусі і на поўначы для ацяплення жытла будавалі дадатковыя печкі: грубкі, сценкі, стаякі, шчыткі.

Інтэр'ер жылой прасторы меў не толькі функцыянальныя асоблівасці, але і эмацыйнальныя. Так, на Палессі сцены хаты бялілі, што рабіла яе светлай і прасторнай. Пабеленныя сцены і печ стваралі контраст з цёмнымі адценнямі глінабітнай падлогі і закуранай столі. Каларытна ўпісваліся ў такі інтэр'ер ільняныя абрусы, ручнікі-набожнікі ў чырвоным куце, упрыгожаныя арнаментам з чырвоных нітак, саматканы сяннік у яркія кветкі, куфар, расписаны на блакітныя васількі.

У Падняпроўі і Цэнтральнай Беларусі, наадварот, існавала імкненне да ўтульнасці, адчування цеплыні хаты, што дасягалася цёплымі танамі вымытых і вышмальцаваных сцен. У асяродку цёплых колераў цешылі вока белізна печкі, абруса і ручнікоў, рознакаляровасць тканага дывана на канапе. Гэта ж датычыща і Паазерскага жытла. У паўднёвых рэгіёнах Панямоння, як і на

Палесці, сцэны ў хатах бялі.

Прадметнае асяроддзе традыцыйнага жылля беларусаў пачыналася з так званай калясценнай мэблі: лавы, полкі і паліцы, буфет і вуглавая шафа, палаці. Сюды ж даўчаліся стол, скамейка, улончык для вядра з вадою. На Палесці са столі звісала халіва лучніка — зробленая з тканіны ці плеценая з лазы труба, абмазаная гліняным растворам, да якой унізе прымакоўвалася металічная рашотка, дзе спальвалі лучыну. На падлозе, пад лучніком, ставілі начвы з вадою для падаючага вуголля. У Панямонні лучыну палілі на каменнай плошчы ці ў камінку, спецыяльнай нішы на куце печкі. У Паазер'і і Падняпроўі лучыну заціскалі ў металічны заціск, які забівалі ў сцяну ці трымалі на стойцы (пасвет, светач), замацаванай у крыжавіне ці калодцы.

У хатнім інтэр'еры сярэдняй паласы Беларусі прысутнічалі палаці — насціл з дошак, які адным канцом абапіраўся на чарон печкі, а другім падвешваўся да бэлькі. Традыцыйны стол з шуфлядкай меў разнастайную канструкцыю: на козлах, ножках, апорных гарызантальных брусах. Спінкі самаробных ложкаў і канап фігурныя, упрыгожаныя разьбой. Акрамя скрыні для захавання адзежы і тканых вырабаў скарыстоўвалі і самаробныя шафы, адна- ці двухстворчатыя з шуфлядкай унізе. Створкі рабіліся звычайна філянговымі, завяршаў шафу невялічкі карніз. Шафы, як і скрыні (куфры), пакрываліся распісамі расліннай арнаментацыі.

У буйных гарадах і мястэчках, асабліва ў заходніх рэгіёнах краіны, працавалі майстры-мэбельшчыкі. Выкананая імі мэбля адрознівалася стылёвасцю, адпаведным мастацкім узорунем дэкору, тэхналогіі апрацоўкі матэрыялу (лакавае пакрыццё, ін крустацыя, таніраваная драўніна). У канцы XIX — пачатку XX стагоддзя многія мануфактуры і фабрыкі выпускалі шафы, сталы, зэдлікі, канапы, зробленыя ў стылях ампір, мадэрн. Вырабляліся насценныя люстэркі ў мудрагелістых драўляных аправах.

Зразумела, што такая мэбля бытавала ў жытлах mestачкоўцаў і гараджан, вясковай інтэлігенцыі і ў сялянскую хату трапляла рэдка. Напачатку бягучага стагоддзя набываюць распаўсюджанне насценныя гадзіннікі ў драўляных футаралах, часам замежнага паходжання (аўстрыйскія, німецкія, французскія). У архаічнае асяроддзе бабінага кута на змену насценным паліцам усё часцей прыходзіць буфет мануфактурнай вытворчасці. Лучыну пачынаюць выцясняць лямпы і ліхтары.

Абсталіванне сенцаў складалі плеценыя і даўблёныя ёмістасці, паліцы з запасамі посуду і розным інструментам, ашосткі для старых кажухоў, мяшкоў, збруі, жорны ў куце, лесвіца на гарышчу. Маглі стаяць таксама ложак, стол, лавы, бо ў сенцах

улетку любілі паспаць «на халадку», жылі дарослыя дзеци. Каіл побач з сенцамі былі камора, клець ці кладоўка, то частка абсталявання пераносілася туды, а ачышчаныя памяшканні таксама выкарыстоўваліся як летніе жыллё.

Традыцыйнае жытло беларусаў адметна не толькі функцыянальнымі, канструкцыйнымі і архітэктурна-планіровачнымі асаблівасцямі. Існавала і пэўнае яго духоўнае разуменне. Духоўны вобраз жытла фарміраваўся, пачынаючы з рытуалаў, якімі суправаджалася будаўніцтва хаты: нарыхтоўка матэрыялаў, выбар пляцоўкі, закладка падмурка, узвядзенне сцен, страхі. У рытуалах актыўна ўдзельнічалі персанажы жывёльнага свету: заяц, певень, сабака, кот, свіння. Выкарыстоўваліся і магічныя дзеянні, звязаныя з культамі стыхій: зямлі, неба, вады, агню. Кульмінацыйны рытуальны дзеянніё з'яўлялася святкаванне ўваходзін, улазін, а потым з пэўнай перыядычнасцю яны адбываліся на працягу ўсяго жыцця. Асобным элементам жытла надавалася пэўнае рытуальнае значэнне. Так, ужо адзначалася роля пячнога слупа і коміна, хатніх кутоў, парога, акон і дзвярэй. Духоўная культура жытла мела цесную сувязь з асаблівасцямі сямейнага, традыцыйна-бытавога ўкладу, са звычаямі павагі і шанавання старэйшых, сямейнага ётыкету.

З духоўнымі і ётычнымі цесна звязаны і эстэтычныя ўяўленні аб жылым асяроддзі. Сведчанне таму — багацце міфалагічнага і сімвалічнага зместу сюжэтаў народнай архітэктурнай разъбы. Вось асноўныя з іх: знакі родавай прыналежнасці, тамгі і сімвалы засцярогі; сімволіка ўрадлівасці і ўяўленнія аб сусвеце, сімвалы сусвету, зоркі, саларных знакі, абазначэнні сутачнага руху сонца па небасхіле і г. д.; сімвалы жыцця, дрэва жыцця, дабрабыту і сямейнага шчасця.

Ётычны, эстэтычны і семантычны сэнс дэкаратыўных кампазіцый будуеца на прынцыпе арнамента з выкарыстаннем наступных матываў: расліннага (трохпляўсткавае суквецце — сімвал жыцця, яловая лапка — дрэва жыцця, стылізаваныя кампазіцыі на падставе раслінных матываў), зааморфнага (парныя галовы вужоў — сімвал засцярогі, галубоў — сімвал шчасця, фігуры куніц, вавёрак і г. д.); іхтыяморфнага (парныя фігуры рыб з вокам у выглядзе саларнага знака); тэраталагічнага (фігура русалкі — сімвал засцярогі, міфічныя і казачныя образы, птушка-сірын і г. д.); антрапаморфнага (стылізаваныя фігуркі чалавека, жанчыны); геаметрычнага (абстрагаваныя кампазіцыі і знакі-сімвалы: круг — сімвал сонца, ромб — сімвал урадлівасці і аплодатварэння і інш.); бытавога (сюжэты тыповых матываў: напрыклад, мядзведзі на пчальніку і г. д.).

Часцей за ўсё адпаведны сэнс арнаментаў дасягаўся спалу-

чэннем сімвалай і матываў. Па тэхніцы выканання разьба падзяляецца на глухую даўблёную, ці варатковую, якую рабілі далатом і кароткім свярдзёлкам, варатком; трохгранаваёмчатую; рэльефную — арнамент ствараўся пластычнай апрацоўкай аздабляемай паверхні; прапільную, выконваемую лобзікам.

Складаныя дэкаратыўныя кампазіцыі атрымліваліся спалучэннем розных тэхнічных прыёмаў, элементы прапільной разьбы скарыстоўваліся ў якасці накладных карункаў.

Для Беларусі характэрна паступовае насычэнне разнога дэкору па меры руху з заходу на ўсход, пры гэтым заходнім раёнам уласціва выкарыстанне такіх дэкаратыўных сродкаў, як шалёўка, пластычная апрацоўка канструкцый, выкарыстанне рознакаляровай афарбоўкі, пабелка. І гэта невыпадкова, бо аналагічныя сродкі сустракаюцца тут і ў манументальным драўляным дойлідстве. Варта адзначыць ужыванне афарбованай шалёўкі, пілястраў і карнізаў у драўляных касцёлах, паліхромную скульптуру, алтары, амбоны і г. д. У той жа час росквіт разьбы ў Падняпроўі мае аналогі з векавымі традыцыямі разьбяного аздаблення іканастасаў, ківотаў. Падняпроўскія майстры-разбяры XVI-XVII стагоддзяў з поспехам працавалі ў храмах Навадзвічага манастыра і Крамля ў Маскве, у палацы Івана Грознага ў Каломенскім.

Наогул, беларускае народнае жытло мае адметныя рэгіональныя асаблівасці, на падставе якіх вылучаюцца пэўныя масцакія тыпы.

**Паазерскі і поўначы Падняпроўя.** Тут традыцыйная хата адрозніваецца выразнымі элементамі канструкцыйнасці (манументальнасці): круглыя бярвёны сцен, стрэхі на самцах, лаканічнасць дэкору;

**Панямонскі**, з уласцівымі яму элементамі пластычнай апрацоўкі канструкцый (асабліва для местачковых пабудоў), выразнасцю форм (валмавыя стрэхі, стрэхі з прычолкам), афарбоўкай і пабелкай;

**Палескі.** Адрозніваецца выразнымі прапорцыямі (напрыклад зруба і стромкай страхі), характэрнасцю форм (шатровыя стрэхі, стрэхі з прычолкам і залобкам, самцовыя). Яркае эмацыянальнае ўздзеянне стваралі пабеленыя сцены ў кантрасце з цёмнай саламянай ці гонтавай страхой;

**Паўднёваўсходні.** Рэгіён яркага, насычанага разьбяного дэкору.

Адметнай рысай традыцыйнага жытла беларусаў з'яўляецца яго архітэктурна-планіровачная і кампазіцыйная сувязь з іншымі аб'ектамі сядзібнай забудовы, арганічнае спалучэнне прапорцый і форм з навакольным ландшафтам.

Сярод іншых пабудоў сялянскай сядзібы беларусаў асаблівае

месца займаюць клець, свіран, свіронак — пабудовы для захоўвання зерня і найбольш каштоўнай маё масці. Як ужо адзначалася, у канструкцыях клеці захавалася шмат архаічных, старажытных рыс, уласцівых у мінульм і самому жытлу. Памерамі і пропорцыямі клеці вельмі блізкія да знайдзеных археолагамі жытлаў Х-ХII стагоддзяў.

У Падняпроўі, на ўсходзе Цэнтральнай Беларусі, Паазер'і, поўдні Цэнтральнай Беларусі клець, свіран прысутнічаюць пераважна ў складзе жылога звяна, у іншых рэгіёнах у сядзібной забудове як асобныя пабудовы. Тыпалагічная класіфікацыя, згодна з архітэктурна-канструкцыйнымі прыкметамі, дae магчымасць вылучыць клець (свіран) без слупавай галерэі і са слупавай галерэяй (пераважна Паазер'е, заход Цэнтральнай Беларусі, Панямонне). Акрамя таго, у залежнасці ад архітэктурна-планіровачнага рашэння можна вылучыць аднаярусныя, двух'ярусныя (на заходзе Цэнтральнай Беларусі, Паазер'і, Панямонні), а таксама спараныя ці двайнныя (захад Паазер'я) клеці.

На Палессі бытавалі клеці і свіраны на палях. У Панямонні і на заходзе Цэнтральнай Беларусі клець разам са слупавай галерэяй (прыклетнікам) часта мела і зробленую з камянёў падклеч (прыгрэбнік, сутарэнне). У клецях з прыклетнікам, над галерэяй, кансольна выступаў наперад лабавік з засекамі для захоўвання адборнага насеннага зерня.

Кансольны вынас другога яруса, слупавыя галерэі, высокія мураваныя сутарэнні, падклечі ці палі надавалі гэтым пабудовам яркую мастацкую выразнасць за кошт суадносін форм і багацця гульні святаценяў.

Найстаражытнейшыя сховішчы гародніны, вядомыя на тэрыторыі Беларусі,— гэта паграбы. Некалі іх ладзілі накшталт ямы, якая па профілю нагадвала звычайны гліняны гаршчок, толькі адпаведных памераў. Сцены абмазвалі глінай, высцілалі бяростай. І ў такіх ямах захоўвалі нават збожжа. У Падняпроўі і ў Панямонні на сухіх узвышшах яшчэ і сёня ямныя сховішчы робяць з невялічкай шатровай надбудоўкай. У Падняпроўі і некаторых раёнах Цэнтральнай Беларусі паграбы ўладкоўваюць і пад падлогай хаты. У Цэнтральнай Беларусі напачатку нашага стагоддзя такія сутарэнні, акрамя лазу праз люк у хаце, мелі ўваход і з вуліцы, з боку прысады. На заходзе Паазер'я і ў Панямонні паграбы будавалі таксама пад падлогай сенцаў, як правіла, з камення. На заходзе Паазер'я паграбы рабілі пад падлогай варыўні, істопкі, якая была ў складзе жылога звяна, у пары з каморай.

У той час як у паўночных і заходніх рэгіёнах для будоўлі скляпенняў выкарыстоўвалі камень, ва ўсходніх і паўднёвых паграбы ўмацоўвалі драўлянымі плахамі. Формы надбудовы ў асобна

стаячых паграбах, прыгрэбніках адпавядалі тым, што існавалі і ў іншых збудаваннях. У Падняпроўі пераважаюць двухсхільныя паграбы, у той час як у Панямонні сустракаюцца прыгрэбнікі з залобкамі, вальмай, трохсхільныя. У Панямонні каменнае сутарэнне пограба выводзілі вышэй узроўню зямлі і на ім ставілі прыгрэбнік. У паўночна-усходніх раёнах Панямоння, а таксама ў Паазер'і сутарэнне выводзілі над зямлём, засыпалі пяском, абкладвалі дзёрнам.

Там, дзе ўзровень грунтовых вод не дазваляе будаваць паграбы (Палессе, поўдзень Цэнтральнай Беларусі), распаўсяуджана наземнае ацяпляемае сковішча гародніны — істопкі (стопкі), варыгуні (імшанікі). Аднак у некаторых раёнах істопкі традыцыйна прысутнічаюць нароўні з паграбамі. Так, у Паазер'і жылое звяно часам уключочае істопку, пад якой знаходзіцца яшчэ і зроблены з камення пограб.

У Цэнтральнай Беларусі і Падняпроўі істопка прысутнічала як элемент жылога звяна і ўяўляла сабой звычайны зруб-чатырохсцен, да якога далучалася таксама прыістопка-трысцен. На поўдні Цэнтральнай Беларусі і на Палессі сувязь «прыістопка — істопка» часта служыла звяном лінейнай (пагоннай) забудовы.

Сувязь «прыістопка — істопка» мае аналогію з пабудовай сялянскага двара зусім іншага прызначэння — лазняй. Мяжа распаўсяуджання лазняў пралягае праз Беларусь, прыкладна з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход, дзе съці ўздоўж русла ракі Бярэзіны і супадае з мяжой распаўсяуджання лазняў ва Усходній Еўропе ўвогуле. У Падняпроўі лазня — гэта невялікі чатырохсцен (мыльня) з трохсценным прылазнікам і двухсхільнай страхой. Лазні Паазер'я мелі пераважна чатырохсхільныя стрэхі і часта будаваліся каля штучных сажалак (копалка, копань, копанка).

Нарэшце, завяршае рад разглядаемых пабудоў памяшканне для зімовага захоўвання пчаліных вулляў ці калод — мурня, імшанік.

Як структурная частка суцэльнага комплексу (звенні) прысутнічаюць у традыцыйнай лінейнай ці замкнёной сядзібнай забудове хлявы. У пагоннай забудове гэтая звені (стайні, кароўнік, аўчарня) злучаюцца пры дапамозе сенікаў, паветак, дрываютняў. Існаванне хлявоў як неад'емнай часткі адзінага перыметра забудовы ў віночных дварах Падняпроўя зафіксавана ў традыцыйнай тэрміналогіі: адрына, пуня. Канструкцыя такі суцэльны хлеў утвараюць сцены, злучаныя звонку праз шульы, знутры ўжываецца слупова-блечная канструкцыя. Унутраная прастора падзяляецца загарадкамі, загонамі ці дадатковая ставяцца невялічкія зрубы для свіней, авечак, птушкі.

У Паазер'і хлеў — гэта комплекс размешчаных па перыметры

зрубаў з крытым ці адкрытым унутраным дваром (дзенніком).

З распаўсюджаннем напачатку бягучага стагоддзя двароў з нязвязанымі пабудовамі набывае бытаванне новы тып хлява як асобнай гаспадарчай адзінкі. Змяняеца і сэнсавае значэнне тэрміна: замест часткі дваровага комплексу цяпер пад хлявом разумеюць самастойнае збудаванне.

Пабудовы прыгумення, гумнішча падзяляюцца на шраг тыпай: прасцейшыя для прасушкі і захоўвання збажыны, сена, бульбоўніку (азяроды, пераплоты), распаўсюджаныя ў Паазер'і, паўночным усходзе Панямоння, поўначы Цэнтральнай Беларусі, поўначы Падняпроўя і спарадычна на астатнія тэрыторыі, адкрытыя слупавыя збудаванні з рухомай страхой (абарогі), закрытыя, адна- і двух'ярусныя пабудовы для захоўвання сена і саломы (сцірты), якія маюць лакальны раён бытавання — Панямонне; слупавыя сеннікі і пуні з жэрдкавымі ці плеценымі сценамі з Паазер'і поўначы Цэнтральнай Беларусі.

Там, дзе абломот і захоўванне злакавых не былі звязаны з іх агнявой сушкай (Палессе), архітэктура гумнаў падпарадкоўвалася стварэнню змяшчальнай прасторы: сцены з 3-7 вянцоў, накрытыя высокай стромкай страхой на слупах-сохах. У цэнтры ўсталёўвалася такоўня, ток, вакол яго — засекі і застаронкі. Уехаць сюды можна было праз вароты, з разваротам усярэдзіне гумна.

На поўдні Цэнтральнай Беларусі гумны мелі скразны праезд, у выніку чаго з'явілася павелічэнне іх даўжыні і вышыні сцен. Гумны Падняпроўя, поўначы Цэнтральнай Беларусі і Паазер'я прамакутныя ў плане, са сценамі сярэднія вышыні, двухсхільны ці вальмавай страхой, скразным праездам. Памерамі і капитальнасцю вылучаліся гумны Паазер'я, з моцнымі сценамі з кругляка і іншы раз самцовай страхой. Іх значныя памеры абумовілі своеасаблівасць усёй канструкцыі, аснову якой складалі шматлікія слупы, падкосы і сувязі, што забяспечвалі ўстойлівасць збудавання.

Агнявая сушка ў гумнах Падняпроўя ажыццяўлялася пры дапамозе невялікіх зрубных ёўняў — пабудоў, што нагадвалі лазню з насцілам з жэрдак (каласнікі), на якіх прасушваліся снапы. На поўдні Падняпроўя былі вядомы ёўні, дзе печ-каменка ставілася ў спецыяльным прыямку. На поўначы Падняпроўя і ў Паазер'і для сушкі снапоў будаваліся асеці — вежападобныя зрубы з жэрдкавымі насціламі ў некалькі ярусаў. Цікава, што мяжа распаўсюджання гумнаў з агнявой сушкай супадае з мяжой распаўсюджання лазняў. Тут, відаць, не апошнюю ролю адыгрывала і тая акаличнасць, што паміж лазняй, асецію, ёўнай мелася пэўнае канструкцыйнае адзінства.

На паўночным усходзе Цэнтральнай Беларусі пад гумном разумеўся комплекс, які складаўся з адкрытага такавішча і зруб-

най пабудовы для захоўвання снапоў — пуні.

Гумны Беларусі ў сваёй архітэктуры працягвалі развіццё форм, уласцівых народнаму дойлідству розных рэгіёнаў. Так, піраміdalныя, чатырохсхільныя стрэхі, якія ўзыходзяць да старажытных паўзамлянак, мелі распаўсюджанне ў гумнах Палесся. У заходніх раёнах Паазер'я сустракаюцца гумны з трохсхільным дахам і вальмай (залобкам) над уваходам — форма, вядомая ў народным жытле, а таксама, прынамсі, у панямонскіх паграбах. Шырока вядомы тут былі і гумны з дзвюма вальмамі накшталт стрэх хат на дзве палаўіны.

Малыя формы ў народным дойлідстве звычайна выступаюць як нешта апасрэдаванае паміж прыродным асяроддзем і забудовай. Агароджы з праастаючых тапаліных калкоў на Палессі, абсадка сядзібы вярбай (Цэнтральная Беларусь), разнастайныя плеценія агароджы ўвасабляюць непарыўную сувязь жытла чалавека з прыродай. Прасцейшыя жэрдкавыя агароджы служылі ў некаторай меры і пэўным метрычным модулем (вядомае на Русі прасла).

У Беларусі існуе некалькі рэгіянальных варыянтаў старажытнай агароджы — частакола. У Падняпроўі гэта плот з круглых сасновых калоў, якія мацуюцца між сабой і да гарызантальных жэрдак лазовым паплётам, у Цэнтральнай Беларусі плот робяць з расколатых напалам завостраных калоў, злучаючы іх накшталт частакола. У Падняпроўі і Паазер'і вядомы і агароджы з густаўкладзеных сукаватых гарызантальных жэрдак альбо колатых плах і нават бярвён — замёт, тын.

У Заходнім Палессі і Панямонні бытавалі агароджы з гарызантальна закінутых паміж стойкамі-каламі плах і гарбылёў. У Панямонні таксама шырока ўжываліся і агароджы з валуноў.

Па меры руху з поўдня на поўнач узмацняецца манументальнасць канструкцыі агароджаў і брам. Калі на Палессі, поўдні Цэнтральнай Беларусі рабілі вароты з жэрдак і дошак іншы раз пералазы, то ў паўночных раёнах Цэнтральнай Беларусі, у Падняпроўі і Паазер'і ставілі брамы з глухімі, двухстворчатымі варотамі, вешніцай і двухсхільным навесам. У Падняпроўі і на Палессі нават да пачатку бягучага стагоддзя былі вядомы брамы, якімі зачыняўся ўезд у паселішча. Такая брама паварочвалася вакол укананага пасярэдзіне дарогі слупа і называлася коваратам.

Акрамя прыродных крыніц водазабеспечэння ў вёсках Беларусі традыцыйна існавалі калодзежы, студні. Вядомы два асноўныя тыпы: калодзежы-калаўроты і калодзежы-жураўлі. Першыя будаваліся там, дзе гарызонтныя вады залягалі глыбока пад зямлём, другія — у адваротным выпадку. Разнастайнасцю вылучалася канструкцыя калодзежнага праёма. Так, на Палессі, дзе вада

залаігала неглыбока, выкарыстоўвалі тоўстыя ствалы з выдаленай сэрцавінай — калодзежы-кайдубы. У Цэнтральнай Беларусі праём мацаўвалі драўлянымі плашкамі, якія ўсталёўваліся як вертыкальна (у некалькі ярусаў), так і гарызантальна палямі па кутах. Шырокая вядома і зрубная канструкцыя калодзежных праёмаў, а ў Панямонні калодзежы выкладвалі з камення.

Неад'емным элементам вясковай забудовы і навакольнага ландшафту з'яўляліся вытворчыя збудаванні. Найбольш старажытныя з іх — вадзяныя млыны. Летапісы сведчаць, што ва ўсходніх славян яны былі вядомы з X-XI стагоддзяў. На шырокіх рэках, такіх, як Прывіп'ять, Дняпро, Нёман, ставіліся так званыя наплаўныя млыны. Іх узводзілі на спецыяльных плытках (на плаву). На зімовы час такі млын адводзілі ў ціхую затань ці старыцу. На рэках і ручаях з крутымі берагамі ставіліся млыны з запрудамі і падачай вады на кола зверху (верхні бой). На шырокіх рэках, калі нізкіх берагоў, наадварот, усталёўвалі млыны з ніжнім боем ці колам, размешчаным да вады не вертыкальна, а гарызантальна (турбіна). У такім выпадку вадзяны млын стаяў і ў баку, неабавязкова ля берага. Вада падводзілася да кола ці турбіны, якая прыводзіла ў рух не толькі жорны для муکі і круп, але і станкі сталярных майстэрняў, барабаны ваўначосак, фолюшаў, лесапільні, тартак. У комплексе з вадзяным млынам маглі быць паром, карчма, дом завозніка (тут спыняліся тыя, хто прыязджаў малоць муку). Ад энергіі вады працавалі і папяровыя млыны, дзе прыводзіліся ў рух цяжкія Пясты шматлікіх ступ і пераціралася сыравіна для вытворчасці паперы.

Ветраныя млыны, згодна са старажытнымі актамі, вядомы на Беларусі з XVI стагоддзя, але распаўсюдзіліся два асноўныя тыпы: казловыя і шатровыя. Першыя бытавалі пераважна ў заходніх рэгіёнах Беларусі і ўяўлялі вежавую пабудову, якая трымалася на вялікім вертыкальным слупе, замацаваным у магутнай крыжавіне, козлах (адсюль і назва) ці каменным цокалі. Слуп служыў восьмю, вакол якой па напрамку ветру паварочваўся ўвесь млын. У паўночных і ўсходніх рэгіёнах будаваліся ветракі-шатроўкі. У іх па напрамку да ветру паварочвалася вежа, якая трымалася на корпусе, што нагадваў шматгранны ўсечаны конус. У Паазер'і, Захаднім Палесці, заходзе Цэнтральнай Беларусі і некаторых іншых мясцінах, дзе было шмат маладворных паселішчаў і хутараў, ладзіліся маленькія сядзібныя ветрачкі, ветрачкі на колах, ветравыя турбіны, якія прыводзілі ў рух хатнія жорны. Цікава, што тэхнічна больш дасканалыя і патрабуючыя большага расходу металу ветракі-шатроўкі распаўсюдзіліся ў асноўным у басейне Дняпра і яго прытокаў. Прыйчынай гэтаму, магчыма, паслужылі эканамічныя адносіны рэгіёна з поўначчу і захадам

Еўропы ў сувязі з масавымі распрацоўкамі тутэйшых лясоў у XVII-XVIII стагоддзях (такія ветракі называюць таксама галандскімі).

Калісці без кавала не магло абыцціся ніводнае паселішча. Кузні будаваліся на сядзібах, калі гаспадар сам займаўся кавальствам, ці ў забудове вёскі, калі каваль займаўся толькі сваім рамяством на карысць усіх сялян. Вясковая кузня ўяўляла сабой невялічкую зрубную пабудову з горанам, скураннымі мяхамі, кавадлам, ночвамі для вады, паліцамі для інструменту, несложанымі механізмамі для свідравання адтулін, заточки і г. д. Побач знаходзілася моцная, вялікая дыяметру калодка, на якой нацягвалі металічныя абады на драўляныя колы.

Сярод іншых вытворчых пабудоў вылучаліся конныя малатарні, манежы — драўляныя механізмы з конным прывадам, для якога будавалі спецыяльную паветку з чатырохсхільным дахам ці адводзілі спецыяльнае месца ў гумне. Існавалі і перасоўныя манежы на колах.

Адзінства жылога асяроддзя і ландшафта праяўлялася прысутнасцю дрэў у сілуэце паселішчаў Беларусі. Першапачаткова гэтая з'ява, відаць, грунтавалася на светапоглядавых, духоўных падставах, якія адлюстроўвалі адносіны з прыродай жыхароў лясной паласы Еўропы. Дрэва калі жытла ўспрымалася як сімвал памяці аб продках, знак прыналежнасці да зямлі прашчураў, увасабленне жыцця, сямейнага дабрабыту. Дрэвы абаранялі сядзібу ад непагоды, стваралі ўтульнасць, прываблівалі птушак, з якімі звязваліся ўяўленні чалавека аб бытнасці, лёсе, душы.

Для Палесся харектэрнай была прысутнасць на сядзібে дзікай яблыні, груши, рабіны, каліны. Палешукі, калі секлі лес, ніколі не чапалі дзічку. Аўтар вядомага шматтомнага альманаха «Руская зямля», выдадзенага напачатку нашага стагоддзя, Я. І. Рудняеў, праязджаючы праз Палессе, спытаў у фурмана: «Што гэта за дрэва вунь там на палянцы самотна стаіць? Дуб, ці што?» «Не, паночку,— адказаў фурман.— То не дуб, то груша!»

У Падняпроўі, Цэнтральнай Беларусі, Панямонні побач з жытлом раслі ліпны, клёны, бярозы. У Паазер'і, асабліва ў маладворных паселішчах і хутараў, часам побач з жытлом стаялі і яліны. Сілуэт старых дрэў уздоўж вуліцы здалёк абазначаў размяшчэнне паселішча ў ландшафце. Азеляненне сядзібы дапаўнялі садовыя дрэвы, ягадныя кусты. Там, дзе бытавалі прысады (Цэнтральная Беларусь, Панямонне), у іх высаджвалі бэз, радзей чаромху, любілі таксама садзіць кветкі. У апісанні крычаўскага графства, складзеным Андрэем Мейерам у XVIII стагоддзі, у вёсках Падняпроўя адзначаны шматлікія віды кветак, траў і раслін, многія з якіх зараз ужо не сустракаюцца.

За многія вёрсты бачны былі сілуэты вясковых могілак: на

адзінокіх пагорках, сярод узараных раўнін Падняпроўя, ля ўзлескаў, на пясчаных грывах Палесся. Скрозь шаты дрэў праглядвалі абрысы сціплай капліцы ці могілкавай царквы. Дрэвы сімвалізавалі і стваралі асяроддзе памяці. У Падняпроўі могілкі, кладаўе абносілі неглыбокім раўком — яму надавалася пэўнае рытуальнае значэнне: мяжа лічылася перашкодай для нячыстай сілы. Такое ж значэнне мела і агароджа з каменя у Паазер'і і Панямонні.

Разам з драўлянымі, каменнымі і чыгуцкімі помнікамі хрысціянскай сімволікі над могіламі ўзводзілі зрубныя «церамкі» (Падняпроўе, Цэнтральная Беларусь, Палессе), драўляныя пірамідкі ці клалі тоўстыя чурбаны (Палессе). Больш шырока вядомы абчесаныя з аднаго боку валуны. Акрамя звычайнага крыжа на іх высякалася часам «дрэва жыцця» ў выглядзе елачкі (Паазер'е). У Панямонні, асабліва на месцаковых могілках, мелі распаўсяджаць невысокія кавальскія ажурныя крыжы і агароджы.

У прасторы сядзібы і паселішча прысутнічалі і іншыя рытуальна-сімвалічныя элементы, вытокі якіх хаваюцца ў глыбінях языгніцкай культуры: слупавыя капліцы, крыжы. Іх ставілі ў памяць аб продках, аб векапомніх падзеях, з нагоды стыхійнага бедства, эпідэміі, голаду, на месцах здарэння цудаў, ля скрыжаванняў, на месцы будучага ўзвядзення цэрквай, ля жыватворных крыніц. Слупавая каплічка завяршалася шатровым навесам, пад якім знаходзілася невялічкае распяцце. Каплічка аздаблялася разьбянымі карункамі, распяцці іншы раз размяшчаліся на ўсе чатыры бакі, размалёўваліся. Крыжы ўпрыгожваліся ручнікамі, паясамі, кветкамі.

Такім чынам, у праявах памяці і журботы наройні з рытуальні-сімвалічнымі элементамі зайсёды існавалі і элементы эстэтычныя, надаючы этнічную своеасаблівасць асяроддзю могілак.

Ландшафтна-дэндралагічныя асаблівасці арганізацыі жылога асяроддзя сведчаць аб высокай экалагічнай чысціні традыцый народнага дойлідства, глыбокай духоўнай змястоўнасці паўсядзённага побыту і сумленных адносінах да прыроды, аб высокім узоройні эстэтычных патрэб, гарманічнасці чалавека-працаўніка, які жыве з прыродай ў міры, успрымаючы дзеля свайго ўдасканалення яе рацыянальныя і эмацыянальныя бакі.

Напачатку 30-ых гадоў XX стагоддзя ў народным дойлідстве Беларусі намеціліся істотныя змены. Стварэнне камун, а пазней калектывізацыя закранулі сувязі паміж паселішчамі і асяроддзем. Адбываюцца зрухі ў сістэме гаспадарчага асваення тэрыторый, лакальных сістэм расселення. Ва ўсім комплексе сельскага расселення з'яўляецца шэраг новых тыпаў.

**Расселение**, якое грунтуюцца не на прыродна-этнографічных

асаблівасцях, а на прынцыпах гаспадарчага планавання.

**Паселішча**, створанае звазом маладворных вёсак і хутароў.

Населеная тэрыторыя такіх паселішчаў вызначалася зыходзячы з мінімальных памераў прыватнай гаспадаркі і з'яўленнем нехарактэрных дагэтуль функцыянальных зон: адміністрацыйнай (праўленне калгаса, саўгаса), культурна-асветніцкай (клуб, бібліятэка, школа), гандлёва-бытавой (магазін, камбінат бытавога абслугоўвання), вытворчай (гаспадарчы двор, майстэрні, гаражы).

**Сядзіба**, складзеная з жытла і мінімуму гаспадарчых пабудоў. З-за выключэння адсюль некаторых збудаванняў (свірнаў, стайніяў, часткі хлявоў) разбураюцца традыцыйныя архітэктурна-планіровачныя тыпы. Зусім знікае прыгуменне.

**Жытло** са змененымі паслядоўнасцю і функцыямі памяшканняў, якія складалі некалі жылое звязно (камунікатыўная роля сеняў, сувязі з каморай, істопкай, клеццю).

У выніку выпрацоўваецца тып вытворча-населенай адзінкі, пазбаўленай арганічнай сувязі з асяроддзем, традыцыйных нацыянальных, эстэтычных і этычных рыс, экалагічнай чысціні.

Пачынаюць фарміравацца стэрэатыпы вышэйпералічаных функцыянальных зон: праўленне калгаса, сельскі Савет, школа, Дом культуры, гандлёвы цэнтр, калгасны двор.

Да сярэдзіны XX стагоддзя забудова вясковай населенай тэрыторыі фарміравалася пераважна самімі вяскоўцамі. У другой палове ХХ стагоддзя на тэрыторыі Беларусі ўтвараецца канцэпцыя расселення, пабудаваная на прынцыпах адміністрацыйнага і гаспадарчага супадпараткавання і агульнатэрытарыяльнага і рэгіянальнага цэнтрызму. Цэнтры рэспублікі і абласцей становяцца галоўнымі вузламі палітычных, сацыяльна-эканамічных і культурных зносін. Раствуць зоны прыгарадных гаспадараў, буйных гарадоў. Максімальная распрацоўваюцца ландшафтныя і прыродныя рэсурсы, асушваюцца балоты, здабываюцца карысныя выкапні, змяняецца прыродная гідрагічная сетка. У сельскай мясцовасці раствуць прамысловыя і энергетычныя зоны, будуюцца шматлікія рабочыя пасёлкі. Усё гэта ўплывае на экалагічнае асяроддзе і расселенне, якое склалася гістарычна, і аказвае на іх дэстабілізуюче ўздзеянне.

Новым імпульсам пазначанага працэсу стала праграма будаўніцтва аграрпромысловых комплексаў, распачатая з сярэдзіны 70-ых гадоў. Вясковыя паселішчы рэканструіруюцца ў бок іх узбуйнення, у сувязі з чым узімае дактрина бесперспектыўных вёсак і, наадварот, буйных цэнтраў сядзіб і гаспадараў. Распрацоўваюцца шматлікія тыповыя праекты адміністрацыйных цэнтраў, дамоў гандлю і абслугоўвання, устаноў адукацыі і культуры, вытворчых зон з прадпрыемствамі па мясцовай перапрацоўцы

сыравіны. Выкарыстанне элементаў традыцый народнага дойлідства ў гэты час насіла эклектычныя характар і зводзілася да механічнага паўтарэння ўзору дэкору. Традыцыйнае аблічча сельскага асяроддзя страчваецца, знікаюць рэгіянальныя асаблівасці. Рафінаваная, тыповая забудова разбурае традыцыйныя этнічныя каштоўнасці, звязаныя з беражлівымі адносінамі да зямлі, і стымулюе міграцыю сельскага насельніцтва ў гарады.

Для тыповай забудовы вясковых пасёлкаў за апошнія дзесяцігоддзі распрацаваны наступныя тыпы сельскага жытла: аднакватэрны дом у адным ці двух узроўнях катэджнага тыпу (на першым паверсе прыхожая, кухня, гасцёўня, на другім — спальнія пакоі), двухкватэрны жылы дом у адным ці двух узроўнях; чатырохкватэрны двухпавярховы дом; шматкватэрны чатырох-, пяціпавярховы дом.

Ва ўсіх тыпах памеры двара былі мінімальныя, з гаспадарчых пабудоў меліся невялікая частка ў агульным хляве (звычайна адным на дзве кватэрны), пограб, гараж.

У 30-ыя гады стала відавочна, што канцепцыя аб перспектыўных паселішчах і нястрымнае ўзбуйненне пасёлкаў пры мінімальных памерах прыватнай гаспадаркі не апраўдала надзей. Адбіліся і ігнараванне прыродна-ландшафтных асаблівасцей, гістарычных сувязей і традыцый, нацыянальных рыс народнага дойлідства. Чарнобыльская бяда выклікала непапраўныя змяненні ў гаспадарчым, сацыяльным, дэмографічным развіцці цэльых рэгіёнаў і ўсёй тэрыторыі рэспублікі. Наспела патрэба выпрацаваць навуковую канцепцыю адраджэння натуральнага экалагічнага баланса, гістарычнай сістэмы рассялення, традыцыйнага аблічча сельскага асяроддзя. Урадам рэспублікі прыняты пастановы: «Аб прыарытэтным сацыяльна-культурным і эканамічным развіцці сяла і аграрнамысловага комплексу», «Асноўныя напрамкі адраджэння і развіцця беларускай нацыянальнай культуры», праграма «Спадчына» і інш.

Распрацоўваюцца навуковыя праграмы адраджэння нацыянальных, рэгіянальных і лакальных асаблівасцей народнай традыцыйнай культуры, традыцый сацыяльна-тэрытарыяльнай супольнасці сяла. Тэрытарыяльна-прасторавай асновай адраджэння павінны стаць гістарычнае сельскае рассялянне і яго тыпы. Структурнай адзінкай — паселішчы-цэнтры, носьбіты традыцыйных элементаў этнакультурнага комплексу. У гэтай сувязі робяцца актуальнымі і традыцыйныя формы самакіравання, самаарганізацыі, самадзейнасці, якія забяспечаць гарманічнае развіццё эвалюцыяніруючай сістэмы «Чалавек — асяроддзе».

**НА  
РОСТАНЯХ  
СТАГОДДЗЯЙ**  
(ЗАМЕСТ ПАСЛЯСЛОЎЯ)

Што мы разумеем, калі сцвярджаєм, што жывем пад стрэхамі прашчураў? Аб якім часе гаворым — аб незваротна адышоўшым мінульым ці аб той спадчыне, што яшчэ існуе ў помніках? Бадай, найболыш звыклае разуменне паняцця «стрэхі прашчураў» — як хаты дзядоў, продкаў. Але нам хацелася пераканаць чытача, што яно больш шырокое, што стрэхі прашчураў — гэта і родныя нябёсы, палі і лясы, рэкі і азёры пад імі — асяроддзе абітання народаў, якія пеставалі родную зямельку і перадалі яе нам з наказам зберагчы і таксама перадаць нашчадкам — прыга-жэйшай, урадлівейшай, багацейшай. Пад стрэхамі прашчураў спрадвеку ішоў гістарычны працэс фарміравання асяроддзя абітання беларусаў. Ён працягваецца і ў наш час, бо заўжды існуе трывалая сувязь паміж мінульым і будучыніяй. Мянняюща людзі, грамадства, мяніяцца і акаляючае іх асяроддзе — не заўсёды ў лепшы бок.

Сёння з амаль адзінацццімільённага насельніцтва Беларусі звыш сямі з паловаю мільёнаў жыве ў гарадах і гарадскіх мікрараёнах. Но гэта ўжо не стрэхі прашчураў, а нешта іншае? Не, побыт і культура народаў непарыўна злучаны з культурою вёскі, фальварка, мястэчка, сяла. І мы гэта бачылі, калі гутарка ішла пра гарадзішчы, замкі, урочышчы, слабоды, прадмесці гарадоў. Бурныя сацыяльныя і грамадска-гістарычныя перамены накладвалі на аблічча гарадоў, мабыць, больш прыкметны адбітак, чым на аблічча вёсак. Асяроддзе горада, непасрэдна звязанае з вытворчымі сіламі, з рычагамі ўлады, дзе больш высокая шчыльнасць насельніцтва, лягчэй страчвала склаўшуюся вякамі раўнавагу. І страты гэтых былі больш маштабнымі і ўражлівымі.

Варта ўспомніць тыя змены, што перажылі гарады Беларусі пасля 1917 года. Разам з ліквідацыяй структур і ўстаноў улады і грамадскага самакіравання закрываюцца цэрквы і касцёлы, гандлёвыя рады і крамы, прыватныя майстэрні і г. д. Канфіскуюцца рэзідэнцыі і асаднякі, даходныя дамы, транспартныя сродкі і прадпрыемствы. Гістарычныя цэнтры, структура гарадоў, што фарміраваліся стагоддзямі, робяцца часам непатрэбнымі. Ствараюцца новыя плошчы з будынкамі ўстаноў новай улады, з'яўляюцца невядомыя дагэтуль аб'екты грамадскага побыту: Палацы культуры, рабочыя клубы, Дамы моладзі і г. д. Гандлёвыя рады ўступаюць месца універсальнym магазінам.

Новая ідэалогія, як вядома, адмоўна ставілася да прыватнай

уласнасці. Індыўідуальныя жылыя дамы рамеснікаў-гандляроў спачатку перадаваліся рабочым, а потым пачалі прыходзіць у занядоб. Іх змяніў зусім іншы тып гарадскога жытла — шматкватэрны камунальны дом. А ўжо ў 30-ых гады у такіх гарадах, як Мінск, Гомель, Віцебск, Магілёў, пачынаецца будаўніцтва шматкватэрных шматпавярховых жылых дамоў і ўзнікаюць невядомыя дагэтуль структурныя ўтварэнні — жылыя мікрараёны.

Тэхнічны і навуковы прагрэс у сусветным маштабе, развіццё транспарту абумовілі з'яўленне ў структуры гарадоў Беларусі зон вытворчасці і навуковых установ, гарадскога электрычнага і аўта транспарту і г. д. У адрозненні ад еўрапейскай урбанізацыі, дзе новаутварэнні, новы горад узнялі пры максімальна беражлівых адносінах да гістарычнай забудовы, савецкая горадабудаўніцтва ладзілі падмуркі новабудоўляў на руінах помнікаў мінулых стагоддзяў: разбураўліся цэрквы і кляштары, дамы купцоў, зносяліся цэльяя кварталы гістарычных прадмесцяў. Літаральна на зачах ablічны гарадоў страчвалі свой індывідуальны, гістарычны твар. Вартыя павагі сівия муры саступалі месца новенськім шэрым гмахам, што радамі выступаўлі ўздоўж шырокіх праспектаў. Мяньяўся маштаб успрымання. Калі на суразмернай з чалавекам вуліцы ці плошчы вока гледача шукала дэталь, малюнак архітэктурнага дэкору, то, праносячыся па шырокіх праспектах, заўважыць можна толькі сілуэты вялікіх мас.

Пасля Вялікай Айчыннай вайны нейкі час працягвалася ліквідацыя разбурэнняў. За першае пасляваеннае дзесяцігоддзе гарады Беларусі цалкам аднавіліся ў адпаведнасці з горадабудаўнічай эстэтыкай свайго часу.

У 60-70-ых гады распрацоўваюцца генеральныя планы за будовы гарадоў Беларусі на перыяд да 2000 года. Упершыню ў гісторыі нацыянальнага горадабудаўніцтва структура арганізацыі гарадскога асяроддзя будуецца шляхам спалучэння функцыянальных зон: грамадска-культурнай (тэатры, музеі, цэрквы і г. д.), гандлю (універсальныя гандлёвые цэнтры, рынкі), адукцыі і навукі (акадэмгарадкі), адпачынку і спорту (Палацы спорту, басейны і г. д.), транспарту (вакзалы, аэрапорты), вытворчыя (зона фабрык і заводоў). Жылыя зоны (мікрараёны) плануюцца як асобныя аўтаномныя комплексы з поўным забеспечэннем сферы паслуг. У маштабах горада сфера сацыяльна-культурнага забеспечэння і паслуг размяркоўваецца ў залежнасці ад перыядычнасці карыстання: аб'екты эпізадычнага карыстання — у цэнтрах гарадоў, перыядычнага — у цэнтрах і мікрараёнах, штодзённага — у мікрараёнах.

Узводзяцца шматпавярховыя шматсекцыйныя дамы тыпавых серый. Толькі асобныя (кропкавыя) будынкі робяцца па

індывідуальных праектах (па тэхналогіі рухомай апальбукі). У архітэктуры грамадскіх і вытворчых збудаванняў пераважаюць зборныя (каркасна-панельныя) канструкцыі. К канцу 70-ых гадоў яны распаўсяджаюцца на ўсе сферы, адыгрываючы ў будаўніцтве вядучую ролю.

Архітэктурна-горадабудаўнічы вобраз мікрапаёна ствараецца кантрастным супрацьпастаўленнем 16-24-павярховых вышынных дамоў масівам 5-9-павярховых. Гандлёвы цэнтр, комплекс бытавых паслуг, кінатэатр, школа, дзіцячыя сады, паліклініка дапаўняюць аднастайны малюнак стандартных жылых аб'ектаў. Азеляненне, водныя басейны ствараюць малаяўнічы ландшафт. Але ўсё гэта — добраўпарадкаваная, арганізаваная, а таму пазбаўленая натуральнасці прырода.

У апошнія дзесяцігоддзі набылі распаўсяджанне каляровыя панэлі, з дапамогай якіх ствараюцца комплексы розных адценняў. Яны былі спецыяльна распрацаваны для ўзмацнення эмацыянальнага боку архітэктуры ва ўмовах умеранага клімату з адносна вялікай колькасцю пахмурных дзён.

У той час як у музыцы, жывапісу і іншых відах мастацтва адчуваецца карыстанне народнымі крыніцамі, народнымі традыцыямі, у архітэктуры пануючае становішча занялі касмапалітычныя погляды. Архітэктары і дызайнёры шукалі вырашэнне праблем асяроддзя беларускіх гарадоў у творчасці А. Німейера, К. Танге, Ф. Райта, Э. Саарынена. Скончылася гэты тым, што к сярэдзіне 80-ых гадоў у Мінску аказаліся знесенымі цэльяя кварталы старых прадмесцяў: Нямігі, Камароўкі, Пярэспаў, Старажоўкі, Татарскай Слабады, Ляхаўкі. Нічога не засталося ад Карабанаўкі, Пелагеевкі, Аупалава ў Магілёве. Аблічча гарадоў канчатковая страціла нацыянальныя прыкметы. З другога боку, недасканаласць і адсталасць тэхналогіі не дазвалялі стварыць і па-сапраўднаму сучасныя творы. Забудова вызначалася надакуchlівай шэррасцю, масіўнасцю, адсутнічалі эмацыянальны настрой, узнёсласць. Памылкі ў розліках дынамікі росту прывялі да таго, што прамысловыя зоны (трактарны, маторны, велазавод у Мінску і г. д.) апынуліся ў асяроддзі населеных тэрыторый. Зніклі дробныя рэчкі і ручаі, якія працякалі праз гарады, многія вадаёмы забруджаны шкоднымі сцёкамі.

К канцу 80-ых — пачатку 90-ых гадоў стала відавочна, што неабгрунтаваная і празмерная тыпізацыя і уніфікацыя, адсталасць будаўнічых тэхналогій і маруднае ўкараненне новых матэрыялаў канчатковая прывялі горадабудаўніцтва Беларусі ў заняпад. Працэс разбурэння помнікаў архітэктуры арганізуюць рэстаўрацыю. І вось нарэшце на дзяржаўным узроўні начальнікі прымацца рашэнні, скіраваныя на захаванне архітэктурна-гістарычнай спадчыны:

распрацоўваеца праграма рэгенерацыі гістарычнай забудовы гарадоў, праектаў рэстаўрацыі гістарычных цэнтраў, укараняюцца палажэнні пра ахойныя зоны помнікаў гісторыі і культуры. Стрэхі прашчураў у Траецкім і Ракаўскім прадмесцях у Мінску, старых кварталаў Гародні апранаюцца ў дахоўку.

Мабыць, прыгажосць, сілуэтнасць, разнастайнасць стрэх і дахаў у кварталах гістарычнай забудовы абудзіла ў душах дойлідаў разуменне, што сучасным гмахам і ансамблям будынкаў могуць надаць выразнасць і індывідуальную прыгажосць выпрабаванымі стагоддзямі прыёмы. З'яўляюцца высотныя будынкі з элементамі і пластыкай, што інтэрпрэтыруюць формы вядомых помнікаў беларускай архітэктуры (абарончых, культавых, палацаў). Надакучлівия пустыя плоскасці сцен серыйных жылых будынкаў упрыгожваюцца рэльефным малюнкам на гістарычныя тэмы (мікрараён па вуліцы Солтыса ў Мінску).

Рост катэджнай забудовы прыгарада даў штуршок новаму этапу пераасэнсоўвання гістарычных архітэктурных форм, якое можна кваліфікаўваць як пост-мадэрн. Паکуль што тут няма пэўных мастацкіх здабыткаў. Пераважае эклектычнасць, а часам і адсутнасць густу.

У буйнейшых архітэктурных школах Захаду будучым дойлідам выкладаюць пяць асноўных пастулататаў, на якіх گрунтуеца сучасная архітэктура ва ўсім свеце. Гэта — духоўнасць, клімат, ландшафт, эканоміка і тэхналогія. На першым месцы стаіць духоўнасць як уласабленне светапогляду, сумлення, самасвядомасці, этыкі і эстэтыкі канкрэтнага народу. На другім — фактары, што характарызуюць асяроддзе, у якім пражывае народ.

І толькі пасля таго як у праекце дойліда вырашана задача духоўных і экалагічных патрэб грамадства, абіраюцца тэхналагічныя прыёмы.

Зварот да нацыянальных каранёў як у прафесійнай архітэктуры, так і ў густах аматараў выклікае аптымізм. Хочацца спадзівацца, што ўтульнае, суразмернае з чалавекам, экалагічна чыстае асяроддзе — асяроддзе, што не зняважыць прашчураў, будзе нарэшце створана пад нашымі стрэхамі.

© OCR: Камунікат.org, 2016

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2016

© PDF: Камунікат.org, 2016

## **Слоўнік архітэктурна-этнаграфічных тэрмінаў**

**Абарог** (стажары) — збудаванне ў выглядзе стрэшкі, паднятай на чатырох слупах, якое служыць для складання сена, саломы і пад.

**Адліў** (застрэшак) — край страхі (хаты, хлява і пад ), які навісае над сцяной.

**Адрына** (пуня) — гуменная пабудова для захоўвання кармоў, сельскагаспадарчага інвентару.

**АЗярод** — слупава-жэрдкавая канструкцыя для прасушвання кармавых.

**Аканіца** (акенніца, стайнія) — дашчаныя або жалезныя створкі, якімі закрываюцца знадворку вокны.

**Аколіца** (засценак) — маладворнае паселішча за мяжою абшчыннага вясковага поля, вызначанага валочнай памерай.

**Аруд** (засек) — адгароджанае месца ў клеці, куды ссыпаюць збожжа, муку і пад.

**Асець** (весець, асетка, рыга) — збудаванне ў гумне з печкан-каменкан для прасушвання снапоў.

**Ачэп** — верхнєе бервяно ў падоўжнай сцяне пабудовы, на якое ставяцца

крохвы.

**Біла** — у інтэр'еры хаты гарызантальны шэст паміж пячным слупом і сцяной насупраць печы.

**Брама** — вароты і весніца пад стрэшкай на слупах (вушаках).

**Бэлька** — брус, які падтрымлівае насціл столі.

**Бягун** — драўляная стойка, якая служыць восьлю дзвярэй, варот.

**Вазоўня** — гаспадарчая пабудова, дзе захоўваліся традыцыйныя транспартныя сродкі (вазы, санкі і г. д.), а таксама колатыя дровы, некаторыя сельскагаспадарчыя прылады.

**Валакавое акно** — невялікая адтуліна, зробленая ў двух сумежных вянках сцяны, якую закрывалі засаўкай.

**Варыўня** (істопка) — гаспадарчая пабудова зрубнай канструкцыі для захоўвання бульбы, гародніны, садавіны, малака і іншых харчовых прыпасаў. У вялікія маразы абагравалася печкай-каменкай ці жарам.

**Вёска** — асноўны тып сельскага земляробчага паселішча на Беларусі.

**Воля** (Вулька) — тып сельскага паселішча, жыхары якога пазбаўлены (часова ці пастаянна) ад падаткаў.

**Вугал у чашку** — чашка — тып супражэння бярвён праз паўкруглую выемку (чашку).

**Вяндлярня** (капцільня) — вежападобнае лёгкае збудаванне

для вэнджання мясных прадуктаў і рыбы.

*Вянец* — адзін гарызантальны замкнуты рад бярвён зруба, злучаных па вуглах урубкамі.

*Вянечны* (замкнуты, круглы) двор — тып сельскага двара, у якім жылыя і гаспадарчыя пабудовы ўтвараюць замкнёную па перыметры забудову.

*Вятрац-казлоўка* — ветраны млын на апоры-восі, замацаванай у крыжавіне з падкосамі (казловая апора).

*Ганак* — крытая прыбудова з прыступкамі, апорнымі слупкамі перад уваходнымі дзвярамі.

*Гарышча* — прастора паміж верхам столі і схіламі страхі ў традыцыйнай сялянскай хаце.

*Гаць* (грэбля) — насціл з жэрдак і плах на пясчанай падушцы для уладкавання дарогі ў балоцістых мясцінах.

*Гладкі* (чысты, нямецкі, прускі) вугал — тып вуглавога злучэння бярвён без знешніх выпускаў (астатку).

*Гонта* — дахавы матэрыял у форме невялікіх дошчачак (0,7 х 0,1 м), вострасаструганых з аднаго боку і з пазам — з другога.

*Грабёнка* (stryхалка, лапатка) — дошка з рабрыстай насечкай на рабочай паверхні для падбіўкі саламянай (чаротавай) страхі.

*Грубка* — невялікая печ для абагрэва жылля.

*Грэбля* (гаць) — гл. Гаць.

*Гумно* (клуня, ток, рыга) — гаспадарчая пабудова для працяглага захоўвання і апрацоўкі неабмалочанай збажыны, саломы, сена.

*Гута* — від традыцыйнага промыслу па вырабу шкла.

*Дах* — частка канструкцыі будынка, пакрыццё дранкай, цёсам, дахоўкай.

*Двор* — комплекс жылых і гаспадарчых пабудоў.

*Дзядок* — вертыкальны апорны элемент каркаснай канструкцыі страхі.

*Дзяннік* — частка сялянскага двара, на якой свойская жывёла магла знаходзіцца днём.

*Дзярэўня* — тып сельскага земляробчага паселішча ў лясной паласе.

*Драніца* (дранка, шчапа) — тонкія дошчачкі для крыцця даху або для абівання сцен пад тынкоўку.

*Дрывотня* — хлеў або павець для захоўвання дроў.

*Дыля* — палова ці чвэрць расколатага або распілаванага ўздоўж бервяна, матэрыял для ўзвядзення зрубаў на Палесці.

*Дым* — у XIV-XVI стагоддзях аднадворнае паселішча, двор, падатковая адзінка.

*Дышаль* (дышла) — бервяно, рычаг павароту ветранога

млына па напрамку да ветру.

*Ёўня* — абаграваемая печкай-каменкай пабудова ў гумне для прасушкі снапоў.

*Жарноўня* — памяшканне для трымання жорнаў.

*Жорны* — круглыя камяні з насечкай на рабочай паверхні для перамолу зерневых на муку, крупы.

*Журавель* — прыстасаванне пры калодзежы для даставання вады, якое складаецца са стойкі, рычага-вагі і вочапа.

*Загародка* — на гаспадарчым двары ці ў хлеве прастора, агароджаная жэрдкамі, плятнём, плашкамі, для ўтримання свойскай жывёлы.

*Загнет* (прыпечак) — гарызантальная пляцоўка перад топкай печкі.

*Закот* — скляпеністae перакрыцце з бярвён: вылучаюць суцэльны і разрэджаны закот.

*Закоцвіна* (свалока, слеп) — элемент закота, бервяно, урубленае ў шчыты пабудовы, зробленыя з плах (самцы); бервяно ці брус, пакладзены на бэлькі з унутранага або знешняга боку падоўжных сцен зруба для апоры і замацавання ніжнай часткі крокваў страхі.

*Закрыліна* — дошка, якая закрывае тарцы двухсхільнай страхі, радзей страхі з прычолкам.

*Закрыты* (круглы, вянечны, замкнуты) двор — гл. Вянечны двор.

*Залобак* — частка схілу даху над франтонам (шчытом).

*Замёт* — агароджа з бярвён, закінутых у пазы слупоў.

*Засек* — гл. Аруд.

*Застаронак* — загародка ў гумне для захавання снапоў, саломы, мякіны.

*Застрэшак* — гл. Адліў.

*Засценак* — гл. Аколіца.

*Зруб* (іструб, струб) — аб'ёмная канструкцыя, складзеная з вянцоў бярвён.

*Імшанік* — уцепленае памяшканне для зімоўкі пчол.

*Істопка* — гл. Варыўня.

*Кайдуб* — на Палессі калодзежны дубовы праём з выдаленай сэрцавінай.

*Каласнікі* (цапкі) — сетка з жэрдак у клеці (ёуні), на якую навешваюцца снапы пры сушцы.

*Каменка* — печ у лазні, варыўні ці клеці з камянёй без коміну.

*Камінок* — ніша на рагу печы, звязаная з комінам; служыла для спальвання лучыны, хуткага прыгатавання страў.

*Камора* — халоднае памяшканне пры хаце для захоўвання запасаў ежы, адзення і іншых хатніх рэчаў.

*Канёк* — фігурнае перакрыжаванне ветраніц, закрылін.

*Карчма* — комплекс збудаванняў, дзе спыняліся, харчаваліся, начавалі падарожнікі.

*Кафля* — керамічны выраб для абліцоўкі і дэкаратыўнага аздаблення печаў, камінаў і інш. у выглядзе пліткі, вугла, часткі карніза.

*Клуня* — гл. Гумно.

*Ключ* — жэрдка, утвараючая схіл даху, зачэпленая за галоўны прагон пры дапамозе драўлянага калка (нагеля).

*Коварат* — архаічны тып варот на уездзе ці выяздзе з паселішча.

*Козлы* — крыжлавіна з брусаў на бэльцы ці папярочнай сцяне, якая падтрымлівае каньковы брус (прагон) даху.

*Комін* — дымаход над вусцем печы.

*Копань* — штучная сажалка каля лазні.

*Кроквы* — нахіленыя брусы, утвараючыя каркас даху.

*Кузня* (стэльмашня) — памяшканне з печкай-горанам, скураннымі мяхамі для раздування агню, кавадлам і г. д. для апрацоўкі металу коўкай.

*Курная хата* (курніца) — хата, якая ацяпляе ўсю, абагравае цца печкай без коміна.

*Курэнь* — архаічны тып двара на Палесці: хата размяшчалася у цэнтры, вакол яе, кругам стаялі гаспадарчыя пабудовы.

*Лавы* (кладкі, масты) — насціл з дошак на слупах для пешага руху па вуліцы падчас веснавога і асеннянага разводдзя на Палесці.

*Лага* (падмостнікі) — брус, бервяно, якое служыць апорай для дошак падлогі. Наогул часовая падкладка пад што-небудзь у форме нятоўстага бервяна, жэрдкі.

*Лазня* (баня) — зрубнае збудаванне з печкай-каменкай. Складаецца з тамбура (прылазніка) і памяшкання для мыцця (мыльні).

*Лана* — тып вуглавога замка, супражэнне бярвён, абчасаных на два канты.

*Лапатка* (грабёнка, стрыхалка) — гл. Грабенка

*Лата* (латвіна) — дошка, жэрдка і пад., якія кладуцца ўпоперак крокваў.

*Лежні* — дубовыя бярвёны, выконваючыя ролю падмурка (падруба).

*Лісіцы* — стойкі-брusы, з дапамогай якіх сцягаюцца, выраўніваюцца бярвёны сцен, каб пазбегнуць іх дэфармацыі

*Ліштва* — накладная гладкая ці фігурная планка вакол аконнага і дзвярнога праёма.

*Лучнік* (светач, дзед) — прыстасаванне для асвятлення хаты з дапамогай лучыны ці смалістых корчыкаў.

*Лядоўня* — пограб з лёдам або снегам для захоўвання прадуктаў.

*Ляжак* — печка тыпу грубкі з выступам-ляжанкай.

*Лямус* — старадаўні тып гаспадарчай пабудовы для захоўвання харчовых прадуктаў, збожжа, адзення, каштоўнай маёмы і прылад працы, а таксама для жылля ўлетку.

*Манеж* — памяшканне або месца для коннага прывода малатарні, ваўначоскі і пад.

*Махі* — плоскасці (крылы) ветранога млына, пераўтвараючыя сілу ветру ў круцячае намаганне вала, ад якога прыводзяцца ў рух жорны.

*Мост* — падлога з дошак, насціл на лагах-падмостніках.

*Мурлата* — бервяно (брус) на знешнім выпуску бэлек, якое служыць апорай для крокваў, маўэрлат.

*Мурня* — прамавугольная ў плане пабудова з плеценымі і абмазанымі глінай сценамі для зімоўкі пчол.

*Мястэчка* — рамесніцка-гандлёвы тып паселішча з гандлёвой плошчак, гандлёвымі радамі, крамамі рамеснікаў-гандляроў.

*Паветка* (павець) — гаспадарчая пабудова на сялянскім двары для захоўвання сельскагаспадарчых прылад (калёс, саней і іншага начыння), а таксама дроў.

*Пагонны двор* (пагон, радковая забудова, сцяг) — тып двара, ў якім жылья і гаспадарчыя пабудовы ставіліся паслядоўна, у адну лінію.

*Пагост* — цэнтр сельскай абшчыны з царквой і могілкамі; буйное паселішча.

*Паграбня* — надбудова над пограбам.

*Падваліна* (падруба) — ніжні вянец зруба; брус, на які насцілаецца падлога, памост.

*Падклець* — 1) ніжні, часам заглыблены ярус клеці (свірна, амбара), які адыгрываў ролю пограба; 2) дубовы зруб, адыгрываючы ролю падмурка: хата на падклеці.

*Падмостнікі* — гл. Лага.

*Падмосце* — прастора пад падлогай, якая выконвала ролю пограба.

*Падпечак* (падпечча) — прастора пад печкай, дзе ўтрымлівалі ўзімку курэй.

*Падруба* — гл. Падваліна.

*Падсені* — адкрытая галерэя ў драўляных збудаваннях.

*Падэшвы* — у ветраным млыне брусы — крыжлавіны нясучай апоры — козлаў.

*Палаці* — насціл з дошак, замацаваны да бэлькі і абалёрты на чарэнь печкі, месца адпачынку.

*Паля* — забіты ў зямлю брус, які служыць апорай пабудовам,

збудаванням, моцная калода (найчасцей дубовая ці смалістая), якую ӯкопвалі ӯ зямлю пад вугал будынка; тое што і штандара.

*Паплет* — папярэдне замочаныя дубцы з лазы ці бярозы, якімі латы прывязваліся да крокваў.

*Паркан* — гл. Замёт.

*Пастаў* — верхні і ніжні камяні жорнаў, ветрака ці млына вадзяного.

*Пераплот* — гл. Азярод.

*Плот* (прасла) — агароджа з гарызантальных жэрдак.

*Пляцень* — агароджа з пераплеценых тонкіх галін.

*Под* — гарызантальная пляцоўка ӯ печы, перакрытая сутарэннем (паднябеннем), на якую кладзецца паліва.

*Покуць* — чырвоны кут, частка інтэр'еру хаты. Размешчаны, як правіла, па дыяганалі ад печкі. Тут развешваліся абразы, сыходзліся лавы, стаяў стол.

*Пол, палок* — насціл на калодках ці козлах для адпачынку.

*Прасла* — гл. Плот.

*Прызба* — невысокі, звычайна земляны насып уздоўж сцяны хаты, зроблены для ўцяглення памяшкання.

*Прыклеще* — ганак клеці, свірна ӯ выглядзе слупавой галерэі.

*Прыпечак* — гл. Загнет.

*Прысады* — зялёныя насаджэнні вакол сядзіб, шляхоў, вуліц.

*Прычолак* — схіл чатырохсхільной страхі над папярочнай сцяной.

*Пуня* — гл. Адрына.

*Пяціценка* — вялікая хата, падзеленая на дзве часткі капітальнай сцяной.

*Рагавікі* — моцныя падкосы паміж брусамі крыжлавіны і нясучым слупом-воссю казловай канструкцыі ветранога млына.

*Рум* — палеская назва пагоннага двара, у якім жылья і гаспадарчыя пабудовы стаяць у адну лінію.

*Рыга* (асець) — лакальная назва зрубнай пабудовы з печкай каменкай для прасушкі хлебных снапоў.

*Рыштаванні* — часовае збудаванне з дошак або металічных трубак, якое ӯстанаўліваецца ӯздоўж будынка для правядзення будаўнічых або рамонтных работ.

*Самец* — бервяно шчыта (франтону), звязанае ӯрубкай (замком) з утвараючым схіл даху бервяном — закоцвінай (свалокай), элемент канструкцыі даху на самцах.

*Саха* — дубовы слуп з разгалінаваннем, які падтрымлівае канструкцыі даху.

*Светач* — гл. Лучнік.

*Свалока* — гл. Закоцвіна.

*Сенцы* — зрубная ў выглядзе трысцена прыбудова да хаты з боку дзвярэй.

*Скарбец* — гл. Лямус.

*Слеп* — гл. Закоцвіна.

*Слабада* — гл. Воля, Вулька.

*Стадола* — канюшня на заезным двары ці вялікі хлеў.

*Стажары* — гл. Абарог.

*Стажковая страха* («чубам») — тып каркаснай ці зрубнай страхі стромкай (піраміdalнай) формы.

*Стайнія* — гаспадарчая пабудова для ўтрымання коней.

*Страха* — верхняя, звычайна саламяная, частка будынка, якая пакрывае яго і засцерагае ад атмасферных ападакай.

*Стрыхалка* — гл. Грабёнка.

*Студня* (калодзеж) — заглыбленне ў зямлі для здабычы вады з ваданосных гарызонтаў. Умацоўвалася ствалом дрэва з выдаленай сэрцавінай, камянімі, плахамі, зрубам.

*Сірта* — невялікая пабудова для захавання снапоў перад абмалотам і сена; вялікі, звычайна прадаўгаваты стог сена, саломы або снапоў збожжа для захавання пад адкрытым небам.

*Сядзіба* (сяліба) — у сельскай мясцовасці сяліцебная адзінка (дворышча, дым), пазней адзінка забудовы вёскі: двор з жылымі і гаспадарчымі пабудовамі і гумнішчамі.

*Сяло* — старажытны тып паселішча на Беларусі; цэнтр акругі, воласці.

*Сяннік* — гуменная пабудова для захоўвання сена, саломы.

*Тартак* — прамысловая лесапільня.

*Такоўня* (ток) — на прыгуменні адкрытая ці крытая пляцоўка для малацьбы зерневых.

*Трам* — моцная падоўжная бэлька, на якую абавіраліся папярэчныя бэлькі столі.

*Трысцен* — трохсценная зрубная прыбудова да жылога ці гаспадарчага памяшкання, злучаная праз слупы-шулы з асноўным зрубам — чатырохсценам.

*Тын* — агароджа з папярочных або вертыкальных жэрдак, пераплеценых прутамі лазы, хворастам.

*Устаўная* (валочная) вёска — сельскае паселішча (падатная адзінка), збудаванае па правілах, прадугледжаных «Уставай на валокі» 1557 г.

*Фальварак* — панская гаспадарка з комплексам будынкаў, заснаваная на паншчыннай працы сялян; невялікая панская сядзіба, хутар.

*Філёнга* — тонкая дошка або фанера, якая ўстаўляецца ў дзвярную, паркетную або іншую раму.

*Цапкі* — гл. Каласнікі.

*Цвінтар* — царкоўны двор і агароджанае месца пры царкве.  
*Цёс* — дошкі, прызначаныя для пакрыцця даху.

*Цясяльяр* — рабочы, які займаецца грубай апрацоўкай драўніны, узвядзеннем драўляных будынкаў, вырабам простай драўляной мэблі.

*Цясяльства* — будаўнічае рамяство, адзін з відаў дрэваапрацоўчых рамёстваў, звязаны з вырабам і ўстаноўкай драўляных канструкцый і дэталей вялікіх памераў; галіна народнага дойлідства.

*Цясяльскія знамены* — меткі, знакі арцеляў, аб'яднанняў, брыгад, цэхаў цесляроў.

*Чарот* — высокая травяністая расліна сямейства асаковых, якая расце ў вадзе рэк, азёр, на балотах; матэрыял пакрыцця стрэх.

*Чарэнь* — ляжанка на печы; гарызантальная паверхня ўнутры печы.

*Чацвярык* — зруб-чатырохсцен.

*Чыстая (белая) хата* — у народным жытле памяшканне без варачнай печкі, ацяпляемае грубкай (шчытком), прыбранае (чыстае). У чистую хату запрашалі толькі пад час урачыстасцяў, свят, прысмалі гасцей.

*Чысты двор (панадворак)* — частка двара насупраць хаты, адгароджаная ад гаспадарчага двара, дзе хадзіла свойская жывёла

*Шалёўка* — тонкія дошкі, якія ідуць на абышыўку драўляных пабудоў; абышыўка з такіх дошак.

*Шатровая страха* — гл. Стажковая страха.

*Шатроўка (млын)* — ветраны млын, у якім па напрамку да ветру паварочваецца верхняя частка, шацёр.

*Штандары, штэмпалі* — закапаныя ў зямлю калодкі, элемент падмурку іх па даўжыні

*Шула* — слуп з вертыкальнымі шпарамі для злучэння сцен і нарошчвання

*Шчапа* — гл. Драніца.

*Шчыт, шчытак* — тып печкі-грубкі.

*Шынок* — памяшканне ў карчме і пастаяльным двары для продажу гарэлкі і асобная крама такога прызначэння.

## ЛІТАРАТУРА

- Архітэктура Беларусі: Энцыкл. Мн., 1993
- Беларускае народнае жыллё. Мн., 1973
- Бломквист Е. Э. Крестьянское жилище русских, украинцев и белорусов // Восточнославян. этнограф. сб. Тр. ин-та этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. Новая сер. М., 1956. Т. 31
- Лебедева Н. И. Жилище и хозяйственные постройки Белорусской ССР. М., 1979
- Лакотка А. І., Барыс С. В. Сцежкамі дзядоў. Мн., 1986
- Лакотка А. І. Сілуэты старога Мінска. Мн., 1991
- Лакотка А. І. Бераг вандраванняў: Адкуль у Беларусі мячэці. Мн., 1994
- Малчанава Л. А. Беларуская народная архітэктурная разьба: Альбом. Мн., 1958
- Народная сельскагаспадарчая тэхніка беларусаў. Мн., 1974
- Сахута Я. М. Фарбы роднай зямлі. Мн., 1985
- Сергачев С. А. Деревянная архитектура Белоруссии XVI-XIX вв. Мн., 1984
- Титов В. С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов XIX – нач. XX в. Мн., 1983
- Трацевский В. В. История архитектуры народного жилища Белоруссии. Мн., 1989
- Этнаграфія Беларусі: Энцыкл. Мн., 1989
- Якімовіч Ю. А. Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся XVII-XIX стст. Мн., 1978
- Якимович Ю. А. Зодчество Белоруссии. Мн., 1991

## **Змест**

З жыватворных глыбінь  
Ад гарадзішчаў і селішчаў да гарадоў і замкаў  
Мястэчкі і вясковыя паселішчы  
Звоняць званы  
Ад дрэва жыцця  
Шляхецкае гняздо  
Сялянская сядзіба  
На ростанях стагоддзяў (замест пасляслоўя)  
Слоўнік архітэктурна-этнаграфічных тэрмінаў  
Літаратура

© OCR: Камунікат.org, 2016

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2016

© PDF: Камунікат.org, 2016